


БА 60.600


Тодар Глыбоцкі


ПРА НАШЫ
ЛІТАРАТУРНЫЯ
СПРАВЫ

КРЫТЫЧНЫЯ НАРЫСЫ

БЕЛАРУСКАЕ
ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА
МЕНСК 1928







x

4

47

бА 60600

ТОДАР ГЛЫБОЦКІ

ПРА ЛІТАРАТУРНЫЯ
СПРАВЫ

VII

27171

Бел. газета
1994 г.

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА
М Е Н С К — 1928



БІЛОРУСЬКА КІНЧАТА ПАДОТ

Надрукавана ў друкарні
Беларускага Дзяржаўнага
—) Выдавецтва (—
Зак. 456. У ліку 3000 экз.
Галоўлітбел 1582.



25.04.2009

ПРА ЛІТАРАТУРНЮЮ КРЫТЫКУ

У разьвіці маастацкай літаратуры афармленыне літаратурнай крытыкі заўсёды і ўсюды адагрывае рашающую ролю. Каб ня было ў расійскай літаратуре Бялінскага, зусім не такое месца займалі-б у ёй і Пушкін і Гогаль. Вартыя для свайго часу, цікавыя для сваёй эпохі, яны маглі-б памерці для будучыны, каб „неистовыі Віссарион“ ня ўскрыў сваім крытычным скальпелем самую сутнасць іх творчасці, не навучыў-бы вялікарускую нацыю разумець і цаніць яе вялікіх пісьменнікаў. Падобную-ж ролю адагрывала крытыка і ў адносінах да многіх іншых сусветных клясыкаў. Літаратурная крытыка аформляе і систэматызуе той літаратурна-маастацкі матэрыял, які назапашваецца ў процэсе формаванья тэй ці іншай літаратуры, вылучае з яго найбольыш важнае і каштоўнае і дае належную ацэнку літаратурным творам. Мы ведаем цэлы шэраг пісьменнікаў, якія ўвайшлі ў літаратуру толькі дзякуючы аднаму з сваіх твораў, як Грыбаедаў, Шарль дэ-Костэр ды інш.; а пісалі яны шмат. Толькі літаратурная крытыка магла

сярод многіх бескарысных і малакаштоўных літаратурных спроб знайсьці сапраўдныя пэрлы мастацтва, поўныя непараўнанай мастацкай сілы.

Як спэцыфічная галіна літаратуры, крытыка падначальваецца пэўным законам, у межах якіх яна разъвіваецца і расьце. Крытыка выпрацоўвае найлепшыя мэтоды дасьледвання мастацкай творчасці ў залежнасці ад самых рознастайных акаличнасцяў, і, зразумела, для ўтварэння крытыкі ў першую чаргу неабходнаю ўмоваю зьяўляеца наяўнасць літаратуры. Гэта адзін з асноўных законаў крытыкі. Адно з найболыш важных патрабаванняў, якое ставіцца перад крытыкай,—гэта яе об'ектыўнасць. Але тут заўсёды павінна ўносіцца пэўная агаворка. Абсолютнай об'ектыўнасці няма і ня можа быць. Некалі той самы Бялінскі злосна ганіў творчасць Тараса Шэўчэнкі. Цяпер з поглядамі Бялінскага на вялікага украінскага песьняра маглі-б, пэўна, згадзіцца толькі выразныя дэгенэраты ды чорнасотнікі. У чым справа? Ці быў Бялінскі об'ектыўным у падыходзе да Шэўчэнкі? Бязумоўна, быў. Але ён быў об'ектыўным з пункту погляду тае соцыйльнае групы, якая гаварыла яго вуснамі. Ён быў об'ектыўным з пункту погляду маскоўскіх колёнізатораў, для якіх самая думка пра самабытнасць украінскага народу была ненавіснаю і варожаю. Такім чынам, об'ектыўнасць крытыкі можа быць толькі ўмоўнаю, павінна насыць клясавыя характеристары, і адгэтуль

ужо вынікае неабходнасць соцыяльна-клясавай базы і для самой крытыкі. А той соцыяльны грунт, на якім вырастаете крытыка разам з усёю літаратурою, вызначае і методы, якімі яна карыстаецца, і стварае пэўныя меркі, з якімі яна падыходзіць да мастацкага твору.

Асобна стаіць пытаньне аб гуртковай крытыцы, г. зн. аб крытыцы, якая ў аснове сваёй мае моманты асабістага характару: пра гэта ніжэй.

Мы знарок спыніліся на гэтых элемэнтарнейшых палажэннях, каб у далейшым нам лягчэй было выявіць характэрнейшыя рыскі сучаснага становішча нашай літаратурнай крытыкі. Гадоў дзесяць таму назад літаратурнай крытыкі ў нас ня было яшчэ і ў паміне. Ня было яе таму, што вельмі яшчэ слабенькая была наша мастацкая літаратура. За гэтыя дзесяць год наша літаратура вырастала такім шпаркім тэмпам, што ў іншых умовах і за дзесяткі год яна не магла-б дабіцца такіх вынікаў, як за гэта адно дзесяцёхгодзьдзе. Зъяўляюцца монумэнтальныя творы: поэмы, аповесьці, романы; узмацняецца наогул мастацкая проза і г. д.

Але крытыкі ў поўным сэнсе гэтага слова ў нас яшчэ і цяпер няма. Ёсьць спробы крытыкі, першыя яе расткі, але яны яшчэ не складаюць сабою крытыкі, і вялікія томы Купалы ды Коласа яшчэ сіратліва чакаюць сапраўднай, сур'ёзнай крытыкі.

Наша літаратура пасълі нядоўгіх і нязначных хістаньняў цалкам стала на шлях афармлення ў пролетарскую літаратуру. Яе пролетарскае ядро расьце і ўзмацняеца; яно паступова заглушае галасы ныцікаў ды заняпаднікаў, якія галоўным чынам гуртуюцца вакол дробна - буржуазнага „Узвышша“ (хаця можна знайсьці іх і ў іншых організацыях). У гэтым-же напрамку разьвіваюцца і тыя спробы крытыкі, якія ў нас ужо ёсьць. Прынамсі тэрмін „марксыцкая крытыка“ ў нашых літаратурных колах зрабіўся сынонімам „добраў крытыкі“, „сталай крытыкі“. Кожны паважаючы сябе „крытык“ гвалтам пнецца на „марксыцкую пляцформу“, у той час як конкурэнты яго з гэтай пляцформы сцягваюць. Іншы маладзец яшчэ і пяра добра ў руках трymаць ня ўмее, але яго ня прызналі за пісьменніка, і ён, палаючы адва-гаю, бярэца за пяро „марксыцкага крытыка“. Працуе ён гэтым пяром на манер дубіны, пры-чым часамі і сам ня ведае добра, куды гэту дубіну накіраваць.

Такім спосабам, гэткія літаратурныя недацяпы мэтоды першабытнага комунізму (калі не раней-шай пары) прыстасоўваюць да сучаснай тэхнікі і выдаюць іх за марксыцкі прынцып.

Такі мэтод па геніяльнасьці нічым не адрозні-ваеца ад мэтоду славутага напостаўца Лелевіча, які сурова асудзіў В. Інбэр за тое, што ў яе вер-шы „Сеттер Джек“ памянёны сэтэр дазволіў сабе

некаторы ідэолёгічны ўхіл і ня выявіў цалкам кля-
савай съядомасці.

Гэткаму зухаватаму „марксисту“ патрэбен усё
той-ж штамп, усё тая-ж вульгарная агітка, якая
толькі шкодзіць справе будаванья пролетарскай
літаратуры. Менавіта супроць гэткіх методаў гор-
ача выступаў некалі стары марксист Антоніо
Лябрыола:

„Зьевесыці ўсе пытаныні этыкі, эстэтыкі,
філлёгії, гістарычнай крытыкі і філёзофії да
аднаго адзінага пытаныні і вызваліцца такім
чынам ад усіх цяжкасцяў! Такім чынам
блазны маглі-б зьевесыці ўсю гісторыю да
ступені комэрцыйнай арытмэтыкі і ў канцы
канцоў новае орыгінальнае тлумачэнье тво-
ру Данте магло-б прадставіць нам „Comedia
Divina“ ў съвяtle тых рахункаў на сукон-
ныя тавары, якімі жулікаватыя флёрэнцкія
гандляры гандлявалі з вялікаю для сябе вы-
гадай“.

Часамі бывае, што і больш сур'ёзныя крытыкі
няпрыкметна прыходзяць да вульгарызацыі марк-
сыцкага методу. Ня так даўно ў „Звяздзе“ *) быў
зъмешчаны артыкул т. Сянькевіча пра Пушчавы
„сабачыя лісты“. Правільна выявіўши політычную
сутнасць „сабачых лістоў“, аўтар скібіў у справе
методолёгіі і таму зусім не зъвярнуў увагі на

*) „Звязда“ 1928 г., № 9.

некаторыя вельмі і вельмі харктарныя асаблівасьці гэтых „лістоў“. Аўтар затрымаўся на выяўленыні соцыолёгічнага эквіваленту „сабачых лістоў“ і да пытаньняў формы так і не перайшоў. А тым часам іх стыль, іх композыцыя, іх вобразнасць знаходзяцца ў поўнай гармоніі са зъместам і, больш таго, харктарызуюць цэлую літаратурную плынь, да якой далучаюцца Дубоўка, Жылка ды інш. Нездарма Пляханаў так настойна раёў пры дасьледаваньні мастацкага твору шчыльна ўвязваець адшуканьне соцыолёгічнага эквіваленту з формальнымі аналізам.

Першае, што вымагаецца ад крытыка,— гэта ўменьне разабрацца ў мастацкім творы і ў першую чаргу—уменьне адрозніць яго паасобныя элемэнты. Бяз гэтага крытык, нават калі ён будзе мець моцную эрудыцыю, неабхідную для дасьледчыка мастацкага твору, ніколі ня здолее даць яму належную ацэнку; крытык павінен рабіць дасьледваньне па пэўных методах, а не па бурсацкаму прынцыпу „мала кучा“.

Харктарным прадстаўніком так званай гуртковай крытыкі зьяўляецца ў нас такі патэнтованы „крытык“, як М. Гарэцкі. Яго мяшчанская тэндэнцыя зводзіць асабістасць рахункі на старонках друку яскрава выявілася ў артыкулах пра творчасць М. Зарэцкага, М. Чарота і асабліва ў артыкуле, зьмешчаным у № 4 „Маладняка“. Больш падрабязна на дзейнасці гэтага „крытыка“ мы спыняцца на будзем.

Апрача мэтадычных хібаў мы часта сустракаемся з абсолютным неразуменьнем сутнасці і задач крытыкі літаратурнага твору. У № 1 „Полымя“ В. Сташэўскі даволі развязна выступае „на абарону“ маладых пісьменьнікаў. Абараняючы нібыта Труса, паважаны крытык піша:

„Васемнаццацігадовага Труса (да рэчы П. Трусу ня 18, а 24 гады. П. Г.) палічылі за дарослага чалавека і немаладога пісьменьніка адсюль страшны, суроўы суд.

Экспэртыза „заработка во-всю“.

Адзін падлічае слова ў зборніку, другі грызе творы Шэўчэнкі, трэці сълібізуе Сосюру, чацверты калупаецца ў творах Есеніна“. І далей:

„Да маладога поэты, якім зъяўляеца Трус творчасць якога сваёю блізкасцю да народнае цікавіць чытача, трэба адносіцца больш уважна“.

Устаноўка на дзіва няпісьменная! Папершае якая можа быць большая ўвага, калі пералічваюцца нават слова ў зборніку і на факце даводзіцца слоўная беднасць поэты? Ці ня гэтаю слоўнаю беднасцю творчасць Труса блізкая да народнай, якая налічвае сотні тысяч слоў? Ці можна адносіцца да П. Труса, які ўжо даўно працуе на літаратурнай ніве, як да пачынаючага пісьменьніка? І, нарэшце, як павінна адносіцца крытыка да маладых пісьменьнікаў? Расхваліваць іх

слабыя творы і гэтым самым патураць іх памылкам—гэта значыць губіць іх талент у самым пачатку і зачыняць ім далейшую дарогу да разьвіцца.

Між іншым мы мусім спыніцца на адным моманце, які закрануў Сташэўскі. Гэта так званая „блізкасць да народнае творчасці“. У нас яшчэ дужа моцная тэндэнцыя ўпрашчэнства ды прымітыўных форм. Лічыцца, што для рабочага, для селяніна трэба перажаваць тую ці іншую ідэю і абавязкова апрануць яе ў так званую „популярную“ форму. На наш погляд, гэта аддае тымі самымі народніцкімі тэндэнцыямі, пра якія Ленін некалі пісаў:

„Неабходна як найбольш клапаціцца аб павышэнні ўзроўню съядомасці рабочых наогул, дзеля гэтага неабходна, каб рабочая не замыкаліся ў штучна звужаныя рамкі „литаратуры для рабочых“, а вучыліся-б усё больш ды больш апаноўваць агульную літаратуру. Праўдзівей нават было-б сказаць замест „замыкаліся“—„іх замыкалі“, бо рабочая самі чытаюць і хоцуць чытаць усё, што пішуць і для інтэлігенцыі, і толькі некоторые (дрэйныя) інтэлігенты думаюць, што „для рабочых“ даволі апавяданаць пра парадкі на фабрычным двары, ды перажоўваць даўно вядомае“. (Собр. соч., т. V. Курсіў Леніна).

І сапраўды, упрашчэнцкая тэндэнцыя ў нашы дні гучаць абразай для пролетарыяту дый для

значнай часткі сялянства. Няўжо кляса, якая здолела выцягнуць з занядобу шостую частку съвету, да гэтага часу не адышла ад таго становішча, у якім была ў часы „хождения в народ“, і замест сапраўднай літаратуры павінна атрымліваць пятачковую высмактаную жбачку?

Апошнім пытаньнем нашых нататак зьяўляецца пытаньне пра так званую гурткоўшчыну. Гурткоўшчына ў нас ёсьць, але мае яна зусім ня той характар, які ёй часамі імкнуцца надаць некаторыя дэмагогічна настроеныя людзі. Мы добра знаёмы з пляцформамі існуючых у нас організацый і з іх узаемаадносінамі. „Маладняк“, напрыклад, „Полымя“ ніякім чынам не маглі-б заніць у адносінах да „Узвышша“ інакшай позыцыі, як позыцыя вострай крытыкі, асабліва ў галіне ідэолёгіі. Гэта зусім зразумела, бо соцыяльныя карэніні „Узвышша“ даволі ўжо выразныя, як выразныя соцыяльныя карэніні і „Маладняка“ і „Полымя“. Організацыі, якія цвёрда сталі на грунт будаўніцтва пролетарскай літаратуры, не маглі і не павінны былі маўчаць, бачачы, як „Узвышша“ пад шыльдай пролетарскай літаратуры працягвае зусім непролетарскія тэндэнцыі.

Вось такога гатунку гурткоўшчына, гурткоўшчына, абумоўленая соцыяльным распадам, ёсьць у нас, і гэта трэба толькі вітаць, бо толькі такім чынам у нас будуць выкрышталізоўвацца элемэнты сапраўднай пролетарскай літаратуры.

Ва ўсякім выпадку перад беларускай крытыкай стаяць зараз самыя сур'ёзныя і шырокія заданні. Кожны, хто выступае ў гэтай галіне, павінен сур'ёзна падрыхтавацца, павінен навучыцца добра ўладаць такою моцнаю зброяй, як марксыцкі мэтод у літаратурнай крытыцы. Павінен ён у сабе выхоўваць чулы падыход да мастацкага твору і раз назаўсёды адвучыцца ад „дубінізацыі“ крытыкі ды ад усякіх гурткавых орыентаций, на звязаных з процэсамі соцыяльнага распаду.

ШЛЯХАМ КАСТРЫЧНІКА

Заметкі аб развівіці беларускай літаратуры
(за 10 год)

I

Першыя стрэлы імпэрыялістычнай вайны азначылі канец нашаніўскага пэрыоду беларускай літаратуры. Шалёны шквал боек, пажараў, рэквізыцый нахлынуў на Беларусь. Загарэлася тое полымя, у якім загартоўваліся сілы беларускага народу да іншых боек, з якімі давялося яму спаткацца пазней. Ад мора да мора вырасьлі драцяныя съцены, ад мора да мора парапкідала доля той невялічкі гурток работнікаў, пра якіх гаварылі:

— Бѣлоруссы? Да их всѣх можно на одной кушеткѣ помѣстить...

Калі склынула першая хваля мітусыні, парапкідаўшы нашаніўцаў, пачалі яны зьбірацца то там, то сям, уваходзячы ў рознастайныя організацыі — /
першыя ластаўкі грамадзкіх рухаў на Беларусі.
К сярэдзіне 1917 году Менск займае месца Вільні ў справе беларускага культурна-нацыянальнага руху;

адчыненые „Вольнай Беларусі“ ў Менску, накапленыне грамадзкіх організацый мела вялікае гісторычнае значэнье.

Меў асаблівы сэнс той факт, што менавіта ў Менску, упоперак віленскім традыцыям, пачалі разгортаўцаца ў далейшым рашучыя падзеі ў жыцьці Беларусі і ў жыцьці беларускай мастацкай літаратуры.

„У той час,—піша проф. Ігнатоўскі,—як пецярбурскія і некаторыя іншыя грамадзкія організацыі (Бел. Соц. Грамада) звязаліся з рабочымі беларускімі коламі і становіліся паступова за выразны рэволюцыйна-клясавы грунт, менская організацыя, каторая для Беларусі мела ў той час самае важнае значэнне, ня мела гэтай апоры і павінна была ўвайсьці ў зносіны з дробна-буржуазнымі нацыянальнымі беларускімі коламі і прыняць права—соцыялістычную афарбоўку. Гэты факт меў вялізнае значэнье ў ходзе рэволюцыі на Беларусі“. („Гісторыя Беларусі ў XIX і ў пачатку XX стагоддзя“).

Дзеля того, што Грамада была найболыш упły-
ваваю плынню ў тагачасным нацыянальным руху,
гэтыя слова можна аднесці і да ўсяго руху.
Адсюль пашлі і гульня ў дэмократию па-керанскую,
і няўдалыя перамаўленыні з часовым урадам, і недарэчныя пастановы ўсебеларускага конгрэсу („часовае“ прызнаныне савецкай улады), і гісторыя опэрэтачных урадаў БНР і г. д. Беларускі нацыя-

нальны рух за малым выключэньнем адразу не папаў у адну каляіну з рэволюцыяй, і адгэтуль пашлі ўсе яго далейшыя беды. Органічна звязаныя з ім беларускія пісьменнікі і поэты не маглі, зразумела, адразу адварацца ад яго. Адгэтуль тая многазначная маўклівасць, якою спаткалі яны Кастрычнік, адгэтуль тыя іерэміяды, якімі адгукнуліся некаторыя з іх на роспуск конгрэсу. Адгэтуль, нарэшце, вынікае і тое хістаныне, якое цягнулася ў беларускіх пісьменнікаў вельмі доўгі час. Характарны адбітак знайшла позыцыя беларускай інтэлігенцыі ў адносінах да рэволюцыі і контр-рэволюцыі ў аповесьці „Дзьве душы“, напісаныне якой адносіцца да гэтага часу і якая зьяўляецца амаль што буйнейшым творам тae пары. Для нас гэта аповесьць мае яшчэ і гісторычнае значэнье: тут адбіты тыя самыя гісторычна-псыхолёгічныя процэсы, якія толькі праз некалькі гадоў выявіў польскі пісьменнік Жэромскі ў сваім творы „Przedwiośnie“. Твор Жэромускага адразу стаў вядомым у сусветным маштабе: за Жэромускім была яго рэпутацыя, якая давала яму поўнае права спазыніцца на пяць гадоў. Твор Гарэцкага, напісаны пад сувежым уражанынем, напісаны сувежымі фарбамі, застаўся малавядомым нават і на Беларусі. Гэты факт мае таксама свае глыбокія гісторычныя карэньні і апраўданы ўсёю папярэдняй гісторыяй Беларусі і яе культуры. Ён зьяўляецца вынікам тae ўпартасці, якая пра-

водзілася на нашых абшарах сотні гадоў, маючы на мэце зрабіць Беларусь бяствараю провінцыяй крэсай усходніх Рэчы Паспалітай альбо „губерніямі Северо-Западнага края“. Ня дзіва, што беларуская інтэлігенцыя таго часу, звязаная, галоўным чынам, з дробна-буржуазнымі элементамі гораду і з заможным сялянствам, не адразу здолела зъяніць свае позыцыі.

Ігнат Абдзіраловіч, гэрой аповесьці „Дзьве душы“, робіцца съведкаю Каstryчнікавай рэволюцыі. Падзеі кідаюць яго ад бальшавіка Гаршка да белагвардзейца Гарэшкі. Ігнат ня можа ніяк вызначыць свайго месца паміж двумя дзейнымі сіламі, ня можа і далучыцца да тэй ці іншай.

„Я ня ведаю, хто мне свой і хто чужы. Я дзяржуся дзікага нэутралітэту і ашукваю тых і гэтых і самога сябе. Няўжо панская кроў, которая цячэць у маіх жылах, маець тут нейкае значэнье? Ату, што за дурныя думкі,—гэтага ня можа быць.

І адна палова яго, которая разумела белых, маўчала, зънямела.

І другая палова яго, которая разумела чырвоных, вымагала, каб ён знайшоў князя і забіў яго, і каб ён дагнаў Гарэшку і даў яму высьпятка пад грудзі, як той даў ляжачаму Гаршку“.

Вось у гэтым адрывачку вобраз становіща беларускае інтэлігенцыі, а разам і беларускага пісьменства таго часу. У тэй-жэ аповесьці мы маем цэлы шэраг другіх тыпаў, характарных для эпохі.

Цікавы Мікола з яго тэорыяй „нацыянальнага бальшавізму”. Ён інстыктыўна адчувае сілу бальшавікоў, адчувае, што праўда на іх старане. Але ён ня можа выйсьці з рамак нацыянальнае замкнутасці і нерашучасці—чыста інтэлігэнцкая рыска,—і гэта прыводзіць яго да недарэчнай тэорыі. Гэткае хістаньне і раздваеніе часамі прыводзіла да самай трагічнай развязкі. Гэтая двайчастасць загубіла аднаго з выдатнейшых беларускіх песьняроў Алеся Гаруна. Сталяр, сын чорнабочага, рэволюцыянэр, перажыўшы 9 год царскай ссылкі—Алеесь Гарун піша:

Гэй, хто ёсьць тут? Люд галодны,
Люд пакутны! Да мяне!
Станьма, брацыця, ў шых паходны,—
Наша гора праміне.

... Ўстануць, рушаць. Преч з дарогі!
Хто нам хоча заступіць!
Мы пашлі, мы—люд убогі,
Ўсё узяць, ці ўсё згубіць.

А другая істота Алеся Гаруна кідае яго ў стан зълайшых ворагаў гэтага ўбогага люду, паставіла на другі бок барыкадаў і прывяла поэту на далёкі кракаўскі могільнік.

Гэта раздвоенасць адбілася і на ўсёй беларускай мастацкай літаратуры гэтага пэрыоду, які можна абмежаваць часам з 1917 да 1923 году. Гэта пара бурлівых падзеяў, якая перашкаджала

нашаніўцам сабрацца зноў і ўсьвядоміць сваё месца
ў рэвалюцыі. І ў той час, як адны (Ц. Гартины,
А. Гурло) адразу сталі на грунт Каstryчнікавай
рэвалюцыі,—другія, як Купала, Колас, Гарун ды
іншыя, праста ўстрымліваліся ад ацэнкі становішча
і не праводзілі мяжы каля сябе ні з таго, ні з
другога боку. У Купалы ў гэты час зьевінць ноткі
расчараўаныя, ноткі жалю па няспраўджаных на-
дзеях (зборнік „Спадчына“), якія прадстаўляюць
сабою лёгічны працяг нашаніўскіх заклікаў. У
Коласа („Водгульле“) аналёгічныя мотывы. У або-
двух пачынаюць зъяўляцца некаторыя пацыфісцкія
настроі, як у вершы Коласа „Ворагам“; гэтыя
настроі, бязумоўна, стаяць у непасрэднай сувязі з
падзеямі на Беларусі, а пасыўнасць іх выцякае з
таго самае падвойнасці, якая харектарызуе позы-
цыю інтэлігенцыі.

Такім чынам, у літаратуры гэтага перыоду мы
можем вызначыць дзівое асноўныя плыні.

Першая—гэта галоўнае ядро нашаніўцаў, якое
апынулася на вялікім раздарожжы і нерашуча
пераміналася з нагі на нагу, ня ведаючы, куды
падацца.

То яны пішуць:

Кавалі другія,
А ланцуг той самы,
Песьні ўсё старыя—
Не адкытай гамы.

То ў іх зъяўляюцца мотывы, падобныя да вышэйпрыведзеных радкоў А. Гаруна. Наогул-жа ў гэтай плыні пераважваюць мотывы нявыразныя. Па колькасці новых твораў—гэта адзін з бяднейших пэрыодаў у беларускай літаратуры.

Першая плынь мае сваё завяршэнне ў зборніку „Адраджэннне“, які быў выпушчаны ў 1922 годзе. Пасъля гэтага зборніка пачынаецца паварот беларускай літаратуры на новыя рэйкі. У гэты час пачынае ўставаць на ногі і разгортвацца другая плынь, якая пасъля ўвабрала ў сябе першую і якой суджана было стаць беларускай літаратурай пасълякаstryчнікавай пары. У 1918 годзе ў Маскве быў выдадзены альманах „Зажынкі“ — „першы збор твораў беларускіх песьняроў і пісьменнікаў, вышаўшых з сям'і працоўнага народу“. У гэты зборнік, цалкам прасякнуты духам клясавай баравацьбы, увайшлі творы як нашаніўцаў (Ц. Гартнага, Ф. Чарнушэвіча, А. Гаруна і др.), так і многіх новых пісьменнікаў (Міхалка Галка, Ф. Шантыр). Гэты зборнік важны для нас ня столькі сваімі мастацкімі вартасцямі, колкі сваім гістарычным значэннем. Гэты зборнік зъяўляецца першашу ступеньню таго вялізарнага ідэёвага росту, які перажыла беларуская літаратура за 10 год Каstryчнікавай рэвалюцыі. Па свайму ідэёваму зъместу мастацкія творы гэтага зборніка нагадуюць нам „Маніфэст“ першага рабоча-сялянскага ўраду Беларусі. Гэта мажорны тон пераможнай рэвалюцыі,

гэта жыцьцё беларускіх нізоў у зусім новым асьвятленыні. Група беларускай інтэлігенцыі, згуртаванай вакол „Зажынак“ „Дзяяньніцы“ і Беларускага нацыянальнага камісарыяту,—гэта ўжо новая інтэлігенцыя, яя звязаная з дробна-буржуазнымі групаваньнямі. Гэта—прадстаўнікі бяднейшага беларускага сялянства, рамесніцтва. Гэта—піонэры тae группы беларускага культурніцкага актыву, якой ходам падзея суджана стаць на чале беларускай інтэлігенцыі і павесьці яе шляхам Каstryчнікавай рэволюцыі.

У 1921—22 годзе гэта другая плынь высоўвае группу зусім новых пісьменьнікаў і робіць пераможную вылазку, якая замацоўвае за ёю ідэёвыя позыцыі ў беларускай літаратуры. Поэма „Босыя на вогнішчы“ М. Чарота канчаткова аформіла ідэёвы напрамак беларускай літаратуры і паставіла на чале яе новыя сілы. З гэтага часу пачынаецца групаваныне сіл, пачынаецца пераацэнка каштоўнасцяў у поэтай-нашаніўцу, пачынае ажываць і сама літаратурнае жыцьцё Беларусі. Адчыніеца першы тоўсты беларускі часопіс „Полымя“, які съцягвае вакол сябе і маладых і старых пісьменьнікаў. Адбываюцца вечары „Полымя“, якія, з аднаго боку, прыцягваюць да вырастаючай літаратуры ўвагу грамадзянства, а з другога—павялічваюць імкненіне пісьменьнікаў да большага збліжэння. Цікавасці да беларускай літаратуры спрыяе адчыненіне ў Менску Беларускага пэд-

тэхнікуму і університету, дзе распачынаеца вывучэнныне беларускае літаратуры. Вядомы спробы організацыі літаратурна мастацкіх часопісяў пры БДУ і пры „Беларускай хатцы“ („Маладзік“). Гэтая організацыйная імкненіі, спачатку нясталыя (як організацыя сэкцыі пісьменнікаў пры Доме Асьветы), выліваюцца нарэшце ў організацыю „Маладняка“. Усе шэсць організатараў „Маладняка“— Чарот, Вольны, Александровіч, Дудар, Пушча і Бабарэка—былі ў беларускай літаратуре навічкамі, які мелі яшчэ належнай практикі ў гэтым напрамку. Але яны цалкам, да мазга касцей былі пранізаны ідэямі Кастрычнікавай рэвалюцыі; творы іх насілі на сабе ўсе адзнакі новых, нязвыклых для беларускай літаратуры павеваў. Гэта пераможна ўступала ў літаратуру бяднота вёскі, гародзкі пролетарыят працягваў рукі да беларускай літаратуры. Адначасна і старэйшыя пісьменнікі ражуча павярнулі на новыя рэйкі і сталі, нарэште, савецкімі людзьмі. Толькі некалькі старых пісьменнікаў не далучыліся да новае лініі і канчаткова заняпалі, як Паўловіч, Буйла ды інш. Зборнік Янкі Купалы „Безназоўнае“ найлепей выражает той пераварот, які здарыўся ў беларускай літаратуры. Кастрычнік шляхам захаванай ідэолёгічнай барацьбы заваяваў для беларускай літаратуры старых пісьменнікаў, і беларуская літаратура стала, такім чынам, безаговорочна на новыя шляхі. Зъяўляюцца ўсё новыя і новыя літаратурныя

сілы. Вакол „Маладняка“ гуртуюцца ня тольк пісьменынікі, але і ўся бадай беларуская маладая інтэлігэнцыя, съветагляд якой выкоўваецца ўжо ў кузьні Кастрычніка.

Але ідэёвы рост беларускай літаратуры ня можа і ня мог ісці „без задоринкі“, як ня можа і не магло ісці бяз хістаньня гаспадарчае разьвіцьцё краіны. Паступовае адбудаванье зруйнаванай краіны, нэп, гаспадарчае назапашванье і соцыяльнае распластаванье вёскі—павінны былі выклікаць супярэчнасці ўнутры беларускай літаратуры, прадстаўнікі якой па сутнасці прадстаўлялі інтарэсы самых рознастайных груп сялянства: адсюль і рознастайныя адценіні ў ідэолёгіі тых, хто, нібыта, складаў нешта суцэльнае. Адначасна конкретызацыя форм нацыянальнай політыкі партыі, асабліва пасля XII з'езду, не магла ня выклікаць розных ілюзій у шовіністична настроеных груп насельніцтва, што таксама павінна было ў некаторай меры адбіцца ў літаратуры. Усё гэта падрыхтоўвала глебу да самых рознастайных супярэчнасцяў, якія і началі вынікаць у першую чаргу ў „Маладняку“, як у адзінай організацыйнай адзінцы.

Пачалося з траўлі старых пісьменынікаў. „Радыкальныя“ элемэнты „Маладняка“, вуснамі Дубоўкі, Бабарэкі і некаторых другіх, накінуліся на Купалу, на Коласа, на Журбу, лічачы іх творчасць устарэлаю, непатрэбнаю, прымітыўнаю.

Адным словам, узывалі на старэйшых пісьменьнікаў усе съмяротныя грахі. На сходах, у прамо-вах, у артыкулах падкрэслівалася, што старыя пісьменьнікі ўжо адыгравалі сваю ролю і не заслугоўваюць болей ніякай увагі. Спатакаліся выпады і памфлетнага харектару.

Аднак, гэта была толькі прэлюдый да новых спрэчак, на гэты раз ужо значна глыбейшых і ўжо ўнутры „Маладняка“. Спрэчкі паглыбляліся спачатку па лініі проблемы формы і зъместу. Адна група, не адкідаючы вялікага значэння формальнаі стараны твораў, вымагала ад іх яшчэ і выразнага клясавага зъместу. Бяз усякай падставы прыпісалі гэтай групе яшчэ і вымаганьне ад кожнага твору ававязковай „радасці“. Гэта зъяўляеца, бязумоўна, чысьцейшым паклёпам, таму што група гэта заўсёды прытрымлівалася ў сваіх поглядах на раззвіццё літаратуры шляхоў, вызначаных марксыцкім вучэннем, і заўсёды лічыла, што літаратура павінна адбіваць жыцьцё ва ўсіх яго праявах так, як яно ёсьць.

Другая група аддавала відавочную перавагу распрацоўцы формальных элемэнтаў твору, не адмаўляючы на словах значэння зъместу. Шляхам філёзофскіх па выглядзу меркаваніяў, прадстаўнікі гэтай групы, знаходзячыся пад уплывам, галоўным чынам, імажынізму, а часткова і акмэізму—расійскіх формальна-мастакскіх школ—скомпанаўвалі тэорию „маладнякізму“. „Маладнякізм“—гэта

сынтэз формы і зъместу і прадстаўляе сабою асобную школу. Усякая новая школа вымагае супроцьстаўленыя нечаму іншаму. Адсюль „маладнякістыя“ на ўсю дакастрычніковую беларускую літаратуру наклійваюць ярлычок „адраджанізму“. Аднаўляць тут тэорэтычныя абаснаваныні „маладнякістаў“ не прадстаўляеца патрэбным, але са-мае гэта супроцьстаўленыне ўскрывае сутнасьць „маладнякізму“. Справа ў тым, што вельмі цяжка аб'яднаць нашаніўцаў па адзнацы зъместу. Нельга паставіць за адну дужку Купалу—песняра малазямельнага сялянства, і Цішку Гартнага—выяўніка рамесніцтва і работніцтва. Ні з тым, ні з другім нельга парашунаць Максіма Багдановіча, а Алесь Гарун стаіць толькі блізка ад Купалы. Аднак ёсьць нешта агульнае, што выразна звязвае іх паміж сабою. Гэта форма, якою-карыйсталіся яны для выяўленыя сваіх пачуццяў. Гэта пераважна песенная лірыка, а Максім Багдановіч зъяўляеца і першым стылізатарам беларускага вершу. Адсюль становіцца зразумелым і лёгічным нядоўгае супроцьстаўленыне „маладнякізму“, „адраджанізму“. „Адраджанізм“—гэта школа песениай лірыкі, „маладнякізм“—гэта школа стылізацыі вершу згодна навейшых вымаганыяў поэтычнага мастацтва, школа вобразатворчасці, адным словам—школа па сутнасьці сваёй формальная. Нездарма „маладнякістыя“ найбольш цікавіліся поэтамі-формалістамі, як Хозэ-Марыя дэ-Эрэдыя, Вэрлэн і г. д.

Тэорыя „маладнякізму“ засталася няжыцьцёваю і самы тэрмін гэты ніколі ня меў шырокага ўжыванья, таму што нельга было аб'яднаць нават двух чалавек у нас па формальных адзнаках у які-небудзь напрамак. Аднак гэта тэорыя паслужыла шчылінкай, якая дала магчымасць утворчасць формалістых пранікнуць элемэнтам дробна-ўласціцкай ідэолёгіі, гэта і паставіла многіх поэтаў у сувязь з дробна-буржуазнымі групаваннямі насельніцтва і выклікала ў творчасці гэтых поэтаў цэлы шэраг адмоўных з пункту погляду будаванья пролетарскай літаратуры момантаў. Група ўпадае ў вялікі індывідуалізм, псыхолёгізм, у творах яе зъяўляюцца надтрэснутыя ноткі нездаровага пэсымізму.

Асабліва гэта выявілася ў творчасці Язэпа Пушчы і Кузьмы Чорнага. У першага ў звязку з гэтым заняпала і форма, што з кожным разам выяўляецца ўсё болей і болей. Бязумоўна, такое становішча павінна было прыняць нейкае організацыйнае аформленыне. У выніку гэтага і ўтварылася згуртаванье „Узвышша“, куды ўвайшлі вышаўшыя з „Маладняка“ Дубоўка, К. Чорны, Бабарэка, Я. Пушча і некалькі маладзейшых поэтаў і пісьменнікаў.

„Маладняк“ пасыля выхаду гэтых сяброў звязрнуў вялікую ўвагу на аздараўленыне сваіх шэрагаў і ўдасканаленыне форм работы. Было выключана шмат лішніх сяброў, якія мелі толькі аднос-

нае дачыненъне да літаратуры *); былі выключаны і некалькі маладых поэтаў з „увышаўскай“ афарбоўкай, якія ўтварылі групу „Прбліск“ **).

Такім чынам, у сучасны момант мы маем даволі выразнае разьмежаванье на ідэёвым фронце беларускай літаратуры. „Маладняк“—група сялянскіх пісьменьнікаў з няўхільнай тэндэнцыяй да аформленія элемэнтаў пролетарскай ідэолёгіі ў сваёй творчасці. Гэта тэндэнцыя абраўтавана ў дэкларацыі „Маладняка“ ***) і выразна выступае ў творчасці сяброў гэтай організацыі. „Узвышша“—група інтэлігенцкіх пісьменьнікаў з некаторымі мяшчанскаімі і сялянскімі ўхіламі, якая сваю творчасць імкненца выявіць ў найбольш удасканаленай форме, а заганы зьместу прыкрывае ўтварэннем туманных і поўных „левымі фразамі“ пляцформ. Нарэшце, асабняком стаіць група старэйших пісьменьнікаў, якія займаюць як-бы прамежнае становішча паміж абедзівома групамі.

II

Высьветліўшы, паколькі было магчыма, ідэёвы рост беларускай літаратуры за 10 год Кастрычні-

*) Частка гэтых выключаных утварыла новую організацыю пад гучнаю называю „Літаратурна-мастацкай комуны“. Калі кніжка здавалася ў друк, „Літаратурна-мастацкая комуна“ сама распушыцілася.

**) Група „Прбліск“ бязьдзейна праіснавала зусім нядоўга і пагасла сама сабою.

***) „Маладняк“, 1926 г. № 9.

кавае рэволюцыі, мы пярэйдзем да якасных і колькасных дасягненняў, якія мела наша літаратура за гэты перыод.

Агулам мы адзначылі-б гэты перыод перыодам разгортвання шырокіх палотнаў. Калі творчасць нашаніццаў складалася пераважна з нязначных па размежу твораў—вершаў і апавяданняў, дык пасълякаstryчнікаўскі перыод мае сталую тэнденцыю да монумэнтальных твораў, як поэма, аповесць і, нарэшце, роман. Першым творам такога гатунку зьяўлялася аповесць Гарэцкага „Дзіве душы“, пра якую мы ўжо гаварылі вышэй. Пазней зьяўляюцца поэмы Чарота, Бядулі, Купалы і многіх других. Заканчваюцца монумэнтальнейшыя творы беларускай літаратуры—поэмы Коласа „Новая зямля“ і „Сымон Музыка“, а таксама і яго аповесць „У палескай глухы“. Але гэтага яшчэ мала. Калісьці беларускай літаратуры трэба было змагацца за заваяванье беларускага рынку. Цяпер рынак гэты здабыты і трэба здаволіць яго мастацтву літаратуру, якая магла-б канчаткова замацаваць сымпаты чытача. І вось пачынаецца распрацоўка сатыры (Крапіва), зьяўляюцца газэты фэльетон (Алёша, Свэн) і, нарэшце, зьяўляюцца беларускі роман (Цішка Гартны, Зарэцкі, Кузьма Чорны). Узбагачваюцца і вершаваныя жанры. Асабліва шырока пачалі ўжывацца сонэты і tryoletы: гэта прыняло форму мастацкіх практикаванняў, і их сталі разглядаць толькі, як пэўную комбіна-

цию радкоў, забываючыся, што гэтыя формы вымагаюць адпаведнага зъместу і асабліва гармонічнага разъмеркаванья сваіх складных частак.

Праводзіца вялічэзная праца над ачышчэннем і ўдасканаленінем літаратурнай мовы. Дасягаёцца гэта як словатворчасцю, так і даследванінем ды систэматызацыяй жывой народнай мовы. У многіх поэтаў і пісьменнікаў слоўнікі жывой мовы робяцца настольнымі кніжкамі.

Поруч з гэтым вырастает цікавасць да беларускага фольклёру. Студэнты БДУ, распрацоўваючыя пытаныні і матэрыялы беларускага фольклёру пад кірауніцтвам проф. Піотуховіча, пачынаюць высока цаніць тыя песні і казкі, сярод якіх яны расьлі і выхоўваліся. Самы харектар ранейшай беларускай літаратуры, вырасташай з народнай песні, наводзіць многіх поэтаў на шлях далейшай распрацоўкі і стылізацыі песеннага матэрыялу і беларускай казкі. У гэтым напрамку вядзеца напружаная праца.

У звязку з пашырэннем кругагляду поэтаў, з павышэннем іх агульна-адукацыйнага ўзроўню, а таксама праз узмацненне сувязі з другімі краінамі, дзе многім давялося побываць за часы вайны, распачынаецца праца па ўзбагачанью ўсіх элементаў формы: зъяўляеца чуць не ўпяршыню складаная рыфма, рыфмоўка сумежная і апавітая; побач з звычайнаю чатырохрадковую строфу ўсё болей і болей зъяўляюцца 2, 3 і 5-радковыя. Зъяў-

ляюцца пачаткі *vers libre'a* (вольнага вершу) у Бядулі і Чарота. Нарэшце, значна пашыраеца тэматыка, ахопліваючы цяпер самыя рознастайныя моманты жыцьця ня толькі Беларусі, але і далёкіх ад яе краін.

Усё гэта выводзіць беларускую літаратуру з нацыянальных рамак і кладзе пачатак яе сувязям з іншымі літаратурамі. Зьяўляюцца пераклады пасобных твораў беларускіх пісьменьнікаў, з аднаго боку, на расійскую і украінскую мовы, з другога— на нямецкую, італьянскую, яўрэйскую і г. д. Адначасна ў беларускай літаратуре зьяўляюцца пераклады твораў чужаземных пісьменьнікаў.

Адным з характарнейшых момантаў у пасълякастрычнікавай літаратуре зьяўляеца вялікі ўзрост мастацкай прозы. Гэта тлумачыца, бязумоўна, узростам кадру чытачоў. Чытач вымагае больш сталага і грунтоўнага матэрыялу. І вось зьяўляеца цэлы шэраг новых прозаікаў, многія з якіх адразу занялі выдатнае месца ў мастацкай літаратуре, як *Mihась Зарэцкі*. Апрача выключна прозаікаў, як Чорны, Галавач, Нёманскі, многія поэты пачынаюць пераходзіць з вершаў на прозу, як Ц. Гартны, З. Бядуля, М. Чарот. Зьяўляеца спроба авантурнае аповесьці, як „Два“ і „Антось Савіцкі“ Анатоля Вольнага, і спроба колектывнага роману Александровіча, Вольнага і Дудара—„Ваўчаняты“.

Трэба адзначыць і посьпехі ў галіне нацыянальнай драматургіі. Галубок пасъля рэволюцыі ўзяўся

апрацоўваць мэлёдраму. Міровіч даў п'есы, якія паслужылі для афармлення нацыянальнага тэатру, як „Кастусь Каліноўскі“ і „Машэка“. Вялікае значэнне мае п'еса Кудзелькі „На купальле“. У звязку з якасным і колькасным узростам беларускай літаратуры знаходзіцца пашырэнне беларускага кніжнага рынку. Апрача трох тоўстых часопісій— „Полымя“ і „Маладняк“ і нядавна адчыненае „Узвышша“—выдаюцца альманахі і часопісі па акруговых гарадох—у Полацку, Віцебску, Воршы, Бабруйску і г. д. Беларускае Дзяржаўнае Выдавецтва і „Маладняк“ выпускаюць на рынках шмат мастацкай літаратуры, у тым ліку шмат грунтоўных выданняў.

Нарэшце трэба адзначыць рост колькасці пісьменнікаў. Калі ад нашаніўскай пары нам засталіся імёны Я. Купалы, Я. Коласа, Ц. Гартнага, М. Гарэцкага, З. Бядулі, У. Галубка, А. Гурло, Я. Журбы, дык у новы час выявіліся ці падаюць вялікія надзеі М. Чарот, Зарэцкі, А. Вольны, А. Александровіч, А. Дудар, К. Чорны, Крапіва, Я. Нёманскі, П. Трус, Н. Чарнушэвіч, Галавач, Маракоў, Лынькоў, Хадыка, Барашка ды шмат іншых. Такі ўзрост літаратурных кадраў навочна падкрэслівае тыя шырачэзныя магчымасці, якія адкрыў Каstryчнік для беларускіх рабочых і сялян.

III

Мы дазволім сабе спыніцца яшчэ на некаторых паасобных пісьменніках пасъля каstryчнікавай

пáры. У першую чаргу мы павінны спыніцца на
найбольшай фігуры нашай літаратуры. Гэта народ-
ны поэт Рэспублікі Янка Купала.

Уступіўши на шлях Кастрычніка сваім вядомым
вершам „Арлянятам“, поэта ўжо з гэтага шляху
ня зыходзіць. У сваім зборніку „Безназоўнае“, на
які ў свой час так заядла абурыўся няўдачлівы
кандыдат на годнасць „беларускага Бялінскага“
Бабарэка, Янка Купала даў нязвычайна яскравыя
вобразы новай маладой Беларусі.

Пакінем спадчыну мы для патомкаў
Інакшую ад тэй,
Што ўзялі мы ад продкаў на абломках
Гісторыі сваей.

З інакшай думкай пойдзе ў съвет і людзі
Патомак гэны наші:
Згібацца ўжо ня будзе і ня будзе
Піць з недапітых чаш.

Дасталі съежкі, ад якіх прапасьці
Маглі мы ў бяспуцьці,
А кінем бітых шляхі да щасьця,
Абы умець ісьці.

На продкаў плечах паўзрасталі вежы,
Дзе торг вялі за нас,
А мы патомкам нашым кінем межы
Без ашуканскіх крас.

Яшчэ пакінулі нам асьляпленыне,
Пашану да пакут,
А мы пакінем песнью вызваленія
І вольны бапцькаў кут.

Вось вобраз новай Беларусі, тае Беларусі штоб,—

... на куце
У хаце сваёй села,—
Чарка мёду у руцэ,
Пазірае съмела.

Янка Купала не аддаецца сълепавокаму оптымізму. У яго і цяпер ёсьць пэсымістычныя сумныя ноткі. Але гэта сум грамадзяніна, а ня сълёзы ханжы.

Яшчэ ня ўся работа зроблена,
Ня ўсё жніво у нас пажата,—
Яшчэ краіны стан пагорблены,
Як быў, застаўся ён гарбатым.

Яшчэ дзесь зрадна ласка панская
На беларускім едзе карку
І круціць з подласцю паганскаю
На свой лад нашу гаспадарку...

Сваё сучаснае становішча і свой далейшы шлях сам Янка Купала вызначыў у вершы „Шляхам гадоў“.

Што думаў селянін, што парабак-работнік думаў,
Паслухаў іх і ў песнню шчыра перавіў,
А ўжо яны, пад гоман вольных шумаў,
Мне свой прыхільны водклік падалі.

Дык-жа шумі, красуй у волі, родны край!
Зывіні ў свой звон, сялянска-пролетарскі звон!
С্বяціць ты, Беларусь, у радасці с্বяціць!
Твайго Народу сёняня права і закон.

Так заканчвае Купала адзін з сваіх найважнейшых вершаў апошняга часу.

Другі народны поэта Якуб Колас у свой час таксама быў атакаваны Дубоўкам, ад якога атрымаў годнасьць „поэты, протэндуючага на нейкае нязвычайнае значэнне, напісаўшага тысячы радкоў з прымітыўнымі дзеяслойнымі рыфмамі“. Рэспубліка працы ўшанавала Я. Коласа іначай, надаўшы яму годнасьць народнага поэты. Я. Колас першы ў беларускай літаратуры перайшоў да широкіх палотнаў. Яго творы „Новая Зямля“, „Сымон Музыка“—гэта яскравае ўласабленыне галоўнейшых псыхолёгічных адзнак беларускага селяніна. Некаторы налёт містычнасці ў другой поэме не перашкаджае нам бачыць матэрыяльную істоту псыхолёгічных процэсаў, што становяць адну з адзнакаў нацыянальнасці. Поэмы Я. Коласа даюць малюнак беларускай нацыі так, як вызначае гэты тэрмін Сталін:

„Нацыя—гэта гістарычна-складзеная, стаялая супольнасць мовы, тэрыторыі, экономічнага жыцця, псыхічнага складу, які выяўляеца ў супольнасці культуры“.

Самая рознастайная соцыяльная і псыхолёгічныя катэгорыі знайшлі афарбоўку ў поэмах Я. Коласа. Асабліва яскрава абмалёўваецца жыцьцё безъзямельнага сялянства—гэтай стыхіі Якуба Коласа і наймацнейшай групы беларускага народу. У гэтых поэмах, якія зьяўляюцца клясычнымі па

способу свайго напісаньня і па распрацоўцы тэмы, Колас выступае сапраўды, як нацыянальны беларускі поэт і як поэта нацыянальнай думкі.

Ня лішне зьвярнуць увагу і на прозу Я. Коласа. Тут першае месца займае яшчэ ненадрукаваная цалкам аповесьць „У палескай глушы“, у якой Я. Колас малюе жыцьцё вясковай інтэлігэнцыі і сувязь яе з народнымі масамі—жыцьцё такое знаёмае самому Я. Коласу. Яго апавяданьні, выда-дзеныя ў некалькіх зборніках, цікавы, паміж ін-шым, тым, што адбіваюць ідэёвы шлях поэты за ўсё дзесяццёхгодзьдзе. „Першыя крокі“, „У ціхай вадзе“, „Казкі жыцьця“, „На рубяжы“ і „На прасторах жыцьця“—гэта хронолёгічны парадак выхаду зборнікаў і адначасна вехі ідэёвае падорожы поэты ад нашаніўскага народніцтва да акопаў Кастрычніка.

Калі Купала і Колас прышлі ў пасълякастрыч-нікавую літаратуру з пэўным багажом і павінны былі яшчэ праходзіць доўгі і складаны шлях да сваіх сучасных позыцый, дык Цішка Гартны, і ў нашаніўскую пару стаяўшы асабняком, адразу ўспрыняў і Кастрычнік і зьяўляецца першавесьнікам новых ідэй у беларускай літаратуре. Яго зборнікі—„Песьні працы і змаганьня“, „Урачыстасць“—найяскравей паказваюць яго ідэёвы шлях. Роман „Сокі Цаліны“ паказвае нам у гістарычным разрэзе групаваныне сіл да рэвалюцыі, яго апавяданьні „Трэскі на хвалях“ і „Прысады“ даюць аб-

разы будзённага жыцьця новай Беларусі, ахапля-
ючы самыя рознастайныя зъявы. З формальнага
боку творы Цішкі Гартнага цікавыя асабліва на-
капленнем провінцыялізмаў у літаратурнай мове.
Хаця робіцца гэта не заўсёды систэматычна, але
вельмі часта нават тыя, што нападалі за гэта на
Цішку Гартнага, канчалі тым, што засвойвалі яго
слова.

Калі гэтыя тры пісьменынікі прышлі да рэво-
люцыі, кожны сваім асобным шляхам, дык пра
Міхася Чарота можна сказаць, што ён прышоў
з рэволюцыі.

Яго поэма „Босыя на вогнішчы“—гэта твор
удзельніка гэтай рэволюцыі і ўдзельніка радавога.
Таму і ўдалося, мабыць, Чароту так тонка ўла-
віць рытм і зъмест рэволюцыйных падзей на Бела-
русы і перадаць іх у „Босых на вогнішчы“.

Чарот адразу знайшоў сваю стыхію і вызна-
чыў сваё месца ў літаратуры.

Мы—дзеци краіны,
Дзе бура бушуе...
Мы на прадвечных руінах
Працы палац пабудуем.
Ня любяць нас—босых,
Хто век быў абуты...

Адзін з сваіх вершаў у „Завірусе“ Чарот за-
канчвае так:

Ведай, съвет, я вясковы мужычы сынок,
Я пяю, што пяе селянін,
А ты чуеш? Іграе заводаў гудок,
Ў кузыні гучна зывініць кавалія малаток,—
Пра адно мы пяём, як адзін.

Чарот—сялянскі поэта, Чарот усімі сваімі карэньнямі расьце з беднай безъзямельнай вёскі, якая хутчэй усіх адгукнулася на прызыў пролетарыяту. Гэта відаць і з яго далейшых поэм—„Беларусь лапцюжная“, „Марына“, „Ленін“, „Карчма“; з якіх найбольш выдатнымі як з мастацкага, так і з соцыяльнага боку зьяўляюцца дзівие апошнія поэмы. Творы М. Чарота перакладзены на многія іншыя мовы. Адна з аповесцяў М. Чарота „Сьвінапас“ лягла ў аснову кіно-фільмы.

Поруч з М. Чаротам стаіць група пісьменьнікаў, якая разам з ім з самага пачатку працавала ў „Маладняку“ і працуе цяпер. Гэта—М. Зарэцкі, А. Александровіч, А. Вольны, А. Дудар ды іншыя. М. Зарэцкі—мастак шырокіх палотнаў. У яго апавяданьнях (вершаў ён ніколі ня пісаў) выступаюць людзі новага часу—энэргічныя, съмелыя, нязломныя. Такім чынам, спатканыне людзей гэткага характару дае сцэны поўныя патосу і трагізму. Творы М. Зарэцкага, яскравыя і колёрытныя, выпукляюць на паверхню найбольш яскравыя рысы нашай эпохі, такой багатай моцнымі здаровымі натурамі.

Поўнай процілежнасцю М. Зарэцкаму зьяўляецца творчасць К. Чорнага, які, галоўным чынам,

займаеца падрабязным псыхолёгічным аналізам хваравітых людзей. Тут фігуруюць, галоўным чынам, людзі, адкінутыя эпохаю. Самы характар такой творчасці вымагае вялікай удумчывасці і ўмення разабрацца ў сутнасці рэчаў. Апошняга часта бракуе ў творах К. Чорнага, што робіць іх няцікаўнымі для масавага чытана.

А. Александровіч першы ўнёс у беларускую літаратуру мотывы беларускага гарадзкога і мес-таковага жыцця. Асабліва цікавымі з'яўляюцца яго апошнія тры кніжкі— „Па беларускім бруку“, „Прозалаць“ і „Ўгрунь“, дзе найбольш выступаюць асноўныя стыхіі творчасці А. Александровіча. Па напрамку поэзіі блізка да А. Александровіча стаіць А. Дудар.

Дубоўка і Я. Пушча, рознастайныя па формальнаму характару сваёй творчасці, значна збліжаюцца ў тых крыніцах, адкуль бяруць яны тон і напрамак сваіх твораў. Гэта пераважна дробна-ўласніцкая групаваныні гораду і вёскі, інэртныя і косныя па сваёй сутнасці, рэволюцыйныя на словах і маочыя вялікі нахіл да псыхолёгізму і індывідуалізму. У гэтым напрамку і Дубоўка і, асабліва, Пушча вельмі блізка падыхо-дзяць да К. Чорнага,

* * *

Заканчваючы свой агляд асноўных момантаў у жыцці беларускай літаратуры за апошнія 10 га-

доў, мы павінны яшчэ раз падкрэсліць, што толькі паслья Кастрычніка, вызваліўшага беларускіх рабочых і сялян з-пад нацыянальнага і соцыяльнага прыгнёту, стала магчымым сапраўднае раззвіцьцё беларускай мастацкай літаратуры, як таго. Той непараўнаны ўздым беларускага прыгожага пісьменства, які адбіўся за 10 год Кастрычніка, ія спыняецца і цяпер. Беларуская літаратура стала роўнапраўным сябрам у сям'і літаратур іншых народаў і з кожным днём усё болей і болей замацоўваеца на позыцыях, здабытых за 10 гадоў Кастрычнікавай рэволюцыі.

„Маладняк“ № 10. 1927 г.

АБ „ФАКТАХ“ І ПЭРСПЭКТЫВАХ

(Літаратурныя нататкі)

Шляхі літаратуры наогул вельмі цяжкія. Літаратура ў сваім разьвіцьці стаіць у поўнай залежнасці ад цэлага шэрагу об'ектыўных прычын і прымушана перамагаць шмат хваробаў росту. Іх шмат. Яны ніколі ня зынікаюць канчаткова, але чаргуюцца паміж сабой, замяняюць адна адну. У муках барацьбы з гэтымі хваробамі нараджаецца і выкрышталізоўваецца сапраўднае мастацтва слова, якое організуе і будзе, якое заклікае да змагання і абуджает творчыя сілы грамады.

Прывабная гэта доля—доля поэты ці пісьменьніка. Яго імя, яго творчасць (мы гаворым аб сапраўдных мастакох) не памірае разам з ім, а жыве з яго грамадою, з тою часткаю чалавецтва, якая яго высунула, чые пачуцьці і інтарэсы ён адбіваў, з кім ён быў органічна звязаны. Выдатнейшая мастакі перажываюць нават і пару панаваньня сваёй клясы; іх творчасць цэніцца і паважаецца і новаю пераможнаю клясаю, якая заняла пануючае месца ў процэсе соцыяльных пераформаваньняў.

З боку цяжка, а часта і немагчыма бачыць, які шлях праходзіць поэта, ці пісменьнік, колькі ўласнай энэргіі і сіл аддае ён сваёй творчасьці. Кожны бачыць толькі „славу“, якая акружае імя поэты, і гэта „слава“, асабліва сярод моладзі, выклікае шмат пасълядоўцаў, таксама жадаючых яе набыць.

У нас нямала пісалася пра вершаманію, хаяц правільней было-б назваць гэта зъявішча больш агульнаю называю—графаманія. Нашы рэдакцыі сапраўды перагружаны сотнямі і тысячамі насьпех наляпаных і нікуды няварных вершаў і апавяданняў, на якія проста фізычнай магчымасці нямадаць належную грунтоўную ацэнку.

Моладзь, якая напаўняе рэдакцыйныя скрынкі і кошыкі сваёю „мастакою“ творчасьцю, вельмі проста глядзіць на літаратуру. Напісаў верш з рыфмамі, падзелены, як водзіцца, на чатырохрадковыя строфы, выбраў сабе псэўдонім—знача ўжо і поэта, знача і мастак. Да вершу звычайна далучаецца ліст.

„Верш можа і слабы, але я бядняк, заняты працай на гаспадарцы і г. д.“

Бязумоўна, рэволюцыя адчыніла працоўным масам шлях у літаратуру, і мы ўжо маем цэлы шэраг прыкладаў, калі толькі дзякуючы рэволюцыі той ці іншы таленавіты пісменьнік здолеў выявіць свае здольнасці. У старыя часы мала-б чаго ён дабіўся і з гэтага пункту погляду на кожнае працяўленне творчай сілы масы трэба зъвяртаць вялі-

кую ўвагу. Але гэта зусім не азначае таго, што соцыяльнае становішча павінна служыць мандатам на „бессмертіе“. Гэта зразумела кожнаму съядомаму чалавеку. У нас, на жаль, у большасці выпадкаў, на літаратурную працу глядзяць вельмі лёгка, павярхоўна.

У № 1 „Маладняка“ зъмешчаны артыкул Астаповіча, у якім гаворыцца аб матэрыяльным становішчы пісьменніцкага маладняка, аб матэрыяльных перашкодах, якія прыходзіцца спатыкаць пачынаючаму пісьменніку. І вось як зразумеў гэты артыкул адзін з гэтых „пачынаючых пісьменнікаў“:

„напісаў я невялічкую поэму—усяго 515 радкоў (толькі ўсяго! Т. Г.), а чаго мне гэта стойла!“

Чытач падумае—сіл, здароўя, энэргіі... Слухайце далей:

„На бумагу ў сваёй кішэні я маю кожны месяц 20 капеек. На гэтыя 20 капеек я купляю 4 сшыткі, па 3 капейкі сшытак, і 5 аркушаў бумагі, па паўтары капейкі аркуш. Вось і ўсе дваццаць капеек. На гэтую поэму, на чарнавік, я страціў адзін сшытак, ды перапісаў, каб паслаць у часопіс; гэта ў мяне заняло 5 аркушаў.“

Вось вам каштарыс пачынаючага пісьменніка. Аднак у яго ёсьць і пэрспэктыўны плян:

„Цяпер я падрыхтоўваю другую поэму, прыблізна 750 радкоў. На чарнавік пойдзе болей за сшытак, ды начыста перапісаць— 7 аркушаў“.

З гэтага вытворчага пляну ідуць выводы:

„А гэта знача, што трэба выдаваць болей гонарару... Цяпер я толькі надзеюся на гонарар, бо калі маю папярэднюю поэму не надрукуюць, а гэта значыць, што я не палучу гонарару, я не магу напісаць другую поэму“.

Для большай ілюстрацыі гэтага факту дазволім сабе прывесці некалькі радкоў з поэмы гэтага-ж хлапца:

Я—народ. Я—ратай бедны,
Увесь абліты едкім потам,
І да радасьці пабеднай
Я дайшоў па эшафотам.
Я дайшоў, і ў ланцугах
І ў кайданах памірая,
Я съязг нёс, і чуць ня здох,
Бяз сілы яго. апускай.

Тут асаблівых комэнтарыяў ня трэба. Ад ліста гэтага хлапца робіцца спачатку съмешна, але, калі спыніцца на ім болей уважна, ды прыняць пад увагу, што гэта не выпадковы факт, што ён харектарны для ўсяго патоку графаманіі, дык бярэ страх за будучыню беларускай літаратуры. Не тamu, што яе загрузяць творы падобнага гатунку. Нашы рэдакцыі пакуль што ўкомплектаваны людзьмі пісьменнымі. Але кідаецца ў вочы да

жудасьці лёгкі падыход да літаратуры. Літаратура расцэнваецца з пункту погляду паперы, затрачанай на напісаныне твору; якасьць твору пакідаецца бяз увагі. Гэта яшчэ шчасьце, што аўтар вышэй-пададзеных радкоў не атрымае гонарару і не напіша другой поэмы, дзякуючы недахвату паперы. У многіх, у вельмі многіх паперы хапае.

У Амсьціслаўлі ў маладнякоўскім гуртку адбыўся „раскол“. Аддзялілася група, якая назвала сябе „літаратурным згуртаваннем“ (модны тытул) „Агніцьвет“. У групу ўвашлі „поэты“ ад 14 да 16 гадоў, імёнам якіх ня прыходзіцца адводзіць месца ў гэтым артыкуле, бо яны нічога ня скажуць чытчу; даволі сказаць, што іх было ні то 4, ні то 6. Гэта група мела сваю дэкларацыю і свой статут, з якога мы і дазволім сабе прывесці пару пунктаў

1. Сябром літагуртавання „Агніцьвет“ лічыцца кожны, хто піша больш-менш добра ў галіне поэтыкі, прозы, сатырыкі і крытыкі (курсіў наш. Т. Г.), прызнае дэкларацыю згуртавання і рэгулярна плаціць сяброўскія ўзносы.

Далей гаворыцца аб „зарочным“ прыняцьці новых сяброў („много званных, но мало избранных“), а выключэнні і г. д. Чытаем далей раздзел 2:

1. Цэнтрам згуртавання абіраецца горад Амсьціслаў, кв. рэдактара.

3. Кожны сябра „Агніцьвету“ мае свой літаратурны псэўдонім, пад якім і супрацоўнічае ў часопісі.

У в а г а. Псэўдонімы ведае толькі рэдактар часопісі, які не павінен іх выдаваць.

Мы ня будзем спыняцца на палажэньях „Агніцьвету“ аб тым, што рэдактар (правадыр згуртаваньня) „склікае агульную конфэрэнцыю па пошце“ (гэта склікаць чатырох чалавек у Амсьціслаўлі. Т. Г.), ня будзем спыняцца на тым, што крытэры „больш-менш добра“ некалькі нацягнуты. Наогул—увесь гэты „адкол“, на наш погляд, зъяўляецца толькі дзіцячай забаваю.

Гэта дробныя факты, але яны часткова высьвятляюць сабою і перспектывы беларускай літаратуры. Калі кожны съядомы грамадзянін не ўсьвядоміць сабе вялізнага значэння літаратуры, калі не перастануць глядзець на літаратуру з боку прыналежнасці да тэй ці іншай літорганізацыі, ці з боку налічча „літаратурнага псэўдоніму“—гора нашай літаратуры. Калі будуць судзіць аб літаратурнай працы па колькасці паперы, патрачанай на напісаныне поэмы—гора нашай літаратуры.

„Маладняк“ праз свае літгурткі ўважна адсартуювае горшае ад лепшага, стараеца адкрыць шлях у літаратуру тым, хто сапраўды на гэты шлях імкнецца, хто мае даныя, каб папасці на гэты шлях. Але патрэбна вялікая і шчырая дапамога аб'яднанню ў гэтай справе, каб яна сапраўды прынесла карысць. Трэба, каб на мастацкую літаратуру глядзелі, як на сапраўды моцную зброю пролетарыяту ў яго барацьбе, а ня як на нешта

лабочнае, непатрэбнае. Трэба сконцэнтраваць увагу нашай грамадзкасці на пытаннях літаратуры і такім чынам забясьпечыць яе нормальнае разъвіцьцё. Пара пазбавіцца ад „плявацельнага“ погляду на літаратуру і ад расцэнкі літаратурнай працы па колькасці патрачанай паперы.

Люты 1927 г.

улавливается вводом в сюжета именем
и героями художника из письма к жене
мажу Федорову от 1816 года, в котором
он писал о "старинных" да античных добах
и о том, что Бакунинство Иванова же в устремлении
к античности искажает патриотическую пропаганду и
всю жизнь. Т. Г. не будучи античанином³ или
сторонником античного "добра" искажает историю с
одинаковой легкостью, как антическую, так
и антическую античную.

Речь идет о том, что для писателя антическая тема
является средством выражения антических концепций
и антической этики, антического мышления и антического
стиля. Но антическая тема не является средством выражения
примитивной античности, да еще той античности, которая
имела место в античной литературе прошедших эпох.
Сообщая античную тему из античной литературы, писатель
не сообщает темы — горизонтали литературы.

"Макбет" Юрия Соловьева является антическим лите-
ратурным героями из античной литературы античной
литературы тоже, хотя соправеден не антическими
идеями, а антическими идеями, какими являются
идеи античности. А то, что античные идеи в античной антической
литературе античной античности, как это выражено в античной
литературе античной античности, не антическими идеями
антической античности, а антическими идеями античной античности.

ПРА ЛИТАРАТУРНЫЯ СПРАВЫ

BY J. T. TAYLOR CHAPMAN

За культуру мовы

Пытаньне аб беларускай літаратурнай мове з кожным днём робіцца ўсё больш і больш актуальным. Бязумоўна, гэта зусім натуральнае зъявішча. Мастацкая літаратура разгортваецца ўсё буйней і буйней, зъяўляюцца новыя пісьменьнікі, творчасць старэйших вырастает і па якасці і па колькасці. Зъяўляеца літаратурная форма дагэтуль беларускай літаратуры незнамая,—роман, які патрабуе асабліва распрацаванай мовы. Усё гэта, разам узятае, бязумоўна, павінна штурхаць беларускіх пісьменьнікаў на шлях апрацоўкі мовы і, галоўным чынам, яе папаўненія. Цэлы шэраг артыкуулаў па гэтым пытаньні зъявіўся на старонках нашых часопісяў. Рабіліся спробы аналізу мовы паасобных пісьменьнікаў. І побач з гэтым многія пісьменьнікі рабілі і робяць вялікую практычную работу ў гэтым кірунку. Работа гэта на-
кіроўвалася па некалькіх лініях. Адны, як М. За-
рэцкі, Ц. Гартны, накіравалі сваю ўвагу на выка-
рыстаньне дыялектаў, на асіміляцыю ў літаратур-
най мове паветалізмаў найбольш удалых і харак-

тарных. Другія, як Дубоўка, пашлі пад найменш удзячнай лініі словатворчасці і выкарыстаньня старых слоў, ня спыняючи працы па выкарыстаньні дыялектаў. У свой час у беларускую літаратурную мову папала шмат барбарызмаў, якія з вялікім трудом вытрайляюцца з мовы, але на зымену якім часамі прасачваюцца новыя. Аднак, ня гледзячы на ўсё гэта, у беларускіх мастацкіх творах (асабліва ў маладзейшых поэтаў і пісьменнікаў) назіраецца страшэнная беднасць мовы. Гэта тлумачыцца перш усяго адсутнасцю жадання працаваць над сваёю моваю.

— Навошта думаць над гэткаю дробязьзю. Можна запазычыць слова ў таго-ж Дубоўкі... ён іх шмат стварыў і выкапаў.

І пачынае якое-небудзь можа і прыгожае слова гуляць з аднаго вершу ў другі, ад аднаго поэты да другога, аж пакуль не спадзе з яго ўсяе яго краса і перастане яно рабіць уражанье на чытача. Даволі ўспомніць усякія „сіні“ ды „блакіты“, ды „васількі“. Якімі съвежымі, якімі прыгожымі вобразамі гучэлі яны яшчэ гады два таму назад! Але да іх „дарваліся“, і цяпер у некаторых рэдакцыях можна пачуць такія гутаркі:

— Верш прынёс...

— А сінь у ім ёсьць?

— Ды разы два...

— Ня пойдзе...

І сапраўды ад гэтай сіні за апошні час аж у вачох мітусіцца. Тое самае і з другімі словамі, як „песьня“ альбо „прастор“. Ды ці зълічыш гэтыя слова, якія і цяпер яшчэ прыгадзіліся-б, каб на іх гэтак старанна не налягалі.

Нядаўна вышаў з друку ў выданьні БДВ зборнік П. Труса „Ветры буйныя“.

Паўлюк Трус—гэта ўжо не пачынаючы поэта. Творы Паўлюка Труса перакладзены на іншыя мовы, а на Беларусі маюць шырокую вядомасць і набылі сабе нават пасълядоўнікаў. У зборніку *134 старонкі*, з іх тэкстовых—120. І на ўвесь зборнік мы налічылі ўсяго 711 слоў; г. зн., на кожную старонку прыпадае ў сярэднім 6 слоў. Да гэтага трэба дадаць, што многія слова аднаго корана мы лічылі, як паасобныя, напрыклад, „цвісцы“ і „адцвісцы“, „звінець“, „адзвінець“ і г. д.

Што гэта значыць? Гэта значыць, што на кожнай старонцы зъмяшчаецца 7 слоў паўторавых па некалькі разоў у самых рознастайных варыяцыях. Калі да гэтага дадаць, што слоў, якія пападаюцца толькі па адным разе ў зборніку, налічваецца 232 (ледзь-ледзь адна трэцяя частка ўсяго слоўніка), дык яшчэ наяўнейшаю робіцца жудасная беднасць мовы зборніка. Мы прывядзём тут толькі тыя слова, якія спатыкаюцца ў зборніку ня меней 5 разоў:

Адзінокі	.	7	вішня	.	6
адцьвісці.	.	21	віньця	.	5
акорды	.	7	вобраз	.	12
апаўночы	.	12	водгульле	.	5
асеніні	.	20	возера	.	24
асмуглы	.	9	вольны	.	12
асыпаць	.	7	вакно	.	9
Беларусь	.	10	вербалоз	.	5
бераг	.	7	вечар	.	9
бор	.	8	вочы	.	35(!)
брывы	.	6	гнуць, ца	.	11
брусыніцы	.	6	год, годы	.	10
будзіць	.	14	горды	.	6
буйны	.	20	грудзі	.	14
бяроза	.	8	тусі	.	10
весень	.	11	гай	.	23
выйду (пайду, прайду) *)	.	19	гайдаць, ца	.	6
вымыць	.	6	гаманіць	.	15
вякі	.	5	гарэць	.	6
вянуть	.	20	гара	.	15
вянок	.	17	глыбокі	.	5
вясна	.	16	глыбінь	.	7
вада	.	36(!)	глядзець, ца	.	18
вечар сіні	.	4	далячынь	.	7
вяяць	.	22	далъ	.	9
ветразь	.	5	далёкі	.	7
вечер	.	33(!)	даліна	.	29
» буйны	.	10(!)	дакор	.	5
вербы	.	28	дарыць	.	6
ветравінныне	.	8	дарагі	.	13
вёска	.	9	дарога	.	20
			даўно	.	5

*) Тут мы маєм паўтарэнныне аднае формы слова, таму вылучаем асобна.

дзень, дні .	. 16	квецень .	. 5
дзяўчына .	. 17	клён .	. 6
дно .	. 33(!)	колас .	. 7
дол (долу, да долу)	. 21	косы .	. 7
доўга .	. 8	краі .	. 7
драмаць .	. 6	краса .	. 16
дуброва .	. 5	красаваць .	. 9
думаць .	. 6	крапля .	. 5
думы .	. 15	крыніца .	. 32(!)
душа .	. 25	крыница .	. 7
жвір .	. 5	крышталь .	. 6
журавіны .	. 6	купацца .	. 9
журба .	. 14	куст .	. 5
журыща .	. 35(!)	курган .	. 11
жывы .	. 7	кволы .	. 19
жыцьцё .	. 33(!)	луг .	. 22
залаты .	. 14	любіць .	. 11
золата .	. 6	любы .	. 6
зацьвітаць .	. 9	лісьце, ліства,	
зацішак .	. 7	лісты .	. 25
звонкі .	. 12	лозы .	. 5
зоры і зара .	. 28	малады .	. 17
зялёны .	. 19	маленства .	. 6
зьбіраць .	. 9	мароз .	. 11
зывінець .	. 19	матка .	. 13
завіаць, ца .	. 26	месяц .	. 12
завеі .	. 7	мінор .	. 7
імчацца .	. 5	мора .	. 5
ісьці (пайсьці) .	. 19	маўчаць .	. 12
калыхаць .	. 14	несьці .	. 7
каліна .	. 14	ніскі .	. 5
камень .	. 9	ніцы .	. 6
каралі .	. 7	ноч .	. 7
каціцца .	. 15	нямы .	. 6
кветкі .	. 18	пазнаць .	. 9

плысці	.	18	рэчка	.	16
плакаць	.	42(?)	сад	.	13
поўны	.	8	сачыцца	.	5
постаць	.	8	сінь	.	12
поле	.	41(?)	сіні	.	18
помніць	.	12	сказаць	.	12
прадоныне	.	5	слацца (услаць)	.	11
пригожы	.	5	сон	.	15
прастор	.	10	сонца	.	13
просінь	.	9	сыпаць, ца	.	20
пунсовы	.	9	сэрца	.	53—жах!!!
пялесткі	.	5	сяло	.	11
пажоўклы	.	9	сягоньня	.	6
пакахаць	.	5	сядзець	.	7
пацеркі	.	12	сьпявашаць	.	9
пахіліць, ца	.	13	сьлёзы	.	33
песня	.	46(?)	съветлы	.	11
пераліў	.	8	сьпеў	.	10
піць	.	5	сьлед	.	7
плаваць	.	6	сьцежкі	.	24
плынъ	.	5	сьценъ	.	11
радасьць	.	31(?)	сьмияцца	.	10
развяеяць	.	7	сьвет	.	6
разгул	.	6	сосны	.	22
разылісціся	.	7	спакойны	.	5
рана *)	.	18	спаіваць	.	8
раса	.	23	спаць	.	9
рассыпаць	.	5	стынуць	.	12
расьці	.	6	струны	.	15
росквіт	.	5	стаяць	.	12
рунь	.	5	сум	.	6
русы	.	6	сустрэць	.	11

*) У разуменыні пары часу.

тануць (патануць)	23	ціхі	.	13
табар	8	цыган, цыганскі	.	12
таполі	5	циачы	.	5
трава	6	цивет	.	17
туман	38	цивісьці	.	23
увечар	10	циланаць	.	5
увосень	7	чары	.	5
узор	9	чарнявы	.	5
узыйсьці	6	човен	.	14
упасьці	7	чорны	.	5
успамін	11	чуць	.	7
усьміхнуща	20	шлях	.	8
хвалі	22	шумны	.	6
хваляваць, ца	6	шумець	.	17
хіліцца	13	шэррань	.	8
цемень	6	шэры	.	7
цёмны	10	яр.	.	12

Вось і ўсё. Кажуць, што кітайская грамата налічвае 500 знакаў. Кожны з гэтых знакаў заключае ў сабе пэўнае разуменне, якое мяняецца ў залежнасці ад таго месца, якое займае знак у сказе, ці ад розных сынкрэтычных знакаў.

У Труса прыблізна столькі-ж слоў, але яны значэннія свайго не мяняюць. У прыведзеным слоўніку мы можам вылучыць дзьве групы слоў. Да першай адносяцца такія, якія адыгрываюць ролю злучнікаў паасобных вобразаў альбо якіх нельга ўнікнуць ніякім чынам і частае ўжыванье якіх ия гэтак кідаецца ў вочы. Да такіх слоў можна аднесці такія, як *сустрэць, сядзець, доўгі, поўны* і г. д. Гэта слова пераважна статыс-

тычнага харктору, якія маюць пэўны сэнс і ў другім сэнсе ўжыты быць ня могуць. Другая, больш буйная група—гэта слова больш ці менш эмоцыяльна насычаныя, як *сльёзы, раса, каралі* і інш., якія могуць ствараць розныя тропы.

У творчасці кожнага поэты галоўнае месца займае другая група слоў, якая надае звычай творам поэты ўласцівую толькі яго творам фізыономію, стварае яго стыль. Гэта група ніколі не павінна застываць у аднай форме: гэта найбольш дынамічная частка твору і яе разывіцьцё шчыльна звязана і з разывіцьцём тэматыкі, і з разывіцьцём думкі поэты, і з яго рымкай. З другога боку, у поэзіі гэтыя слова пераважна ўжываюцца, як вобразы: частае паўтарэнье такіх слоў нямінуча прыводзіць і да паўтарэнья вобразаў. Тады наступае заняпад творчасці. Тады творы робяцца нуднымі, аднастайнымі і ствараюць уражаныне, што поэта, раз натрапіўшы на адну ўдалую форму, рашыў:

— Умри, Денис, лучше не напишеш!

І пачаў па гатовым стэрэотыпе масавую загатоўку мастацкай продукцыі. Гэта адносіцца ня толькі да лексыкі, але і да ўсіх элемэнтаў мастацкай творчасці.

Менавіта да такога становішча дайшоў Паўлюк Трус у сваім апошнім зборніку. Тая сувязасць і непасрэднасць, якая зацікавіла ў свой час у творчасці Труса чытача, выклікала цэлы шэраг

пахвал. І Паўлюк Трус „почил на лаврах“. Вялізны зборнік зьяўляеца ў лексычных адносінах стэрэотыпным паўторам першага маленъкага. Разъмеры прымусілі павялічыць лік паўтораў. Гэтыя паўторы якраз і адбіліся на другой групе слоўніка, на словах тропаздольных. У выніку паўтарэньне вобразаў чуць не літаральнае ва ўсіх вершах. Слова „сэрца“ пападаеца ў зборніку 53 разы (на 120 старонках). На кожнай старонцы мільгаюць „сълёзы“, „туманы“, „жыцьцё“, „радасць“, „пла-каць“, „даліна“, „каліна“, „дно“, „возера“ і г. д. і кожны раз у застылых стэрэотыпных злучэннях. Пытаньне аб зъмесце, які ствараеца гэтымі словамі, у програму нашага сёнешняга артыкулу не ўваходзіць і на ім мы спынімся ў другі раз, калі паставім задачаю разгляд зборніка.

Тут мы бяром лексыку Труса выключна дзеля таго, што яна зьяўляеца характарнай для цэлай генэрацыі маладзейшых наших поэтаў (а часамі і старэйших). Возьмем дзеля прыкладу верш Янкі Бобрыка ў № 3 „Узвышша“ і парайнаем яго лексыку з лексыкай Труса:

*Вазёры ў целені драмалі
і гай задумаўся, замоўк.*

Стаю адзін...

*І думкі коцяцца, бы хвалі,
мняюцца, як зорны шоўк.*

Стаю адзін.

А там, у далях, там, дзе хаты,
я чую съмех, радзімы съпей...
І гасьне сум і гасьне гасьне,
як на світанкы зорак сеў.
І гэты съмех і съпей дзяйчыны
ў души пралескаю цвіц,—
як на вазёрах тых на сініх
цвіце зары чырвоны цвёт.
І я адзін...

У гэтым адрыўку мы знаходзім толькі пяць слоў, якія не спатыкаюцца ў слоўніку Труса. Возьмем яшчэ адрывак з вершу Кляшторнага (у тым-же нумары) і разгледзім яго ў гэткім-ж агляне:

Вечар гас...
Драмалі съветацені,
Ў туманох дарогі замяло...
І нібыта залатыя елі
Месяцу хіліліся чалом.
Усё цвіло,
жыло і гаманіла,
кожны куст аб жыцьці гаварыў...
Ты прайшла
І голай ня схіліла,—
ня схіліла горадай галавы.

У Кляшторнага яшчэ горай, як у Бобрыка. У яго мы знаходзім толькі чатыры самастойныя слова.

Прыводзячы гэтыя прыклады, мы зусім ня хочам сказаць, што Бобрык ці Кляшторны, ці яшчэ хто з наймаладзейшых поэтаў перапісваюць

з Труса. У гэтай стэрэотыпнасьці лексыкі адбіваецца куды *больш сур'ёзнае зъявішча*, якое можа прывесцьці творчасць пачынаючых поэтаў у сапраўдны і безнадзейны тупік. Гэта пагалоўная адсутнасьць у іх *культуры працы*. Ніводзін з іх не працуе над паширэннем сваёй лексыкі, і ўсе іх творы (мы гаворым бадай што пра ўсіх маладых пісьменьнікаў) гучаць прыкрым унісонам. Гэта пагражжаюче зъявішча і для ўсёй нашай мовы. Беларуская мова, багатая, мілагучная і гнутная, гатова пад уплывам гэтага перапаласківання адных і тых-жэ слоў і вобразаў папасці ў ціну беспадзейнай трафарэтнасьці і затхласці. І нашай крытыцы і рэдакцыям трэба зъвярнуць на гэта належную ўвагу і паказваць маладым поэтам шлях у напрамку распрацоўкі мовы. Слоўнік жывой мовы павінен быць настольнаю кнігаю кожнага пісьменьніка.

Некалькі слоў аб словатворчасці. Па прыкладу старэйших поэтаў пачалі ствараць свае слова і маладэйшыя.

Але ніколі пры гэтым яны ня прымалі пад увагу галоўнага—каб гэты новатвор пры яскравай надворнай форме меў унутраны зъмест. Калі, напрыклад, Дубоўку „цемрашал“, які зъяўляецца літаральным перакладам слова „мракобесие“, адпавядае галоўным умовам стварэння новага слова, дык нельга сказаць гэтага пра трусовы новатворы. Які сэнс у такіх словах, як „сонцевай“,

„зялёнацьвецень“, „ветрасінь“?) Ці могуць яны прывіцца ў мове, калі яны прадстаўляюць злучэйшыя зусім нязлучных разуменніяў? Вось-жо болей усяго трэба высьцерагацца такіх бязглазых новатвораў, якія могуць толькі прыгадзіцца, як латкі ў вершы—для рытму, для рыфмы і г. д. Ня мудруйце над словамі, таварышы поэты, бо слова перастануць служыць вам. Поэзія—гэта голас пачуцьця, слова—матэрыял поэзіі. А неахайныя адносіны да слова могуць прывесці да таго, што ня будзе ў творы ні таго, ні другога. У таго самага Труса ёсьць яшчэ недарэчныя слова, як „вятрынь“, „ветравіньне“ і г. д., але яны, як відаць, уведзены па меркаваньнях композыцыйных.

Шляхі да разьвіцця літаратурнай мовы намечаны, і гэта значна палягчае працу. Асабліва восстра і рашуча ставіў пытаньне Дубоўка ў № 2 „Узвышша“. Да яго думак з якімі мы цалкам згаджаемся, мы хацелі-б дадаць яшчэ адну галіну, якая, на наш погляд можа значна ўзбагаціць нашу літаратурную мову, у прыватнасці, мову поэзіі. Мы маём на ўвазе выкарыстаньне адкінутых поэтычнымі канонамі „прозаізмаў“. У Расіі вялікую працу ў гэтым кірунку прарабілі В. Маякоўскі і В. Інбер. Найбольш харектарнымі ў гэтым кірунку зьяўляюцца вершы В. Інбера „События в Красном море“, „Сеттер Джэк“, „Собачий экза-

*) Гучна! Зусім, як „Цэнтрасыпарт“ ці „Москошвей“.

мён" і мн. другія. У гэтых вершах безнадзейнейшая прозаізмы раптоўна атрымліваюць багацейшую поэтычную афарбоўку. Праўда, выкарыстаныне прозаізмаў тут звязана з агульной пабудовай твораў, але ў нас зусім ня было спроб у гэтым кірунку, а папрабаваць варта было·б.

Лексыка—адзін з важнейшых элемэнтаў масцацкага твору і на яе трэба звязаць вялікую ўвагу. Асабліва актуальным робіцца пытаныне аб лексыцы ў беларускай мове ў нашы дні, калі перад ёю адкрыліся шырачэзныя пэрспэктывы і паўсталі вялікія задачы.

24-IX—1927 г.

„Ледзяная гітара“

За апошнія часы і ў нашых пэрыодычных выданьнях і ў выдавецтвах нарастае значная опозыція ў адносінах да вершаў. Часопісі абмяжоўваюць месца, адведзенае для вершаў, а ціснуць зборнік вершаў, асабліва маладому поэту—амаль што немагчымая справа. Наогул, на верш устанаўляеца погляд, з якім моўчкі згаджаюцца ўсе: гэта лёгкі твор, дрындушка, асаблівага значэння ня мае і ня можа мець. У памылковасці гэтага погляду ня цяжка пераканацца, успомніўши хачя-б, што многія выдатныя сілы мастацкай літаратуры вырасталі выключна на вершах. Так, народны поэта Беларусі Янка Купала нам меней вядомы па сваіх драматычных творах, чымся па вершах. Тоё самае можна сказаць пра многіх расійскіх поэтаў, як Маякоўскі, Есенін і шмат іншых,

Выдавецтвы, абмяжоўваючы лік вершаў у сваіх плянах, маюць рацыю: вершы ня ідуць на рынку. Дзеля прыкладу возьмем практику маладнякоўскай кніжніцы. Выпушчаныя да сярэдзіны 1926 г. зборнікі прозы зусім разышліся і ў продажы іх

больш няма. Наадварот, з вершаў разышліся поўнасьцю толькі 5—6 кніжачак. Напрыклад, зборнік Хадыкі „Суніцы“, выпушчаны ў 1.500 экз., разышоўся толькі ў ліку 200 экз. (гэта за 2 гады). На базе выдавецтва вялізнаю гарою ляжаць кніжкі Бобрыка, Звонака і Туміловіча, дзяўчат-маладняковак, інават Пушчы і Дубоўкі („Vita“ і „Credo“). І шмат іншых зборнікаў вершаў асужданы на горкую долю корму для мышэй. Чым гэта тлумачыцца? Адсутнасьцю попыту на вершы? Тады чаму поўнасьцю распрададзены ўсе другія зборнікі Дубоўкі, зборнік Труса, зборнікі Дудара? Чаму нідзе, ні за якія гроши нельга знайсьці Чаротавай „Завірухі“, чаму „Босая на вогнішчы“ вытрымалі некалькі выданніяў? Знача, попыт ёсьць, і затрыманьне ў рэалізацыі кніжак мае нейкія прычыны, якія заключаюцца ў іх саміх.

Часткова мы высьветлілі гэтыя прычыны ў нашым папярэднім артыкуле. У сёнешнім артыкуле мы будзем мець на ўвазе другую группу элемэнтаў мастацкай творчасці нашай літаратурнай моладзі—гэта моманты стылістычнай композыцыі і эўфоніі іх твораў. На першы погляд здаецца, што такое шырокага пытаньне нельга ахапіць у адным абеглым нарысе, што гэта пытаньне патрабуе больш шырокага і грунтоўнага асьвятлення. Але ў гэтым-же і трагедыя наша, што ўсе працы пісьменнікаў у гэтым кірунку з'являюцца да такога ўпрашчэнства, якое дазваляе падвесыць творчасць

многіх пісъменьнікаў пад адну мерку. Вось—нё анэктот, а факт: калі выходзіў зборнік „Слуцкія песьняры“, дык у друкарні пераблыталі вершы паасобных аўтараў; вершы адных ішлі пад імёнамі другіх. А хто заўважыў гэта і хто мог заўважыць, калі ўсе гэтыя вершы былі шыты на адзін капыл, напісаны аднолькавымі словамі і заключалі ў сабе аднолькавыя думкі?

Расійская група імажыністаў разглядала вобраз, як мэту, і з гэтага выходзілі сябры групы пры будаваньні сваіх твораў. Але пры гэтым яны ўсё-ж такі трymаліся нейкіх правіл; кожны вобраз у іх павінен быў быць апраўданым агульнай композыцыяй і другімі вобразамі. Нашы маладыя поэты пашлі далей. У іх часамі вобраз ня толькі нічым не апраўданы, але зусім ня мае ніякага сэнсу і будзеца ці толькі па фонэтычнаму прынцыпу, ці па прынцыпу „Піліпа з канапель“, Возьмем некалькі мясьцін з вершаў Кляшторнага:

Не падняць нам з съяротнай пасъцелі
У сінярунь адгітарыўших дзёнь.

Здорава? Але зразумець нельга. Альбо яшчэ:

— кастрычніка *турбіны*
здуваюць стынъ з асынежаных *палёў*...

Ці можа зразумець чытач, што разумее аўтар у вобразе „Ледзяная гітара“, створаным гэтым самим Кляшторным? Гэта гвалт над сэнсам, гвалт,

зроблены для гучнасьці (а па праўдзе і гучнасьці тут няма). У нас ня вельмі лічацца з сэнсам і праўдзівасцю. Туман можна зрабіць „буланым“, можна раўнаць яго з „залатою пражай“—як толькі ня зьдзекваліся ў нас над гэтым няшчасным туманам. Ня лічацца з сэнсам і пры пабудове сказаў:

І быццам сеюць, —
Зоры сеюць
На гонях шоўкавых пябёс.

Застаецца нявысьветленым, хто каго сее? Калі зоры выступаюць у ролі сейбіта, дык што яны сеюць? А калі зоры тут у вінавальнym склоне, дык дзе сейбіт? Гэта даволі характарны прыклад.

Каляровая сълепата, якая даводзіць да зьдзеку няшчасны туман, ёсьць і ў Труса.

...У залаты вянок
завіваюць сум
росы сінія.

У гэтага таксама і „ўздох зрывеца з души“. Вось зразумейце, хто можа, такую страfu:

Мо' каб сэрца—радасць,
сэрца ў журавінах
Акрапіла раны
У лісты ў нізінах?

Альбо яшчэ:

І доўга, доўга ў сэрцы чулым,
пад чорнай сьвіткаю, на дне
прыгожы вобраз Марыулы
съмляўся ціха, як у съне.

Ня сэрца, а начлежка!..

Наогул, шмат чаго можна знайсьці ў трусавым
сэрцы і ў души яго, асабліва на дне:

Вясна ў цвяту!..

Цвітуць парэчкі,

цвіце язьмін на дне души!..

А вось яшчэ пэрлы:

Па-над съежкай зоры
(Зоры над крыніцай),
І ў вачох дакоры,
А ў души суніцы!..
А ў души мажоры...
І цвітуць брусьніцы
І сымяюща зоры,
Зоры над крыніцай.

Сапраўдная каша—і ўсё ў души!

А вось у Яээпа Пушчы:

Звонка-імлётныя хвалі
У далі крышталі ўлюлялі.

Альбо:

Кусаюць уцехі ўсе чэрствую лусту...

Ці варта прыводзіць яшчэ прыклады, калі ба-
дай што ўсе творы маладзейшых нашых поэтай
перапоўнены гэтым гвалтам над сэнсам, над раз-
вагаю. Поэзія выклікае эмоцыі ў чытача, а што

выклікаюць гэткія слоўныя наборы? Агіду толькі выклікаюць ды боль за будучыню беларускай поэзіі. І бесталковае выцісканыне вобразаў у Кляшторнага, і застыўшая ў сваёй нярухомасці творчасць Труса—усё гэта пагражжаючыя сымптомы, якія павінны выклікаць думку аб будучыні. Трэба сур'ёзна працаваць над творчасцю таму, што гэта не асабістая справа таго ці іншага поэты, а справа грамадзкая.

Мы спынімся яшчэ на некаторых момантах стылістыкі нашай літаратурнай моладзі. Калі прасачыць генэзіс „Ледзянай гітары“ Кляшторнага ў сувязі з цэлым шэрагам другіх яго вобразаў, дык аказваецца, што гэты вобраз мае свой адпраўны пункт не ў рэальнім жыцці і не ў уяўленыні поэты. Усе гэтыя вобразы прышлі да нас здалёку, з маскоўскіх „пэгасавых стойлаў“, з тае плыні, якая выклікала вялікую трывогу расійскай грамадзкай думкі. Гэта есеніншчына, якая праз свае звонкія формы ўлівае ў творчасць маладзейшых поэтаў атруту занядаду і разлажэння. Есенінская форма—вельмі ўдасканаленая, у Есенніна можна шмат чаму павучыцца з гэтага боку. Але, заместа таго, каб усвайваць, скажам, элемэнты есенінскай композыцыі, вывучаць тэхніку есенінскага вершу, насы маладзічкі началі мэханічна пераносіць у сваю творчасць элемэнты есенінскай формы, найбольш звязаныя з найхваравіцейшымі момантамі творчасці Есенніна. Трус проста перакладае Есенніна:

Не засьпі,—
пабудзі мяне рана
О!.. мая
дарагая матуля *).

Дзе дарогі
бягуць за курганам,
пойдзем зельле
зъбираць мы на Яна...

Пушча ўсвойвае пахабнейшыя адносіны есеніншчыны да жанчыны. Тут знайшла сабе водгук есеніншчына рэальная, якая вылівалася ў формы Чубараўскага завулку, растоўскай справы і г. д. А хіба здарма Кляшторны так шырока культивуе ў сваіх вершах „чарку“, „кілішак“, „выпіты“. Можа падсьвядома ўводзіць ён гэтыя вобразы, органічна звязаныя з есеніншчынай.

Адсюль і гітара, і клён, і асіны, і ўся тая сълезатачывая твань, якою пранізаны творы і Кляшторнага, і Пушчы, і многіх другіх. Вось тыповая вытрыманая ў есенінскім духу композыцыя.

— Што з табою, любы? Што з табою, смугліавы?
Сълёзы, як каралі, роніш на асфальт...
На панэлі пыльнай я такі-ж гулявы,
Спазнаваў вось так-жа і жыцьцё і фальш...
(*Звонак*).

*) Разбуди меня завтра рано
О, моя терпеливая мать!..
Я пойду за дорожным курганом
Дорогова гостя встречать.

Зьвяртае на сябе ўвагу страшэнная ўбогасыць
рыфмаў бадай што ва ўсіх маладых поэтаў. У пе-
раважнай большасці рыфмы распадаюцца на
дзьве катэгорыі: 1) рыфмы стэрэотыпныя, ужыва-
ныя шмат разоў у розных поэтаў, і 2) рыфмы но-
ватворныя, з якіх пад разуменне рыфмы ці асо-
нансу можа падыйсьці нязначная частка. Каб ня
быць галаслоўнымі, прывядзём прыклады першай
катэгорыі.

У Фаміна:

касы—сінь
боль—больш

У Пушчы:

сны—вясны
струны—руні
косы—росы
Беларусі—абрусы
далін—калін
краса—раса
ідзе—дзепь
асіны—сіні.

У Кляшторнага:

сіні—асіны
абрус—Беларусь
зоры—вазёры
прасторы—зоры.

У Труса:

гусі—Беларусі
край—гай
далін—калін
крыніца—зарніца.

Возьмем рыфмы другой катэгоры:

У Кляшторнага:

цвяты—сярны
поэм—тлень
салаўя—жаль
журчыць—крыж.

У Маракова:

у жыцьці—насіў
у грудзёх—трысыцё.

Узятая выпадковыя прыклады зъяўляюца хара́ктарнымі для ўсіх. І гэта ў нас, дзе гэтак ба́гата разъвінулася народная творчасць з яе ба́гатай рыфмоўкай!

Ня лепей справа стаіць з эпітэтамі. „Вечар“ абавязкова павінен быць „сінім“, „дзень“—„зала́тым“, „вецер“—„буйным“; такіх традыцыйных эпітэтаў вельмі многа і яны гуляюць ад аднаго поэты да другога. Яны даўно ўжо згубілі сваю съвежасць і непасрэднасць, так сказаць съцёрліся. З другога боку, па меркаваньнях гукавога парадку альбо „для вообразнасці“ „туман“ робіцца чамусыці „буланым“, „гітара“—„ледзяною“; у Труса „туман“ стаў „залатым“, „раса“—„сіняя“ і г.д.

У заключэнье некалькі слов аб строфічнай пабудове вершаў. Дагэтуль у нас пануе чатырохрадковая страфа з крыжаванай рыфмай. Выключэннем зъяўляецца Пушча, у якога ёсьць шмат двувершаў, тэрцын і пяцірадковых строф. Грус выказаў вялікую сымпатию да канонізаваных форм, як сонэт і трыволет. Гучаць яны ў яго творчасці

нейкім дысонансам, бо органічна ня звязаны з
прыродаю яго творчасці і зусім не выклікаюцца
патрэбаю. Тут-ж справа ня ў тым толькі, каб у
пэўным парадку разъмасціць радкі і, дзе трэба,
даць паўторы. Калі пісаў сонэты ды трыволеты
Багдановіч, дык гэтыя формы апраўдваліся і яго
думкаю і агульным характарам яго творчасці.
Канонізаваныя формы вымагаюць для сябе адпа-
веднага матэрыялу; калі матэрыял не адпавядае
форме, дык гэта ўсё роўна, што зъляпіць статую
Вэнэры Мілоскай з тварагу,—якая-б ні была даклад-
ная копія,—гэта ўсё-ж такі было-б ня тое, што
мармуровая статуя. Так і з поэтычнымі каноніза-
ванымі формамі, якімі многія ў апошні час началі
захапляцца. Хваравітым зъявішчам трэба лічыць
і разьбіёку радкоў. У большасці выпадкаў гэтая
разьбіёка зусім не вымагаеца ўмовамі рытму і
робіцца альбо з гонарарных меркаваньняў, альбо
як перайманье з некаторых расійскіх поэтаў (у
расійской літаратуры разьбіёка пашла з лёгкай
рукі Маякоўскага). Бываюць выпадкі, калі разь-
біёка патрэбна, калі яе вымагае рытм ці сынтак-
сычная пабудова, ці патрэбна ўнікнуць гукавых не-
дарэчнасціц. Але-ж нельга рабіць гэта ўсёды,
дзе трэба і дзе ня трэба.

Мы лічым, што моманты, узянутыя ў артыкуле,
зъяўляюцца найгалоўнейшымі фактарамі ў крызысе
збыту кніжкі. З гэтымі момантамі шчыльна звязана
пытаньне аб тэматыцы, аб чым у наступны раз.

АБ ЧЫМ НІШУЦЬ

У апошні час усё часьцей і часьцей даводзіца чуць ад чытачоў нездавальненъне сучаснымі творамі беларускай поэзіі. Кажуць, што там толькі звоны ды васількі, кветкі ды ручайкі—болей нічога няма. Бязумоўна, гэткі настрой у большай ці меншай меры адбіваецца і на кніжным рынке.

А пытаныне з тэматыкай у нас з кожным днём робіцца ўсё вастрэйшым. Мы ўжо ў адным з папярэдніх артыкулаў прыводзілі выпадак з „слуцкім песьнярам“, дзе пераблыталіся і вершы і поэты, але ніхто гэтай блытаніны не зауважыў. Зусім зразумелая рэч: ніводзін з гэтых поэтаў ня меў свайго ўласнага твару, сваіх характэрных рысак. Усе вершы былі, што называеца, шыты на адзін капыл. Тэматыка бадай што ўсіх наших младых поэтаў за апошнія часы надзвіва аднастайная. Нават, уласціва кажучы, мала дзе можна ўлавіць акрэсьленыя тэмы. Пераважная частка мастацкай продукцыі нашай літаратурнай моладзі—гэта беспрадметная лірыка. Лірыка наогул—гэта не благая рэч, але ўсё добра ў меру. Калі-ж кож-

ная новая кніжка вершаў, якая выходзіць з друку, да адказу перапоўнена гэтаю самаю лірыкаю, дык праста жудасна робіцца. Вершы можна чытаць з пачатку да канца і з канца да пачатку—ад гэтага вершы не мянняюцца!..

Лірыка такіх поэтаў, як Пушкін, як Лермантаў і многіх других, чуць не на сотню год перажыла сваіх аўтараў ня толькі таму, што была багата ўдасканаленаю рытмікаю, прыгожымі алітэрацыямі, яскравымі вобразамі, але і таму яшчэ, што мела вельмі багатую і рознастайную тэматыку.

А ў нас дзесяткі два поэтаў, працуучы па паўтара-два гады, ня могуць распрацаўваць нават прыродаапісальнай лірыкі. Карыстаюцца гатовымі трафарэтамі і зусім ня дбаюць аб пашырэнні гэтай групы тэм, якая была-б асабліва ўдзячнай у нас. Нехта некалі сказаў, што беларуская прырода шэрая і аднастайная, што нічога цікавага ў нас знайсьці нельга. Гэта „мудрая“ думка ўвайшла ў традыцыю, і ў выніку поэта з палявой Аршаншчыны і поэта непраходных мазырскіх пушчаў зусім аднолькава малююць у сваіх вершах прыроду Беларусі. А між тым, нават чалавек з ня вельмі разьвітым чуцьцём можа ўлавіць самыя рознастайныя колёрыты розных мясцовасцяў Беларусі. Гай, пушча, рэчка, поле, возера, зоры—далей гэтага ні ў аднаго поэты не хапіла адваргі пайсьці. Поруч з гэтым трэба адзначыць і перавагу зрокавых вобразаў над слыхавымі. Ці гэта

тлумачыцца тугім вухам, няздолым успрыймаць музычныя шумы, ці яшчэ якімі прычынамі—сказаць цяжка. Апрача невялікай колькасці прыродапісальных тэм, трэба яшчэ падкрэсліць і іх стэрэотыпнасць. Лес, напрыклад, ва ўсіх аднастайны: ён, звычайна, зялёны, цёмны ці сіні, шуміць ці гудзіць па жаданню аўтараў на любую тэму—пра партызаншчыну, пра моладасць, пра таемнасць жыцця; але ўсюды гэты лес аказваецца аднастайным—ці ён полацкага паходжэння, ці мазырскага. Тоё самае і з балотам. Усе адзнакі тэй ці іншай тэмы як-бы канонізаваны, і ніхто ня можа асьмеліцца што-небудзь сваё дадаць да гэтых адзнакаў. Яшчэ горай справа стаіць з мотывамі каханья. Маладыя поэты як-бы закахаліся адразу ўсе ў дзьвюх дзяўчат—адна з чорнымі косамі, другая з залатымі (блёндынка). Дзеля таго, што мотывы каханья ёсьць ва ўсіх, можна было-б нават цэлую клясыфікацыю вершаваных твораў зрабіць... па колеру валасоў іх об'ектаў!.. У нас вышлі дзьве універсальныя, ідэальнейшыя дзяўчыны, гледзячы на якіх, пускаюць сълюні два ці тры дзесяткі маладых поэтаў, але ніводная з іх не зьяўляецца жывым чалавекам, бо ніводзін з гэтых поэтаў не адважыўся перашагнуць устаноўленыя і абмежаваныя традыцыяй кодэксы тропаў і фігур для гэтай групы тэм.

У першыя гады нашай пасълякастрыйнікавай поэзіі, калі пачала выяўляцца новая генэрацыя

поэтаў, пераважнай і бадай што выключнай тэмай вершаў зьяўлялася закліканье да барацьбы, да замацаваньня захопленых позыцый; вершы насілі характар панэгірыкаў рэволюцыі. Калі барацьба пераходзіла на ідэолёгічны фронт, на фронт барацьбы за моральнае вызваленьне—шырока разгарнуліся антырэлігійныя тэмы. Пераход на мірныя рэйкі значна ўскладніў жыцьцё і выклікаў да жыцьця шмат новых тэм, якія і павінны былі даць адбіцьцё мірнага жыцьця.

І адразу ўсе ранейшыя тэмы папалі ў апалу, атрымалі назыву „агіткі“. Пры гэтым не рабілася ніякіх агаворак, ніякіх выключэнньняў. Заместа таго, каб даць гэтым тэмам больш удасканаленую мас-тацкую форму, іх праста кінулі. Пісаць верш на тэму аб рэволюцыі, аб рэлігіі стала чуць ня дрэнным тонам! У выглядзе выключэнньня ў вершах засталіся вінаватыя агаворкі пра „сягоньня“ і „заўтра“.

Поэты! Будучнасць вітайце маршамі,
я дзень сягонешні аддам за заўтрашні...

Вось як пішуць у нас. А што гэта за заўтрашні дзень—гэтага ніхто сабе не ўяўляе.

„Заўтра“—будзе соцыялізм, знача ўсё будзе добра.

Толькі час-ад-часу ў гэту тэму ўносіцца адна дэталь „заўтрашняга“ дня—гэта моманты індустрыялізацыі. Але ці-ж гэтым адным вычэрпваецца

гэты „заўтрашні дзень“; часта надыход „заўтрашняга“ дня атрымлівае есенінскую афарбоўку. Як Есенін пісаў некалі—

вот сдавили за шею деревню
каменные пальцы шоссе,—

так і ў нас пішуць:

... Дарогай ў далечы пайду я,
Пайду часамі без дарог,
І кожны кусьцік пацалую
На ўміраючых палёх...
Калі над цінау імшараў
Засьевіча волат гарадоў,
Я разаб'ю пустую чарку
На полі вышытых гадоў.

Па сутнасці тое самае, што і ў Есеніна, толькі больш слоў і менш мастацкасці. А гэтыя паходы „ў далечы“ парадкам такі запаланілі творы на шых маладых поэтаў. Праўда, хада іх болей напамінае „Вампuku“: крычаць „іду, іду“, а самі стаяць на месцы.

Можна было-б яшчэ спыніцца на тэмах, навесных Есеніным; што гэтыя тэмы ў нас ёсьць і ў значным нават ліку, аб гэтым ня можа быць і спрэчак. Але гэта група тэм, апрача свайго формальнага значэння, звязана з формаваннем элемэнтаў ідэолёгіі ў нашай маладой поэзіі. Таму гаварыць аб іх мы будзем у другі раз. Цяпер-жа спынімся яшчэ на аднай групе тэм—гэта горад.

Некаторыя нашы літаратурныя публіцыстыя, кшталтам Кудзера і Бабарэкі, лічылі гарадзкія мотывы чуць не асноўнаю адзнакаю пролетарскай літаратуры. Гэтыя мотывы зьяўляюцца новымі ў нас, і першы пачаў іх распрацоўваць А. Александровіч. Па сутнасці ён адзін і да гэтага часу застаўся пœстам гораду не па імені толькі. Ён выхапіў з жыцьця беларускага гораду шмат паасобных колёрытных сцэнак і фігур.

Съледам за Александровічам памкнулася ісьці некаторыя маладзейшыя поэты. Але яны папалі ў ту самую хваробу, як і ў прыродапісальнай лірыцы.

Гэта—стэрэотыпнасць, трафарэтнасць форм і вобразаў. Вось прыклад. У зборніку полацкай філіі „Росквіт“ на ст. З зъмешчаны верш „Горад“. Прыводзім адрывак.

Горад! горад!.. каменныя вуліцы
І адвечна раскацісты гул.
Да грудзей тваіх хто ня прытуліца,
На асфальт не паставіць нагу.
А заводы, гудкі і машины
Я спазнаў, як калісь васількі...
І цяпер дах, увосланы дымам,
Прыгажэй за пунсовы блакіт (?) і г. д.

Верш напісаны ў Полацку і, відавочна, мае на ўвазе Полацак-жа. Мы-б не сказаі, што ў Полацку такі ўжо „адвечны раскацісты гул“, „ заводы, гудкі і машины“, „дах увосланы“ дымам. Ня

зусім давяраем мы і полацкім „каменным вуліцам“, ці „асфальту“, бо ў Полацку паслья добрага дажджу не па кожнай вуліцы можна хадзіць бяз рызыкі патануць у якой-небудзь лужыне велічынёй з добрае возера. Бухарын у „Злых заметках“ падкрэсліваў штучнасць усіх урбаністычных мотываў таму, што „у нас в Москве еще поют петухи“. Дык што-ж тады казаць ужо ня толькі пра Полацак, але нават і пра Менск, дзе да гэтага часу не памерла яшчэ конка*) і ў самым цэнтры Савецкай вуліцы красуюца аднапавярховыя драўляныя халупкі. Гэта ня значыць, бязумоўна, што ў нас няма гарадоў. Але гэтыя гарады маюць специфічную афарбоўку, маюць свой харектар. Гэты харектар не такі ўжо бедны, не такі аднастайны. Трэба толькі ўмець паглядзець, каб убачыць у беларускім горадзе самыя яскравыя, колёрытныя зьявы, якія паказваюць на тое, што беларускі горад расьце. Адкінуць трафарэтнасць, парваць з традыцыямі—і тады можна ўбачыць сапраўдны жывы горад. І тады сапраўды пачне спадаць з нашай маладой поэзіі маска провінцыяльнасці і гімназістаўскіх рысак, нацягнутых на яе чужымі традыцыямі.

Аднэй з заняпалых тэматычных груп у нас зьяўляюца тэмы гістарычныя. Беларусь мела сваю гісторыю—гэта адзін з асноўных довадаў права

*) У часе друкаваныя кніжкі конка сканала. Т. Г.

беларускага народу на самабытнае існаваньне. У нас часта гавораць: „навошта закапваца ў старасьвіччыну, калі сягонешні дзень мае столькі рознастайных зъявішчаў“—гэта, бязумоўна, пра- вільна, але браць тэмы з гісторыі, не спэцыялі- зуючыся на іх,—гэта ня значыць закапваца ў старасьвіччыну. Такія колёрытныя моманты ў жыцці Беларусі, як казацкія паўстанні, як паў- станні сялян напярэдадні скасавання прыгону, як самы прыгон,—усё гэта адбілася ў народнай творчасці, а ў мастацкую штучную творчасць не папала за нязначнымі выключэннямі. У нас ёсьць шмат твораў, прысьвеченых Каліноўскаму. А была ў нашай гісторыі такая колёрытная фігура, як Сымон Канарскі, пакараны съмерцю ў 1838 годзе ў Вільні.

Сымон Канарскі быў эмісарам „чырвонай“ гру- пы эмігрантаў і карыстаўся надзвычайна шырокою популярнасцю сярод насельніцтва. Ёсьць весткі, што, калі цела расстрэленага было закапана, дыкнатоўп раскапаў магілу і, зъняўшы з рук і ног яго жалезныя кайданы, параздзіраў іх на кавалкі. З гэтых кавалкаў пасъля рабілі пярсыцёнкі на ўспа- мін пра барацьбіта *).

Ды ці мала можна было б знайсьці цікавых тэм з беларуское гісторыі. Беларуская народная казка, беларускія звычай—яны да гэтага часу ча- каюць поэтычнай апрацоўкі.

*) Беларускі календар „Свяк“ на 1919 г.

У непасрэднай сувязі з гэтым стаіць пытаньне аб сюжэтнасці вершаў. Наогул, верш, маючы тую ці іншую фабулу, хутчэй можа выклікаць у чытача конкретныя ўяўленыні, а тым самым узмацніць сілу ўплыву на съядомасць чытача. З другога боку, сюжэтны верш больш прыбліжаецца да прозы, якая, бясспрэчна, мае шырэйши круг чытачоў, як вершаваная поэзія, і мае большую ўдзельную вагу ў мастацкай літаратуры. Нашы старэйшыя пісьменнікі, як Купала і Колас, даволі шырокая культивавалі сюжэтныя вершы, апавяданьні вершам, надзвычайна лірычныя і прыгожыя. Была выпушчана некалі кніжачка: „Апавяданьні і легенды вершам“. У нас сюжэтнымі зьяўляюцца толькі поэмы і то не заўсёды. А на апрацоўку маленькіх вершаў гэтага тыпу ў нас не звязртаюць увагі. Такі верш, бязумоўна, цяжэй напісаць, бо тут павінна быць старанна апрацавана кожная дэталь, павінны быць выключаны ўсе лішнія слова і вобразы, павінен быць на сто процентаў выкананы конструктыўістычны прынцып „грузафікацыі“— максимальний эксплётатыўны тэмы. Унясеньне ў верш фабулы адразу выдзяляе верш з шэрагу іншых. Такога вершу з канца да пачатку не прачытаеш. Апрача гэтага, падбор сюжетаў, прыёмы іх распрацоўкі—усё гэта разъвівае элемэнты стылістыкі і надае спэцыфічныя характеристар творчасці таго ці іншага поэты, характеристар, уласцівы толькі яму аднаму. Тады, бязумоўна, стануць немагчымымі і

такія выпадкі, як з „слуцкім песьнярамі“. Калі чытаеш творы расійскіх конструктыўістых, як В. Інбер, Сэльвінскі ды інш., дык знаходзіш там сапраўды орыгінальную распрацоўку сюжэтаў, съвежасць стылю, адсутнасць усякай стэрэотыпнасці. А нам і наша сучаснасць, і наша гісторыя, і наша прырода, і народная творчасць даюць гатовы і добры матэрыял у форме самых рознастайных сюжэтаў. Мы іх не выкарыстоўваем, а без перапынку топчамся на выбітым шляху беспрадметнай лірыкі, не стараючыся ўнесці нічога новага, нічога съвежага ў гэту аднастайнную гармонію традыцыйных слоў, вабразоў і тэм.

Трэба, каб ня толькі буйныя жанры, як поэма, роман, аповесць, выклікалі зацікаўленасць чытача.

Трэба і малыя творы будаваць так, каб яны ня былі сколкамі з гатовых узоруў, як не падобны да папярэдняга кожны момент у жыцьці нашай эпохі.

18-X—27 г.

НА ІДЭОЛЁГІЧНЫМ ФРОНЦЕ

Аб ідэолёгіі навейшай беларускай літаратуры ў нас у свой час вельмі многа спрачаліся, вельмі часта не ўяўляючы сабе, што гэта за зьевер такі. Блыталі і да гэтага часу блытаюць ідэолёгію і зъмест; ствараюць зусім новую клясыфікацыю мастацкіх твораў на ідэолёгічна вытрыманыя і ідэолёгічна нявытрыманыя. Многія даволі сталыя людзі з самым сур'ёзным выглядам лічылі, што, калі поэта піша пра горад, знача ў яго ідэолёгія пролетарская,—і ў шэраг пролетарскіх поэтаў пападаў Максім Багдановіч.

У звязку з гэтым устанавіўся і ў нашых рэдакцыях нейкі няпісаны кодэкс ідэолёгічнага bottom'a. Гэта зъявішча ня толькі наша, беларуская. У 1925 годзе, калі была прынята рэзолюцыя ЦК РКП аб політыцы партыі ў пытаннях мастацкай літаратуры, расійскі пісьменнік Верасаеў пісаў:

„Поэт прыносит редактору задушевное, глубоко-оригинальное свое стихотворение.—Нужно, товарищ, писать на актуальные темы. Посмотрите, например, на героическую борьбу

китайского пролетариата,— какая благодарная тема!“*). У звязку з гэтым утвараліся кадры „прадзіл і падхалімаў“, якія пісалі на „благодарные темы“ і якім Варонскі ня мала горкіх радкоў прысьвяціў у сваіх „Літературных записках“. Пра такога Варонскі піша:

„Ходят такие выжиги в звании критиков, рецензентов, ходят они и в звании художника. Такой „художник“ клянется и в стихах и в прозе священным именем коммунизма, хотя всем известно, что от коммунизма его только тошнит. Тиснув статейку, рассказик, стишок, он в минуты откровенности, промежду своих, сознается:

— Приняли и пропечатали, отпустил им полфунта кремля—прошло“.

Адны падыходзілі да пытанняў ідэолёгіі груба-мэханічна, зводзячы іх да нейкіх тэзісаў па міжнароднаму становішчу; другія карысталіся такою пастаноўкаю пытанняў ў сваіх інтарэсах. І тым і другім шмат дасталася ў „Злых заметках“ Бухарына. У нас на Беларусі гэтае зъявішча не праявілася, бязумоўна ў такіх рэзкіх формах. На вялікі жаль, найбольш праявілася гэта ў некаторых з нашых агульна-прызнаных „аўторытэтнейшых“ крытыкаў, якія, пішучы рэцэнзіі на творы тых ці іншых поэтаў ці пісьменнікаў, кіруюцца або аса-

*) „Журналист“, № 8—9 за 1925 г.

бістымі сымпатыямі, або службовым становішчам... Што-ж датычыцца ідэолёгічнага боку нашай сучаснай мастацкай літаратуры, дык на гэтym пытанні ня раз скрыжоўваліся шпагі, шмат было праліта атраманту дзеля абаснаванья ідэолёгіі пролетарскай і непролетарскай, вытрыманай і нявытрыманай таго ці іншага твору.

У канцы канцоў ідэолёгія прадстаўляе сабою суму тых псыхолёгічных процэсаў, якія пісьменьнік перадае ў форме мастацкіх вобразаў. Характар ідэолёгіі вызначаецца харектарам вывадаў і падагуленняў, якія робіць аўтар. Бязумоўна, ня можа быць і спрэчак аб tym, што пісьменьнік выкапвае ўсё гэта з самога сябе. Ідэолёгія поэта вызначаецца ідэолёгіяй тae соцыяльнаe группы, з якою звязаны ён ці матэрыйяльна, ці псыхолёгічна. Мы добра ведаем, што такое мастацтва для мастацтва, чыстае мастацтва. Форма і якасць усялякае продукцыі, як вядома, вызначаецца попытам, і чалавек, які ў нашы дні падумаў-бы наладзіць выраб лукаў і стрэл, рызыкаў-бы вылецець у трубу ў працягу некалькіх дзён. У мастацкай літаратуры ролю такога вызначаючага форму і якасць фактару адыгрывае эстэтыка. Эстэтычныя погляды могуць супадаць пераважна ў людзей, займаючых, прымерна, аднолькавае месца ў грамадзе і ў вытворчасці, а знача—і ў экономічных адносінах дасягаючых аднолькавага ўзроўню. І вось устанаўленне эстэтычных прынцыпаў масавага чытача мас-

тацкай літаратуры значна дапамагло-б выясьніць цэлы шэраг процэсаў, ідэолёгічных процэсаў, якія адбываюцца і ў творчасці многіх нашых маладзейшых і старэйшых пісьменнікаў. У РСФСР ужо практикуецца, напрыклад, дасыльданье чытача бібліотэкі. І вось з гэтых дасыльданьняў мы бачым, што найбольшыя папулярнасцю сярод рабочага чытача карыстаюцца якраз тыя пісьменнікі, якія найбольш здолелі ўлавіць элемэнты яго псыхолёгіі, аформіць гэтая элемэнты ў систэму пэўнай ідэолёгіі. Сюды адносяцца Горкі, Лібедзінскі, Келерман („Туннель“), Гладкоў („Цемент“) і г. д. Пра творы Есеніна адзываюцца так: „Одна порнографія — надоело, всюду, куда ни глянь — одна порнографія“. Гэтая два факты даюць нам схематичны мадюнак сымпатый рабочага чытача.

Як-жа стаіць справа ў нас?.. Дасыльданьні над чытачом у нас не праводзяцца і таму мы мусім карыстацца распłyўчатымі лічбамі рэалізацыі тыражу кніг. Трэба зазначыць, што ў нас асноўнейшымі спажыўцамі беларускіх кніг (мы маём на ўвазе мастацкую літаратуру) зьяўляюцца вясковыя настаўнікі, актыўісты-сяляне, комсамольцы — адным словам, вясковыя актыў. Гэта якраз той пласт нашай вёскі, які найбольш зросцяся з ідэяй нашай рэвалюцыі, які найбольш усвайвае ідэі пролетарскае дыктатуры, а разам з гэтым успрыймае найбольш чула элемэнты пролетарскай ідэолёгіі. І вось мы маём факты: найбольш ходкімі кнігамі зьяўляюцца

творы Чарота—сялянскага пісьменьніка, найменш ходкімі ў апошні час—творы Пушчы (таксама нібыта сялянскага пісьменьніка) і цэлай пляяды маладых лірыкаў. У чым тут справа? Усе яны—лірыкі, пераважна, усе пішуць на беларускай мове, уся рэзьніца паміж імі ў ступені мастацкасці. Але вось лірык Дубоўка піша высока мастацкія вершы (прынамсі так было), аднак яго кнігі ляжаць мёртвым грузам на базе. Апошняя кніжка яго была рэалізавана праста мэханічным спосабам: закупіла ўстанова калі 70 проц. тыражу і разаслала дармова.

На наш погляд, справа тут заключаецца ў першую чаргу ва ўнутраных асаблівасцях лірыкі. Лірыка, як мова пачуцьця, найменш мае конкретных сувязяй з рачаінасцю і адкрывае ў сабе найшырэйшыя магчымасці для самых рознастайных ідэолёгічных напластаванньняў. У кожным поэце вельмі многа індывідуальнаса і нельга вымагаць ад яго, каб ён на ўсе паасобныя зъявы глядзеў вачыма сваёй клясы. Вельмі часта на яго робяць уплыў розныя праслоечныя настроі. Іх тым болей, чым слабей сувязь мастака з яго клясаю. Яскраваю ілюстрацыяй гэтага палажэння зъяўляеца зноў-жа творчасць Дубоўкі. То шчыры пачуцьцёвы верш, насычаны пролетарскай ідэолёгіяй, поўны пафосу нашай эпохі, як „Сястрыца, сінявкая мая“. То „Калініншчына“—няма сталёвасці і арфазоннасці. Нельга параянца паміж сабою такія яго творы, як „Плач навальніцы“ і „Наля“.

А наша літаратурная моладзь, якая толькі што апярылася і толькі-толькі пачынае ўздымацца ў просторы поэзіі,—як можа яна спрачацца нават з нязначнымі павевамі ў сферы ідэолагіі. У нас няма сталай, сур'энай марксыцкай крытыкі, якая-б дапамагала-б гэтай моладзі і, рукою настаўніка, а не адміністратора, накіроўвала-б яе на правільны шлях. Мы разумеем пад правільным шляхам адзіны правільны для беларускай мастацкай літаратуры—гэта шлях будаваньня літаратуры пролетарскай. У нас да гэтага часу не зьявіліся спрэчкі па гэтаму пытанню. Адны кажуць, што пролетарская літаратура ўжо ёсьць у нас, і ў ліку яе прадстаўнікоў называюць... Пушчу!.. Другія думаюць, што яе няма і ня будзе. Нарэшце, трэцяя думка, найбольш абгрунтаваная,—гэта тая, што беларуская пролетарская літаратура будуецца і ўжо шмат дасягненій мае на шлаху будаўніцтва. Так, будуецца беларуская пролетарская літаратура, і толькі на шляху гэтага будаўніцтва яна аформляецца і як літаратура, удасканальваючы свае формы, пашыраючы жанры і г. д. Але шмат перашкод мусіць яна перамагчы ў сваім росце. Ажывае савецкі мешчанін: новы „чумазы“, як вызначае яго Варонскі. Яму таксама нечага хочацца, і яму не да смаку ні „Босья на вогнішчы“, ні „Карчма“, ні „Безназоўнае“. Яму трэба і палавыя пачуцьці паласкатыць, трэба, каб і съяззу пусьціць можна было, прачытаўши што-небудзь, што так нагадуе яму яго спа-

койнае жыцьцё. Ён робіцца і актыўным, але толькі ў тых выпадках, калі гэта актыўнасьць вымагаецца для здавальнення яго індывідуальных жаданьняў і імкненіяў, не заўсёды імпануючых інтарэсам колектыву. Есенішчына—то багамольная, то п'янай, то пакутная—вось выражэнне настрояў, мова чумазага.

А ў нас бяз гэтага таксама не абышлося, дый абысьціся не магло. І вось пачынаюцца ў нас узоры „пододеяльнай“ поэзіі.

Цалуе асмугла-ласкавыя персі
на шлюбна-блёвай пасыцелі.
Апошнім ня будзе... ня быў як і першым...

Каб яшчэ гэтага шматкроп'я ў сярэдзіне ня было!.. А так „юны поэта“ ня здолеў стрымаць горачы сваёй мяшчанскаі душонкі, што ён „ня быў першым“...

Апрача „фізіолёгі“ мешчаніну патрэбна яшчэ і „псыхіка“ ў выглядзе здавальнення сваіх густаў—звычайна гітараю ці грамафонам. Вось і „загітрыла“ ў нас!.. Пашлі гітары „ледзяныя“ і гітары цыганскія. Чуць ня ўсе маладыя поэты ўдарыліся ў лірыку, бяз усякага сумнення аздабляючы яе словамі і фразамі з Есеніна. Прачытайце вершы Кляшторнага, Звонака, Пушчы, Дубоўкі, Дарожнага—імя ім легіон! Гэта сапраўдныя „есенинские вдовы“. Яны выяўляюць свае пачуцьці—а пачуцьці гэтых чамусьці вечна мокрыя ад сълёз ды ад нуды.

Онегінская поза, есенінскія сълёзы—і да ўсяго гэтага восемнаццаць-дзевятнаццаць гадоў за плячыма (непамерны груз!) і граніт навукі ў тэхнікуме ці унівэрсытэце.

„Жыцьцё само па сабе, а мы самі па сабе“...

А што патрэбна нашаму „чумазаму“? Яго і ў стары час асабліва захапляў самы плаксівы з расійскіх поэтаў—Надсон. Там, дзе грамафон і гітара—там заўсёды асноваю хатній бібліотэкі служылі „Сонник“, „Домашній лекебник“ і абавязкова блакітны з залатым і чорным цісьненьнем томік (спэцыяльнае выданьне!) Надсона.

На вялікі жаль, нашы маладыя поэты пашлі насустрач эстэтычным вымаганням новага мешчаніна. Устаноўка на істэрычнасць, поза, непамерная сълёзатачывасць—гэта характарныя адзінкі цэлай генерацыі маладых поэтаў і пісьменнікаў. Гэта адзнакі ўнутранага заняпаду маладых поэтаў, якім патрэбна яшчэ добрая нянька і якія не адчуваюць ніякай апоры і ніякага кірауніцтва. Мешчаніну не падабаецца напамінанье аб рэвалюцыі, аб tym, у які час і ў якой краіне ён жыве. Мешчаніну патрэбна найменшая конкретнасць у поэтычных вобразах, каб, расплываючыся ў іх, ён мог знайсці адпачынак ад дыямэтральна-процілелага гэтай расплыўчатасці жыцьця. І маладыя поэты ідуць яму на службу, растрочваюць сваю маладую энэргію на бязъязмestную, бясформеную лірыку, заражаяючыся зусім чужою ім ідэолёгіяй.

А крытыка наша, заместа належнай ацэнкі і таварыскай парады, часта агарошвае пачынаючых поэтаў здаравеннымі ўдарамі спляча, ня робячы розыніцы паміж упадачнікам заматорыўшым і пачынаючым поэтам, напаўшым на нядобрую съцежку. Узяць хатця-б прыклад са зборнікам В. Маракова. Першы зборнік маладога поэты: нездаровыя мотывы, надсонаўшчына, есеніншчына—усё тут ёсьць. Але ці можна было адносіцца да гэтага, як да нечага аформленага? І вось, заместа таго, каб чула падыйсьці да зборніка, каб таварыскаю сур'ёзнаю крытыкай дапамагчы маладому поэту выбрацца з нетраў, у якіх ён пачаў блудзіць, наши „крытыкі“ накінуліся на хлапца з дружным крыкам, які зьбіў-бы з толку ня толькі Маракова. Калі Бабарэка ў свой час накінуўся на Я. Купалу за „Безназоўнае“, дык гэтым ён Купале нічога зрабіць ня мог. Купала прайшоў ужо значны творчы шлях, каб не паддацца на „скандал“ і аднесцісія крытычна да „крытыкі“. А Маракоў? А Маракова гэткі разбойны напад на першых-ж кроках яго творчасці аглушыў і яшчэ далей загнаў у тыя-ж нетры, з якіх яго думалі выгнаць сваімі крыкамі „крытыкі“. І ці выберацца ён цяпер з іх? Літаратура—рэч далікатная і кіраваць ёю крыкам нельга. Патрэбны іншыя, больш тонкія і ўдасканаленныя методы.

Мы не баймся цяпер за лёс беларускай літаратуры. Наша гаспадарчае будаўніцтва ў канцы-канцу дасыць глебу для нормальнага росту проле-

тарскай літаратуры; у яго процэсе адпадуць і адсেюца ўсе сучасныя выпадковыя хваравітыя настроі літаратурнага маладняка. Адсёюца і многія поэты, якія ня здолеоўць у свой час выкінуць з сябе тыя расткі мяшчанская ідэолёгіі, якія папалі ў іх творчасць, і адкінуць ад сваёй творчасці тыя ўплывы, якія зараз яшчэ існуюць.

Жыцьцё адкрывае вялікі шлях будаўніцтва для беларускай літаратуры і дае багацейшыя пэрспэктывы. Але пайсьці гэтым шляхам змогуць толькі дужыя, працаздольныя і съмелыя. Млявым, „нищым духом“ ня ўтрымацца на ім, бо іх скіне напор новых сіл.

Хто слабы—дзяржыся!

25-X—27 г.

АБ „ФАЛЬШЫ КАМЭРТОНАЎ“

(Некаторыя ўвагі да становішча беларускай літаратуры)

Як і ўсякая галіна чалавечас дзейнасці, літаратура ў сваім разьвіці вызначае сваё месца ў залежнасці ад таго стану, у якім у даны момант знаходзіцца гаспадарчая разьвіцьця краіны. Лішні раз даводзіць гэта ня прыходзіцца, а таму і ў гэтым артыкуле, разглядаючы падзеі ў літаратурным жыцьці нашай краіны, мы будзем адыходзіць ад поступу яе гаспадарчага будаўніцтва.

Мінулы год прайшоў ва ўсіх саюзных рэспубліках пад знакам вялікага гаспадарчага ўзросту. Мерапрыемствы па зыніжэнні цэн на прамысловія тавары, зыніжэнніе с.-г. падатку, ажыўленніе экономічных сувязяў з загранічным рынкам,—усё гэта падняла нашу сельскую гаспадарку на даваенны ўзровень і палажыла пачатак яе далейшаму разгортванню. Цяпер справа гаспадарчага будаўніцтва ўступіла ў пару адраджэння прамысловасці. І тут мы ўжо маем значныя посьпехі. Барацьба за павышэнне вытворчасці і палепшанне якасці продукцыі

дала ўжо багатыя вынікі. Аб гэтым красамоўна
кажуць лічбы, гэта паказваюць і тавары нашага
вырабу, якія па якасці часамі пераважваюць і
замежныя.

Для нас, у нашым артыкуле, прадстаўляюць
асаблівую ціавасць тыя соцыяльныя процэсы,
якія былі выкліканы да жыцця поступам гаспа-
дарчага адраджэння краіны. Літаратура адбівае ў
мастакіх вобразах соцыяльную сапраўднасць і
заўсёды дыфэрэнтуецца адпаведна тым напрам-
кам, па якіх імкненне жыццё паасобных груп
грамады; кожны літаратурны твор зьяўляецца вы-
нікам съветаадчування тае ці іншае групы і об-
ектыўна накіраваны на абарону і апраўданье яе
жыццёвых інтарэсаў. Нездарма дваранская і бур-
жуазная літаратура, монополізаваўшы абслугоў-
ванье эстэтычных патрэбнасцяў усіх пластоў
грамады, старалася концэнтраваць увагу працоў-
ных на об'ектах, далёкіх і ад клясавага падзелу, і
ад соцыяльнай несправядлівасці, і ад клясавай
барацьбы. У гэтым быў яе (буржуазіі) жыццёвы
інтарэс, у гэтым было апраўданье яе гаспада-
рання і забясьпечанье свайго добраага стано-
вішча ад справядлівых прэтэнзій з боку працоўных.

У нашай пераважна сялянскай краіне нашу
увагу ў першую чаргу павінен сipyніць той процэс,
які адбываецца цяпер у нашай вёсцы і які мы на-
зываем распластаваннем сялянства. Гаспадарчы
ўздым вёскі выклікае на вёсцы накапленыне каш-

тоўнасьцяй; гэта накаплённе, бязумоўна, не магло праходзіць роўнамерна, узбагачваючы аднолькава ўсе групы сялянства. Больш слабыя гаспадаркі ў процэсе адраджэння сельскай гаспадаркі адстали больш моцныя, яшчэ больш разгарнуліся, і ў выніку з компактнай масы сялянства, якая пасля рэволюцыі апынулася была бадай што ў аднолькавых матэрыяльных умовах, пачалі аформляцца асноўныя групы, існаваўшыя і да рэволюцыі,—кулакі, сераднякі і беднякі,—з асаблівым узмацненнем другой групы. Бязумоўна, гэтая асноўныя групы маюць паміж сабою цэлы шэраг праслоек, якія часта перашкаджаюць правесці больш-менш сталы падзел паміж гэтымі групамі.

Разам з узростам і ажыўленнем экономічных узаемаадносін пачынае ўзрастаць і політычная актыўнасьць усіх пластоў насельніцтва. Перавыбары саветаў за апошнія два гады паказалі вялікую актыўнасьць з боку кулакоў, якія часта ўтваралі на сходах свае фракцыі і выстаўлялі свае кандыдатуры ў саветы, і гэты факт адкрытых політычных выступленьняў падкрэслівае налічнасьць спроб наступу ў іншых галінах грамадзкага жыцця, у тым ліку і ў галіне духоўнай культуры, у сфэры ідэолёгіі.

Вось тут барацьба, дзяякуючы сваім захаваным формам, мае вельмі востры і небясьпечны характар, таму што заўладанье сферай духоўнай культуры дае ў рукі перамогшай групі вельмі моцную

зброю. Барацьба за заўладанье ідэолёгічнымі вы-
сотамі ў мастацтве і літаратуры набывае востры
характар яшчэ і таму, што ў гэтых галінах гра-
мадзкага жыцьця патрэбна асабліва тонкае чуцьцё,
асабліва моцная падрыхтоўка, каб адразыніць сваё
ад чужога, каб організаваць паасобныя моманты ў
нешта сущэльнае і выразнае і ня ўпасьці ў супя-
речнасці. У літаратуры і мастацтве найболей пе-
раплятающа і розныя праслоечныя ўплывы, што
яшчэ болей заблытвае ўзаемаадносіны.

Ні ў адным з сваіх выступленняў заможныя
групы сялянства посьпеху нідзе ня мелі. Аднак,
нельга думаць, што няўдачы ахаладзілі іх жар. Ва-
ўсякім выпадку, паасобныя выступленыі ня спы-
няліся праз увесь час. Як, напрыклад, расцэнь-
ваць чорнасоценна-руسіфікатарскае выступленне
Пішчолкі на Полаччыне, дзе ёсьць значныя кадры
вялікарускага заможнага сялянства, ці справу Лі-
стапада на Случчыне, дзе шовіністична настро-
енае кулацтва ў 1920 годзе памыкалася са зброяй
у руках выступіць супроты савецкае ўлады (як-
раз Лістапад і меў дачыненіе да гэтай аван-
туры)? У гэтых выступленнях якраз і адбіваецца
абуджэнне політычнай актыўнасці кулацтва. Кож-
ная барацьба мае сваю тактыку. Праваліўшыся
з адкрытымі выступленіямі, кулацтва пераходзіць
да захаваных мэтодаў барацьбы, якія зводзяцца,
па сутнасці, да аходу позыцыі дыктатуры про-
летарыяту, да розных падкопаў і падвохаў. Адным

з мэтодаў гэтай барацьбы зъяўляеца хаваныне за чужкія плечы за плечы людзей, якія часта самі не зауважаюць, куды яны ідуць, якім здаецца, што дарога іх зусім самастойная і не залежыць ні ад чыіх уплываў.

Пераходзячы да пытання аб адбіцьці соцыяльных перагрупаванняў на мастацкай літаратуре, трэба яшчэ раз падкрэсліць апошніе пала жэніне, а таксама і тое, што ў літаратуры перагрупаванні сіл маюць не такі рэзкія характеристары: гэта хаваеца ў асаблівасцях літаратуры, як вобразнага мастацтва. Мы ня можам, напрыклад, сказаць, што вось такі-та пісьменнік Ікс выразна адбівае ідэолёгію кулацтва, а такі-та Ігрэк—ідэолёгію пролетарыяту. Гэткі погляд быў-бы недарэчным і з пункту погляду тактыкі барацьбы за ўилывы, і з пункту погляду об'ектыўных умоў літаратурнага жыцця.

Калі мы паглядзім, як праходзіў процэс распластавання вёскі на Украіне і на Беларусі, дык убачым, што ў абедзівюх рэспубліках ён праходзіў бадай што аднолькавым тэмпам і ў адзін і той-ж час. Тая ці іншая розніца ў зъмесціце тлумачыцца некатораю неаднастайнасцю экономічных узаемаадносін на Украіне і на Беларусі.

Перагрупаванні сіл украінскай літаратуры вельмі цікавы сваёю аналёгіяй запошнімі падзеямі ў літаратурным жыцці Беларусі.

Паміж українськими літературними організаціями „Гартам“ і „Плугам“ винікає дискусія. Дискусія гэта цягнецца вельмі доўга, асаблівую вастрату набывае ў 1924—25 г. г. і заканчваецца ў канцы 1925 году поўным перагрупаваннем сіл. Цяпер становішча на Украіне такое: на крайнім правым флангу українскай літературы стаіць група дробна-буржуазных пісьменнікаў, т.зв. „неоклясыкаў“. Гэта група ня мае сваёй уласнай дэкларацыі, але ў сваёй ідэолёгічнай пляцформе солідарызуеца з маскоўскаю групу „неоклассиков“, якая ўтварылася ў 1922 годзе і за аснову сваёй пляцформы ўзяла такія палажэнні:

„Революция входит в линию традиции. Необходимость, насилие—слабеют. Мы ждем: милосердие и человечность возвратятся в мир. Из глубины человеческих душ поднимается с каждым днем все сильнее жажды ясности, гармонии, простоты. Вот почему так влечет нас классика, строгость ее форм, равновесие ее частей, точность ее просодии. Вот почему, как дуновение свежего ветра, вдыхаем мы веяние классической традиции прошлого“.

Гэтыя радкі былі надрукаваны ў 1922 годзе ў № 1 часопісі „Лирический круг“. Асаблівага тлумачэння яны не вылагаюць. Украінскія неоклясыкі розніцца ад расійскіх толькі ў ахваце разумення „клясыка“. У той час, калі расійскія нео-



клясыкі за ідэальную клясычную творчасць лічаць творчасць Пушкіна, ня выходзячы, такім чынам, з нацыянальных рамак, украінскія нэоклясыкі за ідэал лічаць старую рымскую клясыку і схіляюцца, такім чынам, да традыцый францускага псеўдоклясыцызму. Сваіх украінскіх клясыкаў нэоклясыкі не прызнаюць.

Пропадлаю нэоклясыкам групаю зьяўляеца аб'яднаньне сялянскіх пісьменнікаў „Плуг“. Гэта організацыя зьяўляеца аналёгічнай беларускаму „Маладняку“, грунтуючыся на прынцыпах будаванья пролетарскай літаратуры. „Плуг“ прадстаўляе шырокую організацыю, вакол якой гуртуеца ўся літаратурная моладзь і нарастаюць новыя кадры літаратурных сіл.

Трэцяя організацыя, якая ўтварылася пасля расколу „Гарту“ з лепшай яго часціны, гэта Вольная Акадэмія Пролетарскай Літаратуры—„Ваплітэ“. Сюды ўвашло 25 выдатных пісьменнікаў, як М. Хвылёвы, В. Сосюра, П. Тычына і інш. „Ваплітэ“ лічыць немэтазгодным існаванье масавай літаратурнай організацыі і няпрыхільна адносіцца да літаратурнай моладзі. Наадварот, „ваплітаўцы“ лічаць больш магчымым для себе збліжэнье з нэоклясыкамі. У перадавым артыкуле № 1 часопіса „Ваплітэ“ О. Досьвіты даводзіць, што нэоклясыкі імкнуцца ўспрыняць рэволюцыю, што ў іх творчасці зьяўляюцца моманты, збліжаючыя іх з рэволюцыяй, што, па сутнасьці, гэта не такая ўжо

буржуазная група і што, ва ўсякім выпадку, лепей ісьці з нэоклясыкамі, чым з літаратуранаю моладэздзю. У сваёй політычнай лініі „Валлітэ“ зрабіла ўхіл у бок нацыяналістычнай тэорыі „барацьбы дзьвёх культур“. Ідэолёг групы М. Хвылёвы прапаведваў поўнае адмежаваньне украінскай культуры ад расійскай і орыентацыю на Эўропу і яе культуру. З боку соцыяльнага, гэта тэорыя характэрizuецца наступнаю заяваю Хвылёвага:

„Характарна тое, што ў саюзянікі сабе мы ўзялі таксама часціну украінскай інтэлігенцыі, якая перайшла ў горад. Праўда, адсюль на нас можа зрабіць нечаканы ўплыў гарадзкі буржую, але таксама праўда, што з дзьвёх бед трэба выбіраць меншую“.

На аснове гэтай заявы і некаторых іншых момантаў у агульнай лініі Хвылёвага т. Скрыпнік робіць наступныя падагульненъні:

„Цяпер нам зразумелы соцыяльныя карэнныі заявы тав. Хвылёвага. Гарадзкая украінская буржуазія, як гэта зазначана вышэй, за шлях нацыянальнага самавызначэння бярэ звычайны стан буржуазнага самавызначэння нацыі і нацыянальнай культуры, шлях процістаўлення суседнай буржуазнай культуры, а менавіта, шлях барацьбы дзьвёх культур. І ў гэтай барацьбе дзьвёх культур украінская гарадзкая буржуазія, па сваёй істоце,

шукае саюзыніка не ў расійскай рабочай клясе-
ды сялянстве, а ў закардоннай імпэрыялі-
стичнай буржуазіі. Таму украінская гарадз-
кая буржуазія заўсёды мела орыентацыю ні
ў якім разе і бяз усякіх выключэнняў не на
Расію, а тым болей на Савецкую Расію, а на
„Эўропу“, „на якую хочаце“ Эўропу, а па-
колькі там улады рабочых яшчэ няма, то
знача, на Эўропу буржуазную“.

Адгэтуль мы бачым, што „Ваплітэ“ знаходзіцца
пад моцным уплывам гарадзкой дэклісанай інтэлігенцыі, якая, сьвядома ці несьвядома, адбівае
погляды украінскай гарадзкой буржуазіі, прайўля-
ючай, такім чынам, сваю актыўнасць у галіне ма-
ства.

Беларусь, пазбаўленая буйных індустрыйальных
асяродкаў, пазбаўленая, такім чынам, напластавань-
няў буйнай прамысловай буржуазіі, не пазбавілася,
аднак, ад тых-жэ соцыяльных процэсаў, якія ад-
бываюцца і ў Расіі і на Украіне. І ў нас замож-
нейшыя групы сялянства і гандлёвыя колы гораду
і мястэчка стараюцца аформіць элемэнты сваёй
ідэолёгіі і прывіць іх частцы дэклісанай інтэлі-
генцыі. Абыватальшчына, мяшчанства—гэта групы,
якіх ніколі нішто ня можа задаволіць, апрача цёп-
лага кутка з грамафонам і канарэйкай, двохспаль-
нага ўюту і абсолютнага спакою. Наша вялікае
будаўніцтва ня можа гарантаваць такога спакою.

Дух эпохі, трывожны дух шукальня ў, ломак і поступу трывожыць мешчаніна і выклікае яго нездавальненне. І гэта нездавальненне праз туо частку інтэлігэнцыі, якая яшчэ ня зусім пераварылася ў катле нашага будаўніцтва, таксама робіць пэўны ўплыў на туо навыразную формацию, якую памыкаюцца стварыць вяршыны гандлярства і заможнага сялянства.

Бязумоўна, у гэтым нарастаньні дробна-буржуазных мяшчанскаіх ідэолёгічных формаций у значнай меры караняцца прычыны, выклікаўшыя адход ад „Маладняка“ группы поэтаў і пісьменьнікаў і ўтварэнне новага літаратурна-мастацкага згуртаванья „Узвышша“.

„Маладняк“ распачаў сваю працу задоўга да свайго організацыйнага аформлення. Заснаванье „Маладняка“, як організацыі, азначала сабою як-бы завяршэнне пэрыоду рэволюцыі ў беларускай літаратуре, які распачаўся поэмаю „Босыя на вогнішчы“, а закончыўся заснаваньнем аб'яднанья „Маладняка“ і гучным прывітаньнем Янкі Купалы:

Гэй, узвейце сваім крыльлем,
Арляніяты, буйна, бурна
Над мінульых дзён магілай,
Над санлівасцю хаўтурнай.

Аднак, ужо чуць ня з самага пачатку працы „Маладняка“ ў ім пачалі вынікаць спрэчкі і аформляцца будучыя дзъве плыні ў організацыі. На

першым пленуме ЦБ „Маладняка“ А. Бабарэка выстаўляе недарэчную тэорыю новага літаратурнаграмадзкага напрамку — „маладнякізму“, проціпастаўляючы яго „адраджанізму“. Ужо тады вызначылася група, якая заяўляла, што ніякіх формальных школ нам ня трэба, што мы павінны ў сваёй творчасці выкарыстоўваць усе мастацкія напрамкі, выбіраць з іх усё лепшае, каб адбіць бурны поступ маладой Беларусі, тэмп распачатага вялікага будаўніцтва. Мы чулі тады і другія галасы, галасы, якія настайвалі на tym, што форма мастацкага твору — найважнейшы яго элемэнт, што зъмест, — гэта нешта, што „прыложыцца“, і г. д. І калі за першае палажэнне стаялі поэты і пісьменнікі, якія вядомы ўсёй Беларусі, як першыя закладчыкі элемэнтаў пролетарскай ідэолёгіі ў беларускай мастацкай творчасці — М. Чарот, М. Зарэцкі і інш., то на чале „маладнякістых“ сталі Бабарэка — дамарошчаны „крытык“ імпрэсіоністы, Пушча — поэта сылініява-інтэлігенцкіх настроў, і некаторыя другія.

Спрэчкі на змоўклі паслья пленуму. Яны вырасталі і развіваліся, і ўжо на Ўсебеларускім зьезьдзе „Маладняка“ Бабарэка выступае з сваёю ацэнкаю гісторыі, як „вызваленіе беларускае душы“, зусім замяняючы клясавую барацьбу і адкідаючы яе.) Пазней пачынаючы бабарэкаўскія тэорыі аб tym, што ў процэсе вялікіх пераломаў мяняюцца толькі формы жыцця, а існасьць яго застаецца ранейшай. Ад гэтага ўжо зусім павявае мяшчан-

скім вузкім кругаглядам, які ня можа ахапіць і ўспрыніць новыя мотывы жыцьця. Тут Бабарэку трэба было-б павучыцца ў старых песняроў нямецкага буржуазнага адраджэння.

Neue Zeiten—

Neue Vogel,

Neue Leute—

Neue Lieder... *)

Вось слова нямецкага лірыка пачатку XIX веку, калі эпоха буржуазных рэволюций адкрывае эру адраджэння буржуазнай духоўнай культуры.

Але ў нашых „маладнякістых“ шлях зусім інакшы. Іх шлях ляжыць на недасяжнае, зачарованае ўзвышша, абгароджанае высокімі съценамі; „легче верблоду пройти сквозь игольное ушко“, чым чалавеку, не адзначанаму „вышэйшим дарам“ пасасьці ў гэтую „землю обетованную“.

Бо поэта—гэта ня звычайны чалавек, гэта—гені, гэта—вышэйшая парода людзей. „З імі лічацца, як з людзьмі, якія маюць вялікія творчыя магчымасці і якія могуць даць ня толькі для сябе, але і для съвету (якое вялікадушша!) каштоўнае і патрэбнае для жыцьця съветлага і прыгожага“. Так піша Бабарэка сягоныня.

*) Новыя часы—
Новыя птушкі,
Новыя людзі—
Новыя песні.

А як вы думаецце, таварыш Бабарэка, ці на-
доўга хопіць пораху ў поэты, якога вы адгародж-
ваеце кітайскаю съцяною ад жыцьця, і ці многа
ён дасьць „каштоўнага і патрэбнага для жыцьця
съветлага і прыгожага“?

Але што „маладнякістым“ да гэтага? Яны-ж ня
звычайныя людзі, яны поэты. У. Дубоўка ў 1925 г.
піша:

„У душы поэты чорт зламае карак...“

Гэтыя самыя слова ў 1924 годзе гучэлі ў вершы
Марыенгофа так:

„кто разберет—чорт ногу сломит
в смешной поэтовой душе“.

Тут цікава ня тое, што і Дубоўка і Марыенгоф
маюць аднолькавыя сымпаты да чорта і яго зло-
манага карку (па Марыенгофу—нагі), а тое, што
Марыенгоф—гэты прадстаўнік групы імажыністых,
далёкай і ад клясавай барацьбы і, тым больш, ад
пролетарыяту, зьявіўся аднадумцам Дубоўкі, пра-
вадыра групы, адышоўшай ад „Маладняка“. Той
факт, што радкі імажыністага Марыенгофа паўта-
раюцца ў Дубоўкі, не выпадковы, як не. выпадко-
вымі былі ўсе этапы, пройдзеныя яго групаю.

Возьмем 1925 год—пэрыод організацыйнага ро-
сту „Маладняка“, пэрыод жыцьця радаснага твор-
чага ўздыму, які адбіваў заўзяты тэмп будаўніцтва,

калі заканчвалася праца па адраджэнныні сельскай гаспадаркі і калі.. яшчэ ішлі актыўныя спробы заможнага сялянства перамагчы беднату на перавыбарах у саветы, захапіць політычны ўплыў на серадняцтва. У творчасці наших поэтай гэты пэрыод адбіўся парознаму.

Першы—Язэп Пушча. 1925 год Язэп Пушча прывітаў съмелым, поўным уздыму і надзеі вобразам „рыкаючай раніцы“.

Зазванеце, зоры, па-над кручай!
Хай ія журыща газыніца бліскам,
Хай сыгнал элекTRYкі бліскучай
Мільгане ў лучнік сялянскі.

Хай-жа ў кожным сельсавеце
Заляскоча клёкатам дынамо,
І няхай ў клянова-медным вецы
Прянісанца век з стальными днямі.

І вось мінуў 1925 год. Выявілася, што кулаком у саветах не перамагчы, што нэп—гэта ўсё-ж такі нэп, а не паварот да капитализму, што справа сапрауды ідзе да таго, каб „сыгнал элекTRYкі бліскучай мільгануў у лучнік сялянскі“. І вось у Язэпа Пушчы ападаюць крыльлі. Яго здаровыя моцныя вобразы зьмяняюцца на плаксівия, ня маючыя нават і формальнаі каштоўнасці, аднастайнія дрындушки. Пушча выстаўляе тэорию „вітаму“— „сугучнасці романтызму жыцця з яго

{ рэалізмам". Гэта формула ў інакшым крыху выгля-
дзе была калісці высунута на Украіне Хвылёвым.
У Пушчы гэта „сучаснасьць“ выглядае так:

Жыцьш!
— Суровасьць і закон—
З табой ніяк я не паладжу.
Душа ня хоча быць званком
Твайго і рогату, і плачу.

Прышоў я да цябе
Ў надраныні эры,
Прышоў з пакрыўдженай сям'і.
У сонцевайнае сяўбе
Пачуў октавы радасьці,
Пачуў і не паверыў.

Вось куды прышоў Язэп Пушча! І ня толькі да гэтага прышоў. Прышоў ён і да таго, што ў яго апошнім зборніку толькі 3—4 вершыкі заслугоўваюць увагі па сваёй мастацкай форме, а рэшта—гэта толькі „фальш камэртонаў“, якой так баіцца Пушча. Нездарма-ж кажуць: „дзе хто лятае, той там і сядзе“,—так вось і з Пушчам здарылася.

„Фальш камэртонаў”—гэта лёс ня толькі Пушчы. Параўнайце творчасьць Кузьмы Чорнага пачатку 1925 году з яго творамі канца гэтага году. Жывы энтузіязм будаўніцтва, творчы ўздым замяняюцца на нікчэмнае калупанье ўнутры сваёй псыхікі і бясконцае, бязметнае блуканьне ў цеснай клетцы свайго індывідуальнага съвету. І заместа „жалез-

нага крыку" сталёвага каня, заместа „срэбра жыцьця", застаецца перад съміротнае хрыпеньне старога дыхавічнага каня (Буланы), ды рэдзен'кія памыі расслабленага хныканья страціушага грунт чалавека. „Вечар" — гэта пара паслья закату літаратурнага сонца К. Чорнага. Ад сакавітых здарowych кавалкаў жыцьця ў Чорнага застаўся толькі стыль — пустая скарлупа, начыненая абрыўкамі Гамсуні, Ібсена, Пшибышэўскага і другіх індывідуалістых.

Што сказаць аб творчасці Ў. Дубоўкі? Гэта яскравы прадстаўнік тae нязначнае групы інтэлігэнцыі, якая ня можа стала вызначыць сваё месца ў грамадзе. Гэта група, якая маючи пад сабою сталага грунту, мечатацца і ня можа выблытацца з цэлага шэрагу фіктыўных супярэчнасцяў.

У Дубоўкі мірна зжываюцца і істэрычная крыкливасць, і стройныя мотывы клясавай барацьбы і пролетарскай рэволюцыі. Многія помніць, як многія слабыя на съязу дзяўчата з Белпэдтэхнікуму пралівалі горкія сълёзы над „Апошняю песенню", якая прадстаўляе сабою тыповы вынік істэрычнага настрою Дубоўкі і мае на мэце паказаць, што ён, Дубоўка, вышэй усяго зямнога, і ніякія перашкоды (фактычна ніколі не існаваўшыя) ня спыняць яго, пакрыўдженага жыцьцём і людзьмі, поэты:

І пайду да мэты, съяўши зубы, моўчкі,
І назад пя гляну,
Як калісьці Ван-Чжао-Цзюн.

Шчыра кажучы, імя Ван-Чжао-Цзюн (жанчыны з кітайскай гісторыі, па тлумачэнні Дубоўкі) ужыта тут ня зусім дарэчы (нам гісторыя гэта таксама трошкі вядома), а проста для таго, каб паказаць, што аўтар „шыбка граматны“. І ад усіх твораў Дубоўкі павявае гэтаю „граматнасцю“. На многіх літаратурных вечарох прыходзіцца чытатць гэткія запіскі:

„Каб зразумець творы Дубоўкі, трэба мець вышэйшую адукцыю“.

Чамусыці здаецца, што і вышэйшая адукцыя тут мала дапаможа.

Дайлідзіць духу трыкліні...—

вось вобрэз лексыкону Дубоўкі. Выкаўваць такія слова, якія нідзе ўжо ня ўжываюцца, мёртвыя слова, альбо выдумляць новыя, якіх ніколі ніхто не зразумее,—у гэтым з Дубоўкам мала хто можа спрачацца. Але што Дубоўку да гэтага? Ён поэт, а—

кто разберет—чорт ногу сломит
в смешной поэтовой душе—

так піша Дубоўка... ці то Анатоль Марыенгоф.

Бадай што ня прыходзіцца спыняцца на творчасці З. Бядулі. Гэты поэта ў працягу 15 год сваёй працы столькі бlyтаўся паміж рознымі стылемі, станамі і напрамкамі, што наўрад ці можна

спадзявацца, што ён вызначыць, нарэшце, сваёй сталае месца ў літаратуры. Занадта многа скакаў Бядуля ад містыцызму да „поэзіі казёнай радасці“, ад „зачарованых гоняў“ да таго навыразнага блытанага напрамку, які ў нас чамусьці звыклі называець рэволюцыйнымі мотывамі ў творчасці Бядулі. Цяжка цяпер зрабіць яшчэ які піруэт: ніхто не паверыць.

Рэшта ў гэтай групе „таленавітых адзінак“, за выключэннем, хіба, Крапівы,—гэта альбо маладыя хлопцы, якія, напісаўшы па дзесятку вёршаў, уявілі сябе „гэніямі“, альбо такія-ж самыя „гэніі“, якія яшчэ ні разу не паказалі съвету сваёй творчасці. Ня прыходзіцца называць іх імёнаў, бо імёны гэтых наўрад ці скажуць што чытаючай публіцы.

У заключэнні яшчэ некалькі слоў аб соцыяльным грунце „Узвышшаў“. Як і украінская „Ваплітэ“, група орыентуеца на пласты высока кваліфікаванай гарадзкой інтэлігенцыі. Вельмі цікава адзначыць, што „ідэолёг“ групы Бабарэка праз уесь час стараеца ў сваіх артыкулах абмінуў тэрмін „пролетарыят“ і замяніць яго тэрмінам „працоўны люд“. Толькі на першым Усебеларускім зьезьдзе „Маладняка“ Бабарэка заяўляе, што „маладнякізм—гэта форма, у якой матэрыялізуецца клясавая съядомасць пролетарска-сялянскай клясы!“ (так і сказана—пролетарска-сялянскай клясі!) у эпоху Каstryчніка на Беларусі“. Хаця гэтая радкі толькі падкрэсліваюць некалькі паніжаны

ўзровень політычнай пісьменнасці паважанага „ідэолёга”, але ўсё гэта магло здавацца выпадковым толькі да апошняга часу. У артыкуле „За культуру мастацтва“ Бабарэка перастаў хаваць свой твар за сваю славутую формулу „матэрыялізму, марксызму і ленінізму“. Вось сучасны погляд Бабарэкі на літаратуру:

„У беларускім прыгожым пісьменстве ёсьць розныя творы. І гэта ад того, што ня ўсякі пісьменнік імкнецца даць мастацкі твор, а часта кіруеца ўсякімі пабочнымі патрэбамі ці інтарэсамі таго ці іншага дня, або тэй ці іншай грамады людзей, якую ён выражае ў пісьменстве“.

Вось вам і ленінізм, і марксызм, і матэрыялізм. Выходзіць, па Бабарэку, што твор, які адбівае інтарэсы пролетарыяту, ня можа быць аднесены да мастацкіх твораў, а сапраўды мастацкім творам зьяўляецца той, які ня звязаны з пэўнаю клясаю, не адбівае духу эпохі, а знаходзіцца, так сказаць, „вне времени и пространства“, вітаючы на нейкіх завоблачных узвышшах. Паслухайце, таварыш Бабарэка, што кажуць па гэтым пытаныні марксыцкія тэорэтыкі мастацтва.

Ф. Мэрынг. „Пакуль грамада расколата на клясы (а да такога расколу мастацтва, як такога, яшчэ ня было), існуе толькі часцінна-людзкае, і ніколі—агульна-людзкае“.

(Эстэтычныя экскурсіі).

Фрычэ. Мастацкі стыль—гэта толькі другі бок грамадзка-пабытавага і соцыяльна-психолёгічнага стылю эпохі.

(Нарысы па мастацтву).

Нават німецкі фашисты *Бартэльс*, і той трымалецца такога погляду:

„Бязумоўна, кожны поэтычны твор мусіць нараджацца з жыцця свайго часу. Ніяма ніякага „вышэйшага мастацтва“, якое не стала-б у сувязі з жыццём народу, нацыі“.

*(Німецкая поэзія ад Гэбэля
да сучаснасці. Лейпциг, 1923 г.).*

Але Бабарэка мае і сваю соцыяльную падставу. У канцы артыкулу „За культуру мастацтва“ Бабарэка ўжо адкрыта гаворыць аб „справе стварэння сялянскага (!) і пролетарскага мастацтва“. Вось тут канчаткова адкрываецца твар Бабарэкі. Адсутнасць адзінай сялянскай ідэолёгіі (мастацтва—мова псыхікі) ставіць пытаньне аб стварэнні „сялянскага“ мастацтва перад нямінучаю і няўхільнаю дыфэрэнцыяцыяй, абумоўленай соцыяльнай дыфэрэнцыяцыяй унутры сялянства. Нават дапусьціўшы, што зъмест гэтага новага мастацтва будзе адзіным і суцэльным, нават тады гэты зъмест будзе складацца з элемэнтаў ідэолёгіі аднай группы. Гэта ня будуць элемэнты бядняцкай ідэолёгіі. Такія пэрлы,

як „мастактва, незалежнае ад інтарэсаў тае ці іншое грамады, таго ці іншага часу“, могуць вырасьці толькі там, дзе трэба адцягваць увагу масы ад надзенных інтарэсаў, дзе трэба нечага баяцца, дзе трэба нечым засланіць сваю соцыяльную сутнасць. Мы ведаем, у інтарэсы якой групы гэта ўваходзіць, і гэту групу ў скале распластаванья сялянства некаторыя таварышы ўпарты адзначаюць вышэй сераднякоў.

Аб'яднанье „Маладняк“ ад выхаду „маладнякістых“ многа ня страціла. Застаючыся на грунце будаванья пролетарскай літаратуры, „Маладняк“ яшчэ не аднаго выдатнага пісьменніка выявіць з гушчы рабочых і сялян, дзе ён разгортае сваю працу. Экономічнае адраджэнне, соцыяльныя процэсы ў розных пластох насельніцтва нададуць „Маладняку“ яшчэ болей гарту і сіл на яго клясавых позыцыях. „Маладняк“ не пакоціца з узвышшаў у даліну, яго мэлёдый не атруціць плаксівая „фальш камэртонаў“, і ён не замкнецца ў вузкім зачарованым кругу таго мяшчанскаага балота, якое некаторыя недалёкія людзі называюць літаратурным узвышшам.

Кастрычнік. 1926 г.

„ВЕЛЬМІ МНОГА СЛОЎ...“

„Мы все глядим в Наполеона“.

Пушкин.

Апошнія гады беларускай літаратуры адзначлі канец яе „дзіцячым гадом“ і палажылі пачатак юнацтву яе. Той факт, што ў нас зьявіліся буйныя па свайму мастацкаму значэнню творы, што беларуская літаратура пачынае, хоць яшчэ нясьмелымі, няўпэўненымі крокамі, выбірацца за межы Беларусі, нарэшце, той факт, што нарастоюць новыя буйныя кадры здольных і моцных новых пісьменьнікаў,—усё гэта паказвае, што беларуская літаратура цвёрда стала на шлях далейшага разьвіцця.

Беларускія рабочыя і сяляне пад самым носам буржуазнага Захаду будоюць сваю сельскую гаспадарку, наладжваюць сваю прамысловасць, разгортваюць культурнае будаўніцтва—будуюць соцыялістычную дзяржаву.

І вось на грунце агульнага гаспадарчага ўздыму краіны пачынае расьці і крэпнуць наша літаратура.

Гаворачы пра літаратуру, мы зусім ня маем на ўвазе рознага гатунку заяў, апэляцый, комунікатаў і іншых „мастацкіх“ твораў, якімі любяць „глушки“ людзей некаторыя „любители сильных ощущений“. Мы разумеем тут сапраўдную літаратуру. Мы гаворым пра „Босыя на вогнішчы“ М. Чарота, пра поэму, якая вытрымала некалькі выданняў, ня лічачы перадруку ў дзесятку розных хрэстаматый, і перакладзена на іншыя мовы. Мы можам гаварыць пра „Сокі Цаліны“ Ц. Гартнага—першы беларускі роман, аб якім у свой час плялі ўсякую бязглувъдзіцу некаторыя з нашых літаратурных „наполеонаў“. Мы можам гаварыць аб клясычных творах народнага поэты рэспублікі Якуба Коласа—„Новая Зямля“ і „Сымон Музыка“. Мы ня можам маўчаць аб творчасці другога народнага поэты Янкі Купалы, творы якога робяцца народнымі песьнямі і ведаюць ужо не адну, ня дзьве чужаземныя мовы. Немагчыма пералічыць цяпер тыя скарбы, якія мы маем у нашай літаратуры,—гэта справа бібліографа.

Якім шляхам ідзе наша літаратура ў сваім разъвіцьці? Адкуль адыходзяць нашы пісьменнікі і поэты ў сваёй творчай працы? Проф. Коган у адным з сваіх артыкулаў піша так:

„Литературное произведение—явление общественное, а не индивидуальное. Оно возникает с неизбежной необходимостью, как возникает в процессе борьбы всякое другое

орудие на известной стадии развития, когда является в нем необходимость. Искать в художественном произведении его автора, это значит говорить о второстепенном. Это все равно, что об'яснять появление железной дороги или моста в данном месте вдохновением инженера, а не совокупностью экономических условий" *).

Нам ня прыходзіцца тут паўтараць, што літаратура зьяўляецца зброяй клясавай барацьбы і што кожны пісьменнік у сваёй творчасці толькі адбівае съветапогляд таго соцыяльнага асяродзьдзя, з якім ён звязан. Гэта старая думка і мыляецца той, хто думае, што можна адарвацца ад аднае клясы і ня прыстаць да другой. Ня можа быць такіх пазаклясавых людзей і, тым больш, пазаклясавай літаратуры. Беларускае літаратурна-мастакае згуртаванье „Узвышша“ наіўна разважае:

„Мусім напомніць, што чатыры члены нашага згуртаванья самі былі членамі ЦБ „Маладняка“ да свайго выхаду адтуль, што адзін з гэтых чатырох на працягу паўгода стаяў на чале „Маладняка“, другі кіраваў выхаваўчым, а пасля крытычна-дасьледчым аддзелам, а трэці ўвесел час быў літсэкратаром, а пасля загадчыкам рэдакцыйна-выдаўецкага аддзелу. Выходзіць, што ня нас вы-

*) Проф. Коган. Литература этих лет, 1924 г., стар. 9.

хоўвалі, а мы выхоўвалі. Але мы ня трымаемся таго няправільнага погляду, што літаратурная група можа выхоўваць паасобных членаў. Яна можа толькі концэнтраваць і на кіроўваць творчую думку і працу выхаваных у навучальных інстытуцыях людзей па шляху развязвіцца і ўзбагачэння літаратуры *).

Першае, мы лічым, што навучальная ўстановы маюць на мэце, галоўным чынам, адукацию, і што выхаванье ёсьць ня што іншае, як на кіроўванье творчых сіл людзей па таму ці іншаму шляху.

Падругое, мы гатовы згадзіцца з тым, што ніякая літаратурная група, хадзя-б яна звалася на ват згуртаваньнем, ня можа выхоўваць паасобных членаў. Але мы сумняваемся ў тым, каб два-тры чалавекі маглі выхоўваць вялізарную організацыю, якая раскінула свае філіі і гутаркі па ўсёй рэспубліцы і па-замежамі яе,—організацыю масавую. Занадта цяжкая праца для трох чалавек — на дарвацца можна. З гэтym, нам здаецца, згодзіцца кожны чалавек, граматнасьць якога ідзе далей літары „а“.

Але ў гэтай самаўпэёненай зьяве „згуртаваньня“ цікава не яе банапартысцкая хадульнасьць, а тыя выводы, якія самі напрашваюцца, ня гледзячы на заяву аб невыключэнні „актыўнага ўдзелу ў грамадzkім жыцці кожнага з пісьменнікаў, як члена профсаюзу, як удзельніка савецкага будаўніцтва

*) „Комунікат“ (гл. „Сав. Бел. № 225 (1880) за 1926 г.).

праз месца сваёй службы" *). Нам вядомы гэты актыўны ўдзел „праз месца сваёй службы“!.. Гэты „актыўны“ ўдзел у большасці выпадкаў абмяжоўваеца акуратнай працаю ад 9-й да 4-й гадзіны, сваячаснаю ўплатаю сяброўскіх узносаў і г. д. А вы-б без „выключэння“ пашлі-б у рабочы клюб, паехалі-б у вёску, ад сучаснага жыцьця якой вы адарваліся. Гэта добрая школа, грамадзяне з літаратурна-мастацкага згуртаванья!

„Маладняк“ гэта робіць і ў выніку сваёй працы мае да трывгаці сяброў, творы якіх прадыстраваны самім жыцьцём, сапраўдным, не надуманым, якія ня крычаць аб сабе, але творы якіх можна съмела параўнаць па мастацкасці з творамі любога з сяброў „згуртаванья“.

Мы зусім ня зьбіраемся рабіць ніякіх вывадаў з таго, што, напрыклад, у „узвышаўцаў“ Пушчы, К. Чорнага і ў некаторых другіх бадай што ніводнага слова ні пра рэвалюцыю, ні пра грамадзянскую вайну на Беларусі—нявычарпаныя крыніцы найпрыгажэйшых эпізодаў і вобразаў. Тут няма нічога страшнага, але гэта зъявішча, на наш погляд, сымптоматычнае.

Вось тая організацыйная пляцформа, якую заняло „Узвышша“. На вялікі жаль, мы ня можам судзіць аб сучаснай творчасці „Узвышша“, бо за апошнія 4—5 месяцаў мы бадай што ня бачылі ніводнага зборнічка сяброў згуртаванья. Будучы

*) „Комунікат“ (гл. „Сав. Бел.“ № 225 (1880) за 1926 г.).

ў „Маладняку“, яны, натуральна, прытрымліваліся ў некаторай меры агульнай лініі „Маладняка“. Трэба чакаць, што будучыя творы ўзвышаўцаў будуць цалкам адпавядзець іх організацыйнай пляцформе. Пакуль што адзіным матэрыялам, па якім можна судзіць пра „Узвышша“, зъяўляецца яго „комунікат“, у якім тэзісы організацыйных асноў „згуртаваньня“ перасыпаны нелёгічнасцямі, самахвальствам і дзіцячымі асабістымі выбрыкамі.

Перад нашаю маладою літаратурай ляжаць два шляхи. Першы—гэта шлях будаваньня беларускай клясавай пролетарскай літаратуры, шлях „Маладняка“, які прагаласіў сваю пляцформу ў сваёй дэкларацыі*) і, ня ў прыклад іншым, падмацаваў яе творчасцю сваіх сяброў у паасобных зборніках, у часопісі „Маладняк“, „Сталёвы ўзылёт“ і інш. На гэтым шляху перад намі паўстае ў першую чаргу задача організацыі сур'ёзнай марксыцкай крытыкі, у агні якой загартаваліся-б расткі беларускай пролетарскай літаратуры. На гэтым шляху беларуская літаратура забясьпечана сталым прытокам новых, здарowych, съвежых сіл, вышайшых з рабоча-сялянскіх мас. На гэтым шляху стаіць зараз беларуская літаратура. Наўрад ці будзе мець хоць якое значэнне другі шлях, шлях „Узвышша“. Гэта блытаны нівыразны шлях замыканаўня, хадульных фраз і асабістых склок.

*) „Маладняк“ № 9, Савецкая Беларусь, 1926 г. № 271 (1866).

ПАД ШЫЛЬДАЙ ПРОЛЕТАРСКАЙ ЛІТА- РАТУРЫ

(„Узвышша“ № 1—2)

— Шыльды для таго існуюць на
свяцеце, каб зас্তяпляць сэнс саміх
рэчаў.

Кузьма Чорны, „Узвышша“ № 2.

Да апошняга часу адным з асноўных матэрыялаў да характеристыкі літаратурна-мастацкага згуртаванья „Узвышша“ служылі тыя прынцыпы, якія палажыла згуртаванье ў аснову сваёй организацыйнай пабудовы. У нашых ранейшых артыкулах*) мы галоўным чынам і спыняліся на организацыйных палажэньях „Узвышша“. Бязумоўна, упадніцкія тэндэнцыі організацыйнага парадку кіруюцца адпаведнымі ідэолёгічнымі процэсамі; з другога боку, ранейшая творчасць узвышаўцаў магла дашь частковае асьвятленыне сутнасці новай організацыі. Але, працуочы ў складзе „Маладняка“, сучасныя правадыры „Узвышша“ павінны былі, у большай ці меншай меры, лічыцца, з настрыем і агульной устаноўкай „Маладняка“. Такім

*) „Фальш камэртонаў“ і інш.

чынам, свой сапраўдны твар яны паказалі толькі цяпер, на старонках сваёй часопісі, дзе, пасъля доўгага перарыву, мы зноў спатыкаем старых знаёмых: Дубоўку, Пушчу, Бабарэку ды інш.*). Мы павінны з вялікім задаваленнем зазначыць, што нашы погляды на організацыйную пляцформу „Узвышша“ ў асноўным пацьверджаны ў артыкулах З. Жылуновіча **) і Сымона Друка ***). Артыкул С. Друка прадстаўляе падагульненьне тае дыскусіі, якая ўзынялася навакол выхаду першага нумару „Узвышша“ (ня лічачы, зразумела, розных асабовых выпадаў, ня зусім грунтоўных і тактычных, якія былі дапушчаны як „згуртаваньнем“ у цэлым, так і паасобнымі яго сябрамі).

Абодва нумары „Узвышша“ дзеляща на два асноўныя разьдзелы: 1) мастацкая творчасць і 2) літаратурна-публіцыстычныя артыкулы. Першым прыступіць да разгляду мастацкіх твораў, мы дазволім сабе яшчэ раз спыніцца на адным з найбольш характарных месц узвышаўскіх „тэзысаў“. Гэта месца гучыць так:

У пытаньні—якое патрэбна мастацтва?—
галасы падзяліліся на дзіве плыні. З аднаго
боку—факт бурапеннай і самагоннай твор-
часці; або „нравоучительной“ і протоколь-

*) Па невядомых прычынах мы не спатыкалі на старонках беларускіх часопісій і газэт бадай што ніводнага твору Пушчы, Дубоўкі і Бабарэкі на працягу цэлага году. Асабліва гэта адносіцца да двух апошніх.

**) „Полімя“ за 1927 г. № 1, стар. 191.

***) „Савецкая Беларусь“ № 106—108 за 1927 г.

най творчасьці, службовай казённай радасьці выяўляе сабою ў літаратурным руху тэндэнцыя адмаўленства. Гэтая плынь выражася сабою зданьне аб непатрэбнасці для пролетарыяту і сялянства апанаваньня культурнымі каштоўнасцямі спадчыны *) і ўтварэнья свайго мастацтва (курсіў наш. Т. Г.), даючы ўзамен гэтага літаратурныя прысмакі (курсіў „Узвышша“), забелку або прыстрахі з мэтай вырашэння надзейных асабістых задач і задаваленія сваіх асабовых (поэты ці пісьменніка) інтарэсаў.

З другога боку—факт творчасьці, якая імкнецца да выражэння і формавання дыялектычна-матэрыялістычнага светагляду (курсіў наш. Т. Г.) і да стварэння культуры на мастацкіх каштоўнасцях на падставе апанаваньня народнай творчасьці, дасягненія ў мастацтва мінулага і конкретнага вывучэння сучаснасці выяўляе сабой тэндэнцыю ажыўленства. Гэтая плынь, што выявілася ў організацыі згуртавання „Узвышша“, выражася думку аб tym, што беларускаму пролетарыяту і сялянству патрэбна мастацтва ня мени, як якой-бы там ні было буржуазіі (курсіў наш. Т. Г.).

Па гэтых тэзісах творамі протокольнай казённай радасьці зъяўляюцца творы маладнякоўцаў, як

*) Мы разумеем—спадчыны папярэдніх эпох. Т. Г.

М. Чарота, М. Зарэцкага, А. Александровіча ды іншых, якім проціпастаўляюцца творы Дубоўкі, Пушчы і Кузьмы Чорнага. Сапраўды-ж творчасць першых насычана радасцю вялікага змаганьня, съветлаю надзеяй будаўніцтва, настроемі парамогі тае клясы, чые інтарэсы яны выражают. Об'екты ўнасьці іх творчасці падкрэсліваецца яшчэ і tym, што побач з съветлымі бакамі нашай сучаснай ў іх малююцца і цёмныя, што выключае ўсякія гутаркі аб казённай радасці („Саматканая съвітка“, „Голы зъвер“ і г. д.). Пры гэтым у творчасці даных пісьменнікаў цёмныя малюнкі выражают большую актыўнага будаўніка, спаткаўшага ў сваёй працы перашкоды або заўважыўшага недахват у праробленай працы; тут нарастает імкненіе паправіць гэтую недахватаў, дабіца лепшага. Што датычыць дэкларацыйнага палажэння аб выкарыстанні культурнай спадчыны, дык аб позыцыі „Узвышша“ ў гэтым пытанні мы будзем гаварыць асобна; „Маладняк“-жа выказаў свой погляд у сваёй дэкларацыі *).

Другая недарэчнасць у гэтым месцы—гэта палажэніе або формаванні дыялектычна-матэрыйлістычнага съветагляду. У сваім статуце „Узвышша“ зазначае, што яго мэтаю зъяўляеца развязіць беларускай пролетарскай літаратуры. Аднэй з асноўных адзнак пролетарскай літаратуры зъяўляеца якраз матэрыйлістычны съветагляд. Як-же гэта

*) „Маладняк“ за 1926 г. № 9, стар. 9, п. 2.

„Узвыша“, разьвіаючы пролетарскую літаратуру (ужо існуючу), зьбіраеца формаваць адзін з яе асноўных элемэнтаў? Наогул, калі ўзяцца дасканальна разьбіраць узвышаўскую дэкларацыю, дык там можна знайсці вельмі многа матэрыялу, высьвятляючага ўзровень пісьменнасці і здольнасці лёгічнага разважанья аўтараў дэкларацыі. Але ў літаратурных справах дэкларацыі адыгрываюць ролю падпарадкованую, і дзеля гэтага зъвернемся да мастацкіх твораў, якія найлепей павінны паказаць нам, што прадстаўляе сабою „Узвыша“.

Пра аповесьць З. Бядулі „Салавей“ вельмі цяжка сказаць што-небудзь канчаткова. Аўтар узяў на сябе задачу даць гістарычны малюнак прыгоннага тэатру на агульным фоне прыгону. Але, узяўшыся за гэтую справу, ён, відаць, не паклапаціўся азнаёміцца з навуковымі матэрыяламі, а карыстаецца ў большасці матэрыяламі інтуіцыйнага парадку (што бог на душу паложыць). Гэта часамі прыводзіць аўтара да трафарэтных прыёмаў агіткі і гэтым самым паніжае мастацкую вартасць твору. Мастак павінен не расказваць, а паказваць; інакш яго твор будзе сухой моралістыкай і ня выкліча ніякіх эмоций у чытача.

Для Кузьмы Чорнага вельмі характарным зъяўляецца адно месца ў яго апавяданні „Сыцены“. З жанчынай гандляркай здарылася бяда. Як во-дзіцца, усе кінуліся дапамагаць ёй. Гэта адвечны інстынкт чалавецтва—інстынкт грамады, гэта той

інстынкт, які служыў і служыць заўсёды магутым фактарам у разьвіцьці і культуры і цывілізацыі чалавечства.

„Некалькі чалавек кідаецца памагчы ёй, а яна суха аглядзеца на ўсіх і скоранька гаворыць: „ня трэба, ня трэба, я сама“. І ўсё-ж нехта падапхнуў каламажку, падкаціў на другі бок вуліцы, і жанчына пашла ўсьлед. „Я сама, я сама“... яшчэ стаяць у вушах яе слова; і хочацца тады Люцыяну Марцінюку крыкнуць: „мы ўсе, мы ўсе. І каламажка наша, і цяжкасць наша, і пакуты наши, усіх“...

Натоўп разышоўся, нікога няма каля жанчыны, а яна зноў стаіць спакойна і ціха, маўчыць у вялікай чалавечнай сіле сваёй.

„І я там, і мы ўсе там“...

Гэта надзвычайна цікавы адрывак, цікавы тым, што ён прадстаўляе адно з зьвеньняў таго ланцуга, які ахапіў і Буланага з яго „мировой скорбью“, і Віктара Зеніча, і многіх других герояў Кузьмы Чорнага. Зусім не выпадкова вышла, што ўсе персонажы першага адрыўку роману Кузьмы Чорнага „Сястра“ падобны адзін да аднаго падабенствам бліжэйших сваякоў. Гэта лёкалізацыя „чалавечнасці“ ў паасобным індывідууме пры адначасовым наданыні гэтаму індывідууму нейкай асаблівай сілы—ці не нагадвае нам шуканыяў

найкага звышчалавека? Чалавечнасьць, лёкализаваная ў вобразе пакуты адзінокай і гордай (ды яшчэ бязмэтнай)—гэта-ж старая песня, гэта біблійскае „Се—человек“, гэта—ідэя, ня маючая пад сабой конкретнага грунту, бо карэнныне яе губляюцца ў аблудных нетрах дуалістычнага съветагляду (гл. у тэзісах: формаванье дыялектычна-матэрыйлістычнага съветагляду. Т. Г.). І ўсё гэта, нарэшце, вынікае з поўнай ізоляцыі аўтара ад жыцьця ва ўсім яго абхваце; аўтар замкнуўся ў коле сваіх адчуванньняў і тых нямногіх надворных зьявішч, якія ён ушаноўвае сваёй увагаю. Жанр аўтара нагадвае жанр псыхолёгічнага роману, але дзякуючы вузкасці кругагляду аўтара роман ператвараецца ў тыя самыя літаратурныя прысмакі, якія „Узышиша“ ў сваёй дэкларацыі падкрэсліла, як нешта адмоўнае і непатрэбнае.

Зусім інакшы кірунак бярэ Ў. Дубоўка ў сваіх мэлёдышах „Наля“.

Дзеля прыкладу возьмем хачя-б пятую мэлёдью:

„Скажы ім, Наля, любая мая,
што я бяз бацькаўшчыны гадаваўся:
сусьвет гатоў пацалаваць, абняць,
каб не рабіў ён катавасій.

Над працай каб прымусу ня было,
каб жыў працоўны там, дзе вокам кіне.
На ўзбрэжжа акінну ад балот
ішоў з краіны у краіну...

Гісторыя чалавечых узаемаадносін вучыць нас,
што пацалункамі ніякім чынам ія можна дабіцца—

Над працай каб прымусу ія было...

Дубоўка нібы та цалкам стаіць на грунце соцы-
ялістычнага будаўніцтва; прынамсі гэта адбіваецца
ў мэлёдыі дзеяяцтва, хаця і гэтая справа ў Дубоўкі
не абыходзіцца бяз сълёз і тугі—тут ужо агульны
характар нэрвознай поэзіі Дубоўкі. Вялікае месца
ў мэлёдыйах „Наля“ займае бацькаўшчына, Бела-
русь. Гэты мотыў таксама яскрава выступае і ў
Пушчы, але ў Дубоўкі ён мае спэцыфічны харак-
тар. І таму і другому Беларусь уяўляеца вобра-
зам надчалавечай пакуты, што матэрыялізуецца ў
постаці Ніобы (гаротнай маткі, страціўшай сваіх
дзяцей) і да г. п. Але ў Дубоўкі вобраз Ніобы
затуляеца другім вобразам—больш моцным і
больш жыцьцёвым:

Раскажа съпеў, што Беларусь жыве,
непераможная у працы съпілай.
Што долю гадавала на жарстве
ня горш каралевых поліпаў...

Вельмі шкодзіць творам Дубоўкі тое, мы-б ска-
залі, жонглюванье формаю, якое асабліва яскрава
вызначаеца ў мэлёдыйах VI, VII і VIII. Трэба
адзначыць і некаторыя нязграбнасці стылістыч-
нага парадку:

Ня выскурбуюць ніякія нажы,
Паклаў поэта што ў аснову.

Гэтыя радкі харктарныя для Дубоўкі, які мала лічыцца з структурай сказу і заходзіць у ламаныні яго вельмі далёка...

Вершы Пушчы не вызначаюцца асаблівай мас-тацкасцю і, часцей усяго, ня маюць нават і зъместу, пераходзячы часамі да лёгкага гумару. Вось, напрыклад, у вершы, дзе поэта, успомніўшы „цярпеніні народу свайго“, адразу бярэцца за справу:

Лісты залатыя ён з клёну трасе
І песьні съпявae змаганню-красе.

Але часамі Пушча ад абтрасаньня лістоў з клёну памыкаецца перайсьці да больш сур'ёзных мотываў. Беларусь у цярнёвым вянку, Беларусь укрыжаваная, абдзеленая людзьмі і гісторыяй— вось якая Беларусь у Язэпа Пушчы, які шмат піша ў сваіх вершах пра Беларусь. А сучаснай Беларусі, скінуўшай церні, стаўшай роўнай між іншымі народамі, Беларусі-будаўніцы няма ў Пушчы.

На ростані ўсходня-заходніх дарог
Цябе, дарагая, яны ўкрыжавалі.

Яны—гэта чужынцы, не-беларусы. Розыніцы паміж Усходам і Захадам няма, ворагі з усіх бакоў... і вось тут у сапраўдным съвеце выступае пункт тэзісу аб выкарыстаныні культурнай спадчыны. Ленін вучыў нас, што новую пролетарскую

культуру мы можам будаваць, выкарыстоўваючы культурныя дасягненія папярэдніх эпох. Значыць, мы павінны заўладаць культурнай спадчынай і буржуазнай *клясавай* культуры і выкарыстаць усё лепшае ў ёй для сваіх мэт. Так часамі разьбіраецца стары будынак, і частка цэглін яго найбольш моцных уваходзяць у склад новых муроў. Але, калі гутарка ідзе аб выкарыстаныні культурнай спадчыны цэлых эпох, дык ніколі няможна тут праводзіць нацыянальнае разъмежаванье. Нам думаецца (хоць тут, бязумоўна, выразна акрэсьленых межаў нельга правесыці, як і ва ўсякім пытанні літаратуры і мастацтва), што ўзвышаўцы ў некаторай ступені супроцьпастаўляюць культурную спадчыну беларускую культурнай спадчыне іншых краёў, асабліва сумежных. Ва ўсякім выпадку ўвага ўзвышаўцаў, галоўным чынам, завострана на Захадзе, як і ў адпаведнай украінскай групы Хвылёвага. І тут справа стаіць, як з Беларусью: сапраўднай Эўропы ня можа ўбачыць Пушча, як ня бачыць і сучаснай Беларусі.

Найшла на Эўропу разгульная похаць*),
Пусыцліся ўсе у шалёны фокстрот...

Тут сказваецца тое ганебнае верхаглядзтва, якім хварэе не адзін Пушча. Трэба быць надзвычайна павярхоўным і няуважлівым, каб не разгля-

*) Зусім беларускае слова...

дзець сапраўднага стану рэчаў у Эўропе, каб ня ўбачыць напружанага і нясупыннага групаваньня сіл, вялікага браджэння. „Здань ходзіць па Эўропе“. Мы параілі-б Пушчы часьцей падчытваць газеты: адтуль Пушча даведаўся-б, што ў Эўропе, апрача фокстроту, ёсьць і другія цікавыя зьявы. З другога боку, мы-б адаслалі Пушчу да надзвычайна цікавага артыкулу Д. Ільянскага „Муссоліни и его партия“ *), які паказвае, што нават і буржуазія здольна яшчэ на нешта іншае, апрача фокстроту.

Гэтае самае верхаглядзтва цягне ўзвышаўцаў да надмернага ўжываньня „вумных“ слоў, каб паказаць чытчу, што „і мы, маўляў, народ культурны, сёе-тое ведаем“. І вось мы дазнаемся ў аднаго такога „культурнага“ чалавека, што персыдзкі кілім—сіняга колеру, у другога даведваемся, што нямецкае слова *kostbar* (каштоўны), перайшоўшае ў беларускую мову („Парафса мая, *кастабарная* мая“), сталася складаным эпітэтам **).

У узвышаўцаў можна знайсьці і Вэнэру Мілоскую, і Горацыя, і Клеопатру, і Ніобу—каго хочаце можна знайсьці, толькі жывога сучаснага знайсьці нельга. Выключэнъне ў гэтым кірунку складае ў некаторай меры Дубоўка.

*) „Прожектор“ № 9 за 1927 г. Раім гэты артыкул, як найбольш даступны і популярны.

**) Дубоўка. „Пра нашу літаратурную мову“. „Узвышша“ № 2, стар. 179.

Крапіва, які таксама бадай у працягу году нічога нідзе не друкаваў, зъяўляеца цяпер, пасьля адпаведнай апрацоўкі ва „Узвышы“, у некалькі інакшым выглядзе. Здольны сатырык, папаўшы ў „олімпійскае“ балота, траціц свой ранейшы маштаб, звужае свой кругагляд і ад вострай грамадзкой сатыры, якая стварыла яму ў свой час шырокую популярнасць пераходзіц да антыэстэтычных баек, кшталтам „Саромлівага“, і да зусім бледных апавяданьняў у № 2 „Узвышша“. Крапіва цяпер можа напісаць добра толькі на такую тэму, якая вядома і можа быць цікавай толькі невялічкай групе людзей. Такія ўсе байкі і апавяданьні Крапівы ў яго узвышаўскі пэрыод. Крапіва страціў свой گрунт і, перацягнуты ў абставіны, зусім не адпавядаючыя яго жанру, заняпаў нават і з мастацкага боку.

Вузкасць тэматыкі, нацыяналістычная абмеркаванасць у выбары тэм—гэта адна з асноўных хвароб „Узвышша“. У той час, як у творчасці іншых пісьменнікаў разгортаюцца шырачэзныя палотны жыцця вялікага і шматвобразнага, нашы „олімпійцы“ заселі ў нейкім дальнім кутку і адтуль вядуць сваю аднастайнную скаргу на съвет і жыццё. Вяртаючыся яшчэ раз да „тэзісаў“, мы павінны падкрэсліць, што, хаця „Узвышша“ і бярэ на сябе рэпрэзэнтацию пролетарскай плыні ў беларускай літаратуры, съмешна было-б аднесці да пролетарскай літаратуры творы такіх

„поэтаў“, як Пушча або Шашалевіч*), Лужанін ды інш. Німожна гаварыць аб пролетарскім зъмесце ці ідэолёгіі нават і ў вершах Дубоўкі, ня кажучы ўжо пра К. Чорнага, З. Бядулю, якія даволі выразна сябе за апошні час паказалі.

Што тычыцца публіцыстычнай часткі абодвух нумароў, дык тут асабліва цікавымі прадстаўляюцца нам артыкул Дубоўкі „Пра нашу літаратурную мову“ і артыкулы пра М. Багдановіча (асабліва артыкул проф. Замоціна ў № 2). На „Літаратурных нататках“ Бабарэкі спыняцца ная прыдзеца таму, што гэты „твор“ ужо даволі быў высьветлены...

Ул. Дубоўка ў двух нумарох „Узвышша“ зьяўляецца аж у некалькіх абліччах: поэт, перакладчык, дасыльчык музыкі і, нарэшце, накшталт мовазнаўцы ці літаратурнага крытыка, як у вершы:

То академик, то герой...

Аднак, артыкул „Пра нашу літаратурную мову“ павінен зъвярнуць на сябе ўвагу чытача. Адкінуўши ўсе мясьціны полемічнага характару ў артыкуле і застаўляючы пытанье аб іх тактоўнасці і патрэбнасці на разгляд чытача, мы му-

*) І такі ёсьць. Хаця „Узвышша“ супроць выяўлення пачынаючых поэтаў праз літаратурную организацию, але для Шашалевіча чамусьці зрабіла выключэнне і зъмясьціла яго першы верш у № 2.

сім зазначыць, што пытаныні, узнятыя Дубоўкам зъяўляюца начаснымі і вымагаюць найбольшай да сябе ўвагі. Сапраўды, справа з нашай літаратурнай мовай стаіць ня зусім добра, і мала хто імкнецца што хоць-колечы зрабіць у гэтым кірунку. Робіцца, але вельмі мала, і мы лічым, што гэта справа павінна выйсьці на першы плян у працы беларускіх пісьменнікаў і поэтаў. Наша мова мае даволі задаткаў для таго, каб даць багатыя вынікі яе распрацоўкі*). У артыкуле Дубоўкі, наогул даволі цікавым, нас дзівяць некаторыя асабісттыя выпады і асабліва разьдзел пра А. Вольнага. Тут думка ў агульным правільная, але разважаныні пра граніт, ухмылкі і перадача вершаў у расійскай транскрыпцыі вызначаеца няпрыкрытай тэндэнцыяй, што ў сваіх стараннях „угробіць“ Анатоля Вольнага прыводзіць да казённай трактоўкі мастацкага вобразу ці недарэчных тлумачэнняў слова (ухмылка).

Адноса вельмі цікавага артыкулу проф. Замоціна „М. Багдановіч“ мы мусім зрабіць адну заўвагу. Нам здаецца, што паважаны профэсар, мякка кажучы, перасаліў, выкопваючы здольнасці дальніх продкаў Багдановіча і ўвязваючы іх

*) Адначасна мы лічылі-б патрэбным закрануць яшчэ адну зъяву, гэта наша, так сказаць, офицыйная мова. Жах бярэ, калі пачытаеш паперы ды шыльды некаторых устаноў, дзе, здавалася-б, справа павінна стаяць значна лепш. Дагэтуль змаганыне з калечаньнем мовы вялося толькі ў форме фэльетонаў, але час ужо ўзяцца за гэту справу больш сур'ёзна.

Надаронасьць з талентам поэты. Нам думаецца, што калі ісъці шляхам гэткіх меркаваньняў, дык съмела можна дайсьці да ўтварэння асобнага племені поэтаў, пісьменьнікаў, мастакоў ды г. д. Калі гэта рабілася для таго, каб (праз бацьку) звязаць поэта з сялянскай масай, дык гэта, на наш погляд, таксама зусім лішняе, таму што як ні кажы, а Багдановіч усё-ж такі быў прадстаўніком выкрышталізаванай гарадзкой інтэлігенцыі, і ніколі ніхто ня лічыў гэтага за ганьбу. І тым большаю хібаю артыкулу зъяўляеца слабое асьвятленне ўмоў, у якіх працякалі студэнцкія годы Багдановіча. Мы мала ведаем аб тых умовах, якія спрыялі формаванню ў М. Багдановіча нацыянальной съядомасьці. Мы мала ведаем, якія людзі акружалі Багдановіча ў тыя вельмі важныя для яго разьвіцьця часы. Аднак, у агульным артыкул проф. Замоціна зъяўляеца даволі цікавым.

А. Бабарэка ў канцы свайго артыкулу дадае выводы, якія прадстаўляюць цікавасьць зноў-жа для асьвятлення узвышаўскага пункту аб выкарыстаныні культурнай спадчыны.

І з дэкларацыйных выступленьняў узвышаўцаў раней і цяпер, і з артыкулаў відаць, як захапляеца „Узвышша“ М. Багдановічам і як вылучае яго ў сваіх сымпатыях сярод іншых беларускіх пісьменьнікаў. Мы пастараемся шляхам абеглага аналізу асобы М. Багдановіча і яго творчасьці выявіць карэнныні тэтых сымпатый.

Соцыяльная прыналежнасць Максіма Багдановіча — рафінаваны інтэлігент, выхаваны ў інтэлігенцкім асяродзішчы, студэнт аднае з найбольш упрывілеяваных навучальных устаноў — Дзямідаўскага Ліцэю ў Яраслаўлі, куды ня ўсякі мог пасыці і дзе Багдановіч акружала пэўнае соцыяльнае асяродзішча.

Па мотывах творчасці М. Б. зьяўляўся найбольш пасыўным у справе змагання за зынішчэнне соцыяльнай несправядлівасці, у процілегласці Купале, Коласу і Цішку Гартнаму, і найбольш актыўным у адносінах да нацыянальнага вызвалення. Апошнія мотывы набывалі ў Багдановіча асаблівую афарбоўку: у Купалы, Коласа і друг. мотывы вызвалення нацыянальнага шчыльна перапляталіся з мотывамі соцыяльнага вызвалення. У Багдановіча іначай і не магло быць, калі прыняць пад увагу тое соцыяльнае асяродзішча, у якім ён жыў, а таксама поўную адарванасць яго ад рэальнага жыцця соцыяльна-прыгнечаных груп беларускага народу.

Літаратурныя густы М. Б. — згодна артыкулу проф. Замоціна, — поэта любіў чытаць творы Блока, Белага і Мараўскай *).

Па форме творчасці М. Багдановіч унёс новую плынь у беларускую літаратуру ў сэнсе фор-

*). М. Мараўская — расійская паэтэса дарэволюцыйнай пары; была даволі популярнай у колах аристократыі і гарадзкой інтэлігенцыі побач з Лохвіцкай, Севераніным, Ахматавай і інш.

мальных шуканьняў. Гэтым Багдановіч зноў-жа зьяўляецца поўнай процілегласцю Купале, Коласу ды інш., якім была бліжэй народная творчасць і якія выключна на ёй будавалі сваю творчасць. Гэткі кірунак багдановічавай творчасці становіцца зусім зразумелым, калі прыніць пад увагу яго сымпаты да твораў такіх поэтаў, як Блок, Мараўская, А. Белы, дваранскі лірык Фэт ды інш. Гэтым поэтам ня было прастору ў старых формах расійскай поэзіі, да канца вычарпнага Пушкіным і Лермантавым; ад іх поэзіі пэўныя пласты вымагалі новых нячуваных фарбаў і новых вострых адчуваńняў. Адгэтуль і пашлі ўсякія напрамкі, „ізмы“, як мы іх звыклі называаць.

Мы ня будзем падрабязна спыняцца на ўсіх асаблівасцях Багдановічавай творчасці, бо гэта не ўваходзіць у нашу тэму. Мы хочам яшчэ падкрэсліць сымпаты Багдановіча да *беларускай старажытнасьці*, што прадстаўляе адну з галін яго лірыкі, прысьвежанай нацыянальнаму вызваленню Беларусі, і знамяне туго плынъ адраджэнцства, якая апіралася, галоўным чынам, на нявыразныя гістарычныя традыцыі.

„Узвышша“ па сваёй істоце прадстаўляе таксама густы і інтэрэсы сучаснай гарадзкой беларускай інтэлігенцыі, ня маючай ніякай сувязі ні з сялянствам, ні з пролетарыятам, інтэлігенцыі дэклясаванай, але зусім лёяльнай да савецкай улады. Узвышаўцам таксама бліжэй мотывы на-

цыянальныя, чым соцыяльныя, і стаяць яны ў гэтых мотывах прыблізна гадоў за дзесяць да сёнейшняга дня. Творчасць іх гучыць прыблізна так, як у Багдановіча:

У гутарках, казках аб шчасці, аб згодзе
Сэрца навін не пачуе,
Съціснула гора дыханыне ў народзе,
Гора ўсюды пануе.

Пагоня за новымі формамі, нібыта пабудаванымі на народных, нейкае болеімкненые (цярновыя вянцы ды іншыя прылады), уласцівае лібэральнай інтэлігенцыі старога часу, і, нарэшце, „выкарыстаныне культурнай спадчыны“, якое, па істоце, ператвараецца чуць не ў ідэалізацыю стражытнасці („Беларусь была багатаю і слáунаю, і незалежнаю, але чужынцы надзелі на яе цярновыя вянец і ўкрыжавалі яе на ростані ўсходня-заходніх дарог“—пераказываем верши Пушчы). Сучаснае будаўніцтва ня мае прывабных бакоў для узвышаўскай лірыкі, у сучасным у іх—„імжа і склізота і прыкрая золь“. Застаўца песні:

Кастальскай крыніцы ня маём,
Німа ё златагрэвых Пэгасаў.
А песні аквечаны маём,
А песні ніколі ня гаснуць.
Жыцьцё іх—нядоля ліхая,
Цярнёвыя вянок Беларусі.
Ўсьміхающца зоры пад гаем—
Бель-срэбнныя ткущца абрусы.
Плач струнны за сэрца хватает.
Ліецца са струн Аполона... і г. д.

Тут можна знайсьці і Пэгасаў, і Аполона, і Кастальскую крыніцу, а вось жывога пачуцьця, якое было-б водгукам на сучаснасць, тут няма.

Канчаючы наш агляд, мы зноў мусім пацвердзіць тыя палажэнні адносна „Узвышша“, якія мы высоўвалі раней. Група, раней належачая да адзінага фронту будаўніцтва пролетарскай літаратуры, пад уплывам пэўных соцыяльных фактараў адышла ад яго. Цяпер, прыкрыўшыся, як шчытом, лёзунгам пролетарскай літаратуры, група працягвае ідэі зусім для пролетарыяту чужия. Ня гледзячы на тое, што „Узвышша“ ўпартая ўхіляецца ад дыскусіі і адказвае толькі нэрвовымі і нясталимі дэкларацыямі кшталтам „комунікату“ (можа таму, што адчувае сваю слабасць), задачай нашай крытыкі і ў далейшым застаецца выкryваць усе памылкі групы, каб даць магчымасць сумленнай частцы яе сяброў, асабліва младзі, стаць на правільны шлях.

Чэрвень. 1927 г.

З ЛІТАРАТУРНАГА БЛЁК-НОТУ

3. MULATAPAHALY ALPHABET

ДЭПЭШЫ БЯЗ АДРАСУ

В группе девушек нервных, в остром
обществе дамском

Я поэзию жизни претворю в грэзо-фарс—
Ананасы в шампанском...

Ігорь Северянін.

Ёсьць пэўныя катэгорыя поэтаў і пісьменьнікаў, якія ва ўсёй сваёй творчасці трymаюцца аднаго прынцыпу: ударыць па нэрвах, перадаць свае думкі і пачуцьці чыста мэханічным шляхам і да-біцца фізычнага ўплыву на сваю аўдыторию. Такім, напрыклад, у расійскай літаратуры быў славуты Ігар Северянін, чые „ананасы в шампанском“ „марионетки“ проказъ ды інш. мелі конкретную мэту—разварушыць прытуленая вечнаю распутаю нэрвы вялікасьвецкіх і з прэтэнзияй на вялікасьвецкасць дам. Соцыяльна для гэтай аўдыторыі закатываліся вочы, падфарбоўваліся губы і прымалася трагічная поза „печального Пьеро“. Аўдыторыя слухала вершы, млела, абмахівалася хустачкамі і наперабой запрашала поэту, ці выканаўца

яго твораў, правесці некалькі гадзін „в остром об-
щстве дамском“. Гэтая творчасць забаўляла,
нэрвавала і інтрыгавала вяршыні пануючых кля-
саў, але адначасна яна была сыгналам надыходзя-
чай катастрофы, пахам загніванья і занядаду гэ-
тых клясаў. Нідзе столькі ня гулялі і не весялі-
ліся, як у арыстократычных салёнах фэўдалнай
Францыі напярэдадні Вялікай французскай рэволю-
цыі,—гэта маркізы і прынцы старалісці шумам баль-
най музыкі заглушыць у сваіх вушах рокат бара-
банаў надыходзячай рэволюцыі. Тое самае было і
у фэўдалнай Расіі напярэдадні канца. Адыходзілі
на задні плян старыя клясыкі, якія правяшчалі
зъмену дня, адцікаліся новыя поэты, якія адчувалі
павевы новай эры, якія ў сваю творчасць уклада-
лі думку, якія кондэсавалі ў сваіх творах мэлё-
ды жыцьця. Старая будніца, якая называлася Ра-
сійскай імперыяй, дажывала свае апошнія дні і ў
гэтыя апошнія дні яе песніярамі былі Северанін,
Верцінскі ды іншыя патэнтованыя пустазвоны,
чый канец быў прагалошаны першымі стрэламі
25-га каstryчніка.

Где вы теперь? Кто вам
целует пальцы?..

Няма. Але традыцыя ласкатанья нэрваў, тра-
дыцыя мэханічнага прышчэпліванья сваіх наст-
рояў аўдыторыі яшчэ часамі паказвае свой твар...
твар „печального Пьеро“. Мастацкая творчасць

організоўвае пачуцьці, але організоўвае яна іх у бок адпаведных ідэёвых вывадаў. Ніхто ня будзе плакаць і млець над творамі, скажам, Максіма Горкага, але ў чытача гэтых твораў будуць адбывацца няўхільныя і непераможныя процэсы ідэявага парадку. У нас аналёгічныя процэсы будуць выклікацца вершамі Купалы ці Чарота. Але плакаць над імі ніхто ня будзе, бо ў іх німа ўстаноўкі на мэханічны ўплыў, на выкліканье надворных эмоций. Надворныя эмоцыі выклікаюцца і добрым клоунам („Воинственный паяц“—Севераніна); людзі будуць съмияцца; але-ж, як толькі скончыцца паказ, людзі вернуцца да тых думак, з якімі яны разъвіталіся перад паказам, альбо зоймуцца іншымі думкамі—клоун застанецца за кругам. Тоё самае і ў поэзіі. Вершы, якія маюць на мэце біць па нэрвах, могуць дасягнуць сваёй мэты ў пэўнай аўдыторыі, выклікаць сълёзы ці драматычныя рухі, але ні розуму, ні сэрцу нічога яны не дадуць.

Перад намі кніжка Ўл. Дубоўкі—„Наля“^{*)}) Дубоўку мы спатыкаем ня першы раз, некаторыя съмелыя людзі з прэтэнзіяй на імя крытыка лічылі яго нават найвыдатнейшым з сучасных беларускіх поэтаў і надзялялі яго годнасцю пролетарскага поэты. Бязумоўна, для гэтага съцверджанья мала таго факту, што Дубоўка разоў пяць на працягу зборніка памінае слова „комуна“ і „савет“. Але,

^{*)} Ул. Дубоўка. Наля. Вершы. Центриздан. Москва. 1927 г. Стар. 72. Цана 60 кап.

як-бы там ні было, гэты зборнік мы павінны разглядаць, як чарговы этап творчасці Ў. Дубоўкі.

Наконт агульнага характару сваёй поэзіі · Дубоўка і сам не сумняваецца:

На пэрвах сваіх мы іграем
І складаем лады, страй.

Выходзячы з гэтага палажэння, Дубоўка і композыцыю многіх сваіх вершаў прыстасоўвае да сваёй устаноўкі—паласкатаць нэрвы, дзеля гэтага звычайныя, простыя слова ўзынімаюцца на высокія хадулі, аздабляюцца колекцыяй клічнікаў і шматкроп'яў і падаюцца чытачу ў самым узнятым тоне. Вось прыклад:

Ой! Ды як-жа загарэлася неба,
ды расхадзіліся хмary, страх!
Каму-ж гэта,
ды што-ж гэта трэба?
А зоры над хатай, над жорсткаю глебай,
а зоры ляглі далавах.

Гэты ўзор потэтычнай композыцыі вершу вельмі добра знаёмы кожнаму, хто хоць трошкі ведае Дубоўкаву творчасць. Гэта зроблена на ўзор славутай „Апошняй песні“, і ня наша віна, што тут нават і сълёз меней праліеца, як над „Апошняю песніяй“, як і там, аўтар скардзіцца на сваю адзіноту і, як нейкі „дух изгнанья“, знаходзіць толькі аднаго чалавека, а можа толькі свой уласны ценъ, што кажа яму:

-- Дзень добры, брат!..

Гэтая-ж адзінота адчуваеца і ў другім вершы:

У імкненыні вечным, у імкненыні чыстым
я іду наперад,
мабыць, (!) не адзін.

Мэта съвеціць зоркай, зоркай прамяністай,
дых чаму-ж пад эмрокам стужкі пущавін?
Я іду праз пушчу, я іду праз вецер,
навальніца плача,
пошчак не заціх.

Па-над майёй съцежкай той агонь зас্বециць,
што ў майм сэрцы і ў вачох маіх, і г. д.

Съцежкі ў Дубоўкі вельмі блытаныя. Часамі ён
ідзе да „комуны народаў сусьвету“, а часамі сам
забываеца і ставіць сабе зусім іншую мэту:

Магчыма—другія паходную нясуць,
якая ўсім сэрцы запаліць.
Уславяць яны і жыцыё і красу,
а я—цябе, любая Наля...

Прапокі, прапокі!.. Дабранач ім даць?
Сачыўку ніяк не падзеляць.
Якая турбота? Якая наўда?
А съцені звіліся, згусыцілі...
Сагнуўшыся крукам, съвідроу зямлю
і камень—рукамі памалу...
Съпявай—vasil'čkі ў полі люблю,
дзікунскія такжа навалы...
Сачыўка,—сачыўка, вядомая рэч,
адвечна вядомая нават.
А я—ім у дубальт ня буду гарэць,
а я зас্বіяю ім... „Слава“.

Наогул, у Дубоўкі разъмеры самалюбаваньня пераастаюць рамкі звычайнай съціласці. Усё-роўна як некалі Гогаль пісаў:

— В Испании есть король. Он отыскался і г. д.

Дубоўка адчувае ў сябе надзвычайна вялікую сілу і, як некалі падпішыя маскоўскія краснарадцы, гатоў „пострадаць“.

Хай мяне, а нікога іншага,
хай мяне, а нікога больш.
Вось я ведаю нічога сіншага,
чым вочы дзяячоны і—боль.

Альбо:

Я зъбяру суніцы, я зъбяру жаданьні;
запалю іх песьняй,
ці згару і сам.

Нават у брэдавых радкох „Налі“ прабіваецца гэткае-ж „страстотерпчество“:

„Скаргі... скаргі... Вусны раніце чаму?
Цяжка так: бывай... Съцюжа цераз край...
Не... не... Толькі мне хай аднаму“.

Мэляхолія—модны з лёгкай рукі Есеніна настрой наводзіць Дубоўку на самыя міралюбівія думкі. Ён тады:

Сусьвет гатоў пацалаваць, абняць,
каб не рабі ён катаасій.
Над працай каб прымусу ня было,
каб жыў працоўны там, дзе вокам кіне:
На ўзбрэжжа акіяну ад балот
ішоў з краіны ў краіну.

Дубоўка, відаць, слаба ўяўляе сабе, што гэткіх мэтаў нялёгка дабіцца пацалункамі. У свой час на гэту справу глядзелі іншай, дый цяпер яшчэ разважаюць не па дубоўкаму рэцэпту. У звязку з гэтым у Дубоўкі вынікае і няласкавы погляд на нашу сталіцу Менск.

Менск, Менск!
Твае заводы —
больш на карыкатуры падобны.
Але ты расыцьвіцеш,
але ты станеш сапраўдным горадам.
Менск, Менск!
Тады будуць заводы другія,
не для сэльтэрской вады ці піва.
Мы можа раней загінем,
але будзем імкніцца да мэты
напорна,
цярпліва.

Па мастацкай вартасыці гэтыя радкі страшэнна нагадуюць радкі другога поэты, няпрызнанага. За сваё літаратурнае жыцьцё найбольш удалымі зрабіў ён наступныя радкі:

Выйду я на сенажаць
Ды з нагана ў жабу бац!

Ды вось радкі Дубоўкі, і гэтыя радкі напісаны як-бы адным аўтарам! Фатальнае падабенства! Але паміма гэтага, вельмі добра, што менскія рабочыя

і рабочыя ўсіе Беларусі ня вельмі зачытваюцца творамі Дубоўкі. Іначай пакрыўдзіліся-б ня толькі менскія гарбары, мэталістыя, дрэваапрацовачнікі, але і работнікі барысаўскіх фабрык і віцебскіх, і гомельскіх, і рэчыцкіх. Пакрыўдзіліся-б і іншыя рабочыя, бо беларуская прамысловасць не такая ўжо карыкатурная, як уяўляе сабе Ўладзімер Дубоўка, седзячы недзе ў Маскве. Дзеля таго, каб бліжэй з гэтаю справаю пазнаёміцца, яму варта было-б азнаёміцца з належнымі матар'яламі аб беларускай прамысловасці.

Мы вельмі далёкі ад усякага кваснага патрыётызму, ад ідеалізацыі нашай сапраўднасці, але лічым, што ня так ужо дрэнна справа стаіць на Беларусі, каб патрэбна было згушчаць чорныя фарбы.

Дубоўка сабе чытала знайдзе. Кожны „любитель сильных ащущений“ з вялікім задавальненнем прачытае яго зборнік. Прynamі многія пішмашыністкі, уладаючыя беларускай мовай, некаторыя асабліва ўражлівыя дзяўчаты з студэнтак гарадзкога паходжэння (з тых, пра якіх кажуць: „рабочы ад стала“) і яшчэ цэлы шэраг падобных чытачоў будуць чытальні вершы Дубоўкі і млець над яго- потэтычнымі паўторамі, над яго байронавскімі позамі і над тым, што ён, поэта, гэтакі няшчасны. Такой публіцы падабаецца і будзе падабацца ўсё вострае, усё, што можа ўшчыпнуць за сэрца і выгнаць з вока хаця адну съяззінку.

Гэтай істэрыйчнай групе чытачоў надзвычайна будзе імпанаваць потэтычнае:

Імжа
і склізота
і прыкрай золь.
У засыціле
сьцелюща
чорнай.
Ня змыць іх
са съвету
съцюдзёной расой,
затым-ж як так
крыўдна
—
чорна.

Гэта спроба мэханічнага ўплыву на чытача, літаратурная клёунада, але гэта ніякім чынам ня можа сапраўды ўзварухнуць пачуцьці, абудзіць больш-менш глыбокія псыхолёгічныя процэсы. Для сур'ёзнага чытача, які цікавіцца літаратурай сапраўды, кніжка Дубоўкі наўрад ці можа быць цікаваю.

Адзіным, сапраўды мастацкім творам у зборніку зъяўляецца цыкл мэлёдый „Плач навальніцы“. Тэма мэлёдый—дыкставаныні і зыдзекі, што адбываюцца ў захопленай панскаю Польшчаю Заходній Беларусі над беларускімі сялянамі. Ня гледзячы на некаторыя палёты індывідуалістычнай хадульнасці, мэлёдыі добра і памастацку падаюць настроі поэты

ў звязку з нялюдзкімі зьдзекамі над беларус-
кім сялянствам.

Шкодзяць мэлёдым рознага гатунку „заумные“
выкрунтасы, якія з некаторага часу пачалі зьяў-
ляцца ў дубоўкавых творах. Напрыклад:

Нівыказная
катуе
скруха...
Пурпуровая
рогаты
духу.

У чым тут справа—разабрацца цяжка нават
добра падрыхтаванаму чытачу. Падобныя-ж фо-
кусы мы спатыкаем і ў некаторых других творах.
Вось прыклад:

Такая нач... і Менск заціх...
Такая нач...

А верасень
лісьцё тугой пазалаштю
і жменяю—ла версе...
Ды выйду-ж я... Такая нач...
Ды гляну-ж я...

Жыцьцё маё!
Хвілін такіх ня меў даўно
Прадоныне шызы-шымнае...
Туга тузе... Ды выйду-ж я...
Туга ў тузе...

Дый лёгка-ж так!
Маўчы душа, засыні душа...
А восень ходзіць з лёскатам... і г. д.

Альбо ў мэлёдых „Наля“:

Ціха... ціха...

Гэта добра. . так-же лепш...

Ня фіялкі, не...

Пад нагамі сънег...

Пэрламутны смутак у імgle...

Зусім, як у Апухціна:

Всё васильки, васильки...

Как они смеют смеяться!

Іці:

Нечаканае

— дзе

— на

Канула

— дзень

— ля...

Такія слоўныя практыкаваньні ні да чога добрага ні беларускую поэзію, ні Дубоўку не давядуць. Мінулае іх у сусьветнай літаратуре—вельмі цёмнае, будучыня яшчэ цымней. Лепей як-небудзь так... папросту!..

Ул. Жылка ў „Звязьдзе“ расхваліў зборнік Дубоўкі так, што далей ужо няма куды. І гэтым зрабіў об'ектыўна мядзьведжую ўслугу ў адносінах перш усяго да самага Дубоўкі. Кожнаму аўтару трэба паказваць яго памылкі і выносіць іх на агульны разгляд, бо толькі ў вагні здаровай об'ектыўнай крытыкі можа выкавацца сапраўдная беларуская пролетарская літаратура, бо толькі сур'ёзная крытыка памылак можа зьвесці поэта

ці пісьменьніка з тae заблуднае съцежкі, на якую
яму давядзеца траціць.

Ул. Дубоўку варта падумаць над далейшымі
шляхамі сваёй творчасці. Яму трэба павярнуцца
тварам да Беларусі рабочай, да Беларусі сялян-
скай. Мала варты ўрэшце тыя поэты, якія рызы-
куюць самі застацца чытачамі сваіх твораў, бо
і ў будучыні іх творы будуць такімі самымі „дэ-
пэшамі бяз адресу“, якімі былі раней.

Лістапад, 1927 г.

У час тут спімае — разбіралася з мною
абою падзялкоўскага. Сярод іншых відомых
кніз моіх скончана і у пекла вялікіх пра-
блодаў. Іхні ўпісаныя ў пынкі якія
такія сі трухі! Іх спіс імкнется з'яніць
маже — ісцісці пацягнуць у іх разрыві даце-
здухенія. Канчат кімната сінім вінкуд замкні-
тымі дверамі. Але сінім вінкуд замкнітымі
дверамі Г. мачу вінка, але якіх якіх вінкуд
замкнітых? Чэрвінікі? Жукі? Сінія вінкуд
замкнітыя чешуекі? Альбо вінкуд замкнітыя
вінкі з альбіном? Ташкінскі сінікі? Відсту-
пи! Нікогдзе ніху! Жалюзі ў дверіці малюкі
пакінутыя прыгняты на ўсім юніці. Вінкуд
замкнітых об альбіном вінкуд замкнітых
вінкі з альбіном рохле зерніміківідных кінезід

„Я СЯГОНЬНЯ ЎСІМ ЧУЖЫ“ *)

Літаратура, як і жыцьцё, ніколі не стаіць на адным месцы. Яна нясупынна разъвіаеца, ствараючы ўсё новыя і новыя мастацкія каштоўнасці. Тады зьяўляеца крытыка, якая старанна адбірае горшое ад лепшага, ацэньвае мастацкія творы і робіць падагульненъне кожнаму творчаму моманту данай літаратуры. У нас на Беларусі справа ў гэтым кірунку да апошняга часу стаяла іначай. Адсутнасць значных літаратурных кадраў прымушала браць на вучот чуць ня кожнага грамадзяніна, які прабаваў свае сілы ў галіне мастацкай творчасці. Гэта-ж самая акалічнасць вымагала ад крытыкі найдалікатнейшага абыходжаньня з кожным поэтам ці пісьменнікам, каб не адбіць у яго ахвоты пісаць, у надзеі, што „з часам можа і будзе з яго толк“. Такім чынам, тая галіна літаратуры, якая ў нас носіць назву крытыкі, знаходзілася да самых нядаўных часоў у вельмі непачэсным становішчы непажаданага, але неадчэп-

*) Язэн Пушча. Дні вясны. Поэзія. БДВ. Менск. 1927 г.
Стар. 86. Ц. 60 к.

нага прыдатку і ў сапраўдных поэтаў і пісьменьнікаў і ў падлеткаў з гомлетаўскім настроем і ў цэлага шэрагу катэгорый графаманаў усіх станаў і ўзростаў. Гэтым апошнія, дзякуючы адсутнасці крытычнага разгляду іх „поэтычнага“ варыва, часамі пачынаюць сапраўды прымата выгляд непадобленых мастакоў, чаму дапамагаюць іншы раз і надворныя поэтычныя адзнакі. Так! І на Беларусі пачынаюць зъяўляцца блокаўскія:

— длинные волосы

и говорит вполголоса...

Але да справы. Перад намі зборнік Язэпа Пушчы—славутага „беларускага імажыністага“, песьняра „рыкаючай раніцы“. Як гэта нядаўна было, калі гэты самы поэта разам з другімі маладымі літаратурнымі розначынцамі ўнёс съмелы дысонанс у беларускую поэзію, дысонанс, які стаў цяпер пераважным акордам.

Але... „Времена шатки, береги шапки“—казаў Пруткоў. Не зъярэг сваёй „шапкі“ Язэп Пушча, не па плачу яму вышла ўзятая ім на сябе задача, і вось Язэп Пушча, пакаціўшыся далёка ўніз, з шэрагу наватараў, папаў на самыя сапраўдныя задворкі беларускай літаратуры. Нам часта даводзілася чуць, што пры разглядзе твораў у нас прынята праводзіць рэзкую мяжу паміж „зъместам“ і „формаю“. Гэта, бязумоўна, памылковае съзвяр-

джэньне і напэўна паходзіць ад тых, у каго, як кажуць, „рыльце в пуху“. Зъмест і форма—гэта розныя бакі аднаго і таго-ж твору і ніякім чынам ня могуць быць разъмежаваны. Заняпад зъместу вядзе за сабою заняпад формы і наадварот, ніякі зъмест ня можа замяніць сабою адсутнасць мас-тацка ўдасканаленай формы.

У рэцэнзованым зборніку мы перш усяго спы-німся на яго лексыцы—адзін з найбольш важных элемэнтаў мастицкага твору. Наша вялікае ня-щасцце—гэта слаба распрацаваная літаратурная мова. Аб гэтым шмат пісалася ў нас і гаварыць лішні раз тут не даводзіцца. Лексыка Яз. Пушчы падлягае тым-же законам, па якіх будуюць сваю лексыку бадай, што ўсе нашы маладыя поэты. Звычайна запазычваецца новае слова, уведзенае адным з тых нямногіх пісьменьнікаў, што пра-цуюць над сваёю моваю, і паўтараецца гэта слова бяз меры і бяз сумлення, дзе трэба і дзе ня-трэба. Так было з дубоўкаўскім „імклівіц“ і „кар-мазінам“, так стала і з уведзеным ім у нашу літ. мову словам „мінор“ (таксама і „мажор“). У Пу-шчы і „роспач“, і „крышталі“, і „залатаструнъне“ (?). Шмат у яго „цымбалаў“, „клёнаў“ (якія асаб-ліва загулялі ў нашай поэзіі пасля съмерці Есе-ніна); „вечар зялёны“, „радасць“, „сум“, „душа“, „далі“, „песьні“, „васільковая вясна“, „акорды“, „зоры“,—мы ня будзем спыняць увагу чытача на пералічэнні ўсіх тых слоў, якія ствараюць аснову

лексыкі Язэпа Пушчы і на якіх гарцуе амаль што ўсё наша маладое літаратурнае пакаленне, якое праста лянуецца працаваць над сваёю лексыкаю, а аддае ў большасці перавагу „гатовенъкаму“.

У № 3 „Узвышша“ сябры згуртавання „Узвышша“ (да якога, як вядома, належыць і Пушча) напалі на Цішку Гартнага за тое, што ён ужывае такія зьбітыя і недарэчныя ў наш час вобразы, як „страла“ і г. д. Мы-б сказалі словамі крылоўскай байкі:

— Чем кумушек считать трудиться,
не лучше-ль на себя, кума, оборотиться!

Калі мы возьмем зборнік Пушчы, дык адтуль сапраўды павее цвілльлю словаў, якія ў большасці нічога не гавораць ні розуму, ні сэрцу чытача (нават сярэдняга) і толькі паказваюць, што поэта ў свой час атрымліваў, мабыць, „пяцёркі“ па старажытнай гісторыі. Тут і Антоні, і Клеопатра, і Горацы, і златагривы Пэгас, і Аполон, і „осанна“, і кастальская крыніца. Усе гэтыя слова даўным даўно ўжо згадзены ў архіў і ў расійскай і ў заходня-эўропейскай поэзіі... А „струны“—гэтыя абавязковы атрыбут лірыкі XVIII стагодзьдзя!.. Адных толькі пяраноў не хапае...

З боку мэтрыкі ў Язэпа Пушчы справа стаіць крыху лепей. Вершы яго бадай што выключна напісаны чатырох-ці трохдольнікамі, вельмі густа ўснашчанымі і постасамі. Дзякуючы таму, што Пушча мала лічыцца з страфічнай композыцыяй,

У яго радкі разъбягаюца „кто в лес, кто по дрова“, што робіць ня зусім прыемнае ўражанье на чалавека з самым малым музычным слухам. Так, у строфе:

Ня шумі, бяроза, з клёнамі пад пуняй,
ня хістайся веткамі наўслонь.
Трымціць, заходзіца залатаструнъне,
лісты люляюць ласку слоў.

Кожны радок мае сваю ўласную, незалежную ад другіх пабудову. Гэта якраз пачынальная страфа і, здавалася-б, увесь верш пабудованы ў асы-мэтрычным плянне. Але далей верш разъвіваецца зусім нормальна і, такім чынам, першая страфа здаецца як-бы адрэзанаю ад усяго вершу. Гэта выпадковы прыклад, але вельмі харектарны для мэтрычных прыёмаў Пушчы і паказвае альбо бясплённыя патугі на стварэнъне свайго ўласнага стылю, альбо, праўдзівей, няўменъне справіца нават з тым бедным запасам слоў, які заключае ў сабе лексыка поэты.

Рыфмоўка ў Пушчы пераважна крыжаваная і часта сумежная. Спатыкаюца прыклады трапней рыфмы, як „калярова—каля рову“, „Беларусі—абрусы“ і г. д. Але „юнацтва—мастацтва“, „струны—руні“, „ліпы—ліпень“, „далёкіх—лёгкім“ і г. д.—адносяцца да катэгорыі заежджаных рыфм. Шмат ёсьць рыфм такіх, у якіх толькі сам аўтар мог-бы знайсці сугучча, як „завіць—зарніц“, „умывала—бялявы“ і да г. п.

Вобразная композыція Яз. Пушчы ў рэцэнза-
ваным зборніку не пакідае жадаць нічога леп-
шага!.. Возьмем некалькі прыкладаў:

хмельна-імпэтныя хвалі
ў далі крышталі ўлюлялі...

Страшэйная мілагучнасьць!... Багаты сэнс!..

Съязамі горка плача даль
і клён з кароваю ля стайні.

Далей, у гэтым-же вершы:

Ня буду ў песнях буйным больш
калі карова зарыкае.

Што і казаць!.. Дробны народ пашоў!

Раней хоць раніца рыкала!..

Сонца ўсходзіць паміж гор
і съпіну залоціць зыверу.

Ад комэнтарыяў устрымліваемся з далікат-
насьці. Яшчэ адзін апошні прыклад:

Нехта вусны да сіня насініў
і раны цалуе зямля.

Калі чытаць без перапынку, дык выходзіць
вельмі мілагучна! А сэнсу... Альбо яшчэ: „зара
заранкаю...“ і г. д.

Урэшце трэба сур'ёзна задаць сабе пытаньне:
чым тлумачыцца заняпад поэты, дзе знаходзяцца
прычыны гэтага, ці зьяўляюцца гэтыя прычыны

чыста суб'ектыўнымі, ці залежаць ад об'ектыўных абставін. Адказ на гэта трэба шукаць у мотывах творчасці Яз. Пушчы, у тым зъмесце, які ён укладае ў свае нязграбныя радкі.

Душой сагрэты съпей
прынёс я вам з лясоў.

Так зъвяртаецца да чытачоў Яз. Пушча 'ва ўступным вершы. Які-ж гэта съпей сагрэла душа Пушчы? Вось ён (стар. 7).

Ой галосяць мінорныя струны,—
пэрламутныя сълёзы на руні!
Ой, зайшліся, зайшліся ад жалю...
ніяк суму ня зважаць на шалі.
Веснавыя ў смутку ясноты,—
лямантуюць высокія ноты.
Ня скрышталіца роспач іх лёдам,—
колькі новых жахлівых мэлёдый!
У сонату звіюца акорды,—
ой вы, струны жыцьцёвасці горкай!

Мы ўзялі першы толькі верш з того цыклу нынця, якім зъяўляецца ўвесь зборнік „Дні вясны“ (якая іронія!). Мы ня можам і ня будзем вымагаць ад якога-бі было поэты, каб ён культиваваў у нашай поэзіі беспадстаўны оптымізм, дутую „радасць“, якая нічым не апраўдана. Поэта павінен адбіваць жыцьцё, як яно ёсьць—і смутак і радасць—у цэлым комплексе ўсіх жыцьцёвых

зъяў. Толькі людзям, безнадзейна пакрыўджаным жыцьцём, уласцівы тыя плаксівяя, як асеньні дождж, потэтычныя лемантаваныні Пушчы пра жыцьцё і лёс Беларусі, які такі цяжкі, што бедны поэта ня ведае нават, што зрабіць. Аб гэтым нібыта цяжкім лёсе Беларусі Язэп Пушча з выглядам вернага Лепорэлё даводзіць нават да ведама Рабінраната Тагора, праўда, у вельмі асьцярожных выразах (верш на стар. 65).

Менш дробныя группы мотываў у лірыцы Пушчы займаюць мотывы косьмічнага парадку, якія прадстаўляюць некаторае наследаванье Есеніна, але маюць больш яскрава выражаны харектар: карацей кажучы—Пушча выступае ў ролі інтэрнацыяналістага:

Я сын Зямлі, я сын Плянэты.

У сваёй распачы і безнадзейнасці Пушча звязвалаецца да нейкай здані, якая павінна яго вызваліць.

— Ave Maria!

(з М. Шонка)

Нарэшце, некалькі вершаў прысьвечана мотывам каханьяня (з мастацкага боку яны найбольш удачныя). Адзін з такіх вершаў (стар. 11) па сваёй сексуальнай насычанасці можа паспрачацца з такімі творамі, як „Луна с правой стороны“ і інш.

У Пушчы часамі вынікаюць сумненіні:

Няўко восень мой жудасны госьць?

Няўко восень я ў песні нашу?

Але і сам прызнаецца:

Дружбакоў-таварышоў ня маю,
я сёньня ўсім чужы.

Безнадзейнасьцы!.. І вось у гэтай роспачы, у гэтай безнадзейнасьці трэба шукаць карэнняў таго, што Пушча, заместа мастацкіх твораў, пачаў падносіць чытчу няўдалыя практыкаваньні, пад якімі можа пасаромеліся-б падпісацца многія зых, чия творчасць шчодра комплектуе рэдакцыйныя кошыкі. Менш роспачы, болей працы над сабою—вось той шлях, якім павінен пайсьці Пушча і які прывядзе яго, магчыма, да самых найлепшых вынікаў. Трэба і крытыцы меней съпявашаць фыфірамбаў поэтам. Творчасць Пушчы—навочыны давад шкадлівасці залішняга расхвалівання.

Верасень, 1927 г.

ПОЭТА, ЯКІ ПАДАВАЎ НАДЗЕІ
(Пра Ўладзімера Жылку)

У тыя дні, калі Беларусь канчала ўжо цяжкі шлях барацьбы, калі ў бліжэйшыя часы разъвіваліся перад краінай пэрспэктывы мірнага будаўніцтва, беларуская моладзь вылучыла з сваіх шэрагаў групу маладых поэтаў, шляхі якіх за гэтыя восем год значна разышліся. Сярод гэтай групы быў і Ўладзімер Жылка. Пачаў ён сваю творчасць у пачатку 1920 году ў Менску, пасьля на нейкі час зьнік з літаратурнага небасхілу і толькі праз пару год у Вільні зъяўляюцца ў друку дэльце яго кніжачакі: „Уяўленыне“ і „На ростані“. Павучыўшыся некаторы час у Празе, Жылка вяртаецца ў Менск, і тут зусім нядаўна выходзіць з друку яго зборнік „З палёў Заходній Беларусі“. Вось кароткая спраўка для чытачоў пра літаратурны шлях Уладзімера Жылкі.

У зборнік „З палёў Заходній Беларусі“¹⁾ ўвайшла значная частка папярэдніх зборнікаў, і дэеля

¹⁾ „З палёў Заходній Беларусі“. Вершы. БДВ, Менск, 1927. Стар. 128. Ц. 90 к.

гэтага на іх бадай што ня варта спыняцца. У кароткіх рысах мусім зазначыць, што „Уяўленыне“ прадстаўляла сабою вучнёўскі твор поэты, які ня мог яшчэ выявіць твару аўтара. У зборніку-ж „На ростані“ трапляліся ўжо досыць зграбныя вершыкі, якія выклікалі надзею на далейшае разьвіцьцё маладога поэты. У кожным выпадку Жылка сярод нешматлікіх поэтаў Заходній Беларусі прадстаўляў сабою ўжо даволі выдатную фігуру.

Калі верыць датам, пастаўленым пад вершамі, дык зборнік „З палёў Заходній Беларусі“ ахапляе сабою значны пэрыод часу з 1921 да 1926 году і аформляе цэлы вялізны этап у літаратурнай творчасці поэты. Таму і мусім мы падыйсьці да гэтага зборніка асабліва сур'ёзна.

Мы, жыхары Савецкай Беларусі, звыклі асабліва чула адносіцца да ўсяго, што робіцца на тэрыторыі Заходній Беларусі, жывасілам адрэзанай ад нас ганебнаю мяжою. На працягу 8 год нашы поэты адвялі ў сваёй творчасці значныя разъезды, прысьвечаныя долі беларускага народу, што пакутуе пад панскім ботам. Гэтыя творы зьяўляліся толькі адказам на сапраўды дзікія факты польскага гаспадараньня, падрахункі якога за 8 год зараз падводзяцца ў мурох Віленскага суда, дзе польская ўлада пасадзіла на лаву падсудных увесь беларускі народ Заходній Беларусі ў асобе яго прадстаўнікоў. І вось прыяджае поэта адтуль, дзе гэта ўсё адбываецца, дзе ён уласнымі вачыма ба-

чыў тое, што нашы поэты толькі ўяўляюць. Выдае зборнік на 128 старонак пад назваю, якая многа абяцае. І поэта бязбожна ашукаў грамадзтва гэтаю называю. *Ва ўсім зборніку „З палёў Заходняй Беларусі“ няма ніводнага вершу, які проста ці ўкосна закрануў-бы становішча гэтай краіны.* Пра самы зборнік ёсьць шмат што сказаць, але мы не знаходзім назвы для гэткай спэкуляцыі на пачуцьцях наших чытачоў! Сарамлівая ўвага выдавецтва адносна тэматыкі ў пачатку зборніка гучыць страшэннаю гіроніяй у стасунку да аўтара, бо тэматыка вершаў гэтага зборніка зусім не паказвае, дзе і пры якіх абставінах пісаў Жылка свае творы. Увага выдавецтва мае значэньне толькі для магчымага будучага біографа Ўл. Жылкі.

Перш, чым прыступіць непасрэдна да разгляду твораў Жылкі, мы мусім зрабіць невялічкі экспкурс у галіну некаторых агульнаўзнаных палажэнняў нашай літаратурнай публіцыстыкі. Гэта палажэн'не аб выкарыстоўванні культурнай спадчыны. Пролетарыят, будуючы сваю культуру, павінен выкарыстоўваць культурную спадчыну папярэдніх эпох разьвіцьця чалавечтва. Было-б вялікім глупствам выкідаць, скажам, з наших заводаў патрэбныя машыны на тэй падставе, што яны зьяўляюцца продуктам буржуазнай культуры. Было-б дзіка адмаўляць антычнае мастацтва толькі таму, што яно вырасла на грунце рабаўласціцкай гаспадаркі. Мы можам съмела прызнаваць і выкарыстоўваць

законы версыфікацыі, пакінутыя нам буржуазнаю культурою. Мы можам, нарэшце, высока ацэньваць творы выдатных дваранскіх поэтаў ды пісьменнікаў і выкарыстоўваць іх дасягненіні для будавання сваёй літаратуры. Усё гэта якраз і адпавядае словам Леніна пра выкарыстаныне культурнай спадчыны. Але выкарыстаныне не зайсёды азначае сабою перайманыне. Калі мы, апрача формальных дасягненій якога-небудзь дваранскага поэты, будзем пераносіць у нашу літаратуру ідэёвы зъмест яго творчасці, дык гэта ў яго якраз будзе перайманыне, нічога супольнага ня маючае з палажэннем аб выкарыстаныне культурнай спадчыны. З гэтага боку прадстаўляюць вялікую цікавасць шмат якія вершы Жылкі. Возьмем адзін з гэтых вершаў— „Матылі“ (стар. 115):

Помню—хлопчыкам маленькім
Падабаў я зелень ніў
І на пожні калі рэчкі
Матылбў лавіць любіў.
Так у гульнях і забавах
Дзень за днём міналі ўсьлед,
А у ночку на купальле
У лес шукаць бег агняквет.
А цяпер, калі шукаю
Прауды, шчасця для людкоў,
Ці ня тое-ж дзіцянё я,
Што лавіла матылбў?

Падаем гэты верш ня дзеля таго, каб улікнуць поэту ў гэткім лёгкадумным марнаваныні часу, як

паляваньне на матылёў; пры плянавай пастаноўцы справы гэта можа быць вельмі карысным для прыродазнаўчых габінэтаў. Мы дазволім сабе звярнуць увагу чытача на тэму і на яе трактоўку. Тэма гэтая пачынала здавацца ў архіў яшчэ ў часы Вялікай Французскай рэвалюцыі, ужо тады яна лічылася трафарэтнай і шаблённай; мы ня думаем, каб за такі доўгі час яна стала съвяжэйшаю. Усё пытаньне тут зводзіцца да таго, што зямное жыцьцё—гэта толькі „суeta сует і всяческая суета“. Мораль, відавочна, не ўласцівая нашаму часу і нашым поглядам. Вершаў з гэткаю архіўнаю моральлю ў зборніку многа; найбольш яскравымі зъяўляюцца наступныя: „Каханье“ (стар. 69), „Незразумелае“ (стар. 70), „Марта“ (стар. 73), „Верши спадзяваньня“ (стар. 85), „Так, ня шмат мне засталося“ (стар. 104), „Хараство“ (стар. 112), „Дзіця“ (стар. 113), „Хлопчык“ (стар. 114) і г. д. Усе гэтыя верши як па тэмах, па моралі, так і па способах нават напісаньня аддаюць такою цвільлю, што можна толькі тлумачыць недаглядам зъмяшчэнья іх у зборніку з загалоўкам „З палёў Заходній Беларусі“. Няўжо гэта адтуль прынёс Уладзімер Жылка гэту мяшчансскую філёзофію, гэтыя прыёмы пятаковых „руских песенников“? А калі і адтуль прышлі гэтыя мотывы, то з якіх груп, з якога стану? Возьмем яшчэ для прыкладу верш

„Марта“. Тэма біблейская, нашым дзевятынаццаці-дваццацігадовым юнаком яна ўжо нічога не гаворыць:

Імя, як нач, глухое—Марта
Не зачаруе чулы слух,
Пагляд прыцишаны, упарты
Лятункамі ня ўскрыліць дух.
Вось гэтую, Хрысьце, ў Бэтане
Ты знаў, як я, ў сваю пару
Мары ўзвышанай кахраньнем
Затурбованую сястру.
І ты, калі ад воч Мары
На Марце супыняў свой зрок,
Ты сілы знаў яе зямныя,
Няўдалы цяжкі бачыў крок.
І ты пад лёгкаю тканінай
Грудзей зауважваючи съпель,
Ты чуў, як кроў стае няўпыннай,
Як захмляе цела бель.
І дума здрадная самоты
Ўзыпікала іскрай між другіх:
Ці гэткім аддаюць пяшчоты?
Ці льга каҳаць такіх брыдкіх?
Прайшлі вякі... Яна-ж адвечна
Усё тэю-ж буднасыцю цвіце,
І я на думцы недарэчнай
Лаўлю сябе, як ты, Хрысьце.

Гэта лішні раз падкрэслівае гіронію прадмовы выдавецтва. Поэта пісаў свае вершы на палёх Заходній Беларусі, у буржуазнай Чэхаславаччыне і да нас прынёс вершы, у якіх ня толькі форма, але і зьмест запазычаны ў пануючых там станаў:

Жылка перасаджвае на сялянскае поле расьліны панскіх оранжэрэй.

Наогул, настрой у Жылкі вельмі і вельмі містычны. Да першага разъдзелу ён бярэ эпіграфам слова Блока: „Всей душой слушайте музыку революции“. Блок у сваёй поэме сымболізаваў революцыю ў вобразе Хрыста і яго апосталаў. Жылка, ня ўцяміўши блокаўскага сымболю, таксама пачаў прыплятаць бога да рэволюцыі. Паслухаем-жа, якую музыку рэволюцыі чуе Жылка:

І лес у чаканьні бязмоўным
Зялёнай жывою сыцяй
Стаіць, маліцьвеннасьці поўны,
Ўрачыста, як на міты святой.

З гэтага маліцьвеннага настрою выцякае і адпаведная програма:

Толькі той, чый вольны дух
Заставецца ў бойках квол,
Толькі той, хто творыць рух
Беларускіх мест і сёл,
Толькі той, хто верыць ў цуд—
Лепшу долю курных хат,
Толькі той, хто любіць люд,
Толькі той—мой любы брат.

Такім чынам, пераважная частка рабочых і сялян ня можа папасці ў „любаяя браты“ Жылкі, таму што ні ў які цуд ня вераць, а лепшую долю для курных хат здабываалі і здабываюць сілаю,

Бязумоўна, каб іх ідэолёгія супадала з Жылкаўаю, дык гэта лепшая доля магла-б зъявіцца толькі дзякуючы цуду.

Родны край і свабоду Жылка вельмі паважае: нязменна ўсюды, зъвяртаючыся да іх, ён пачынае з вялікай літары; мімаволі ўспамінаеца закід Леніна ў бок тых „дурачков, которые слово „революция“ всегда и везде готовы писать с большой буквы“. Гэта чыста мяшчанская прыём: каб паказаць сваю рэволюцыйнасць, пачынаець з вялікай літары адпаведныя слова. Ёсьць у Жылкі яшчэ адзін момант, таксама ўласцівы старому грамадзству—лісьліваму і двудушнаму. У той час, як становішча жанчыны ў буржуазным грамадзстве ўсім вядома, як становішча жывога тавару, як об'екту для здавальнення самых віртуозных выдумак гуляшчых самцоў, у той самы час буржуазныя поэты пафарысейску заціраюць гэта становішча, убаўляючы жанчыну ў сваіх творах. Чым далей у глыбіню сярэднявякоў, tym выразней адчуваеца гэта тэндэнцыя як найболей замазаць рачаіснасць. У нас ужо зусім іначай будующа адносіны паміж жанчынай і мужчынай, усё глыбей укараняеца погляд на жанчыну, як на таварыша, як на роўнапраўнага сябра грамадзства. У Жылкі спатыкаеца гэта манера сярэднявяковага трубадура. Мы дазволім сабе прывесці адрыўкі з найбольш яскравых у гэтым кірунку „Вершаў спадзяваньня“:

Ля ног тваіх маўчаць трывогі,
І думкі маліцьвеша строгі,
Як мішкі белыя гурбай.
У цішы пустыні лесавой.
О, соладка ля ног тваіх,
У плащч чароўнасці адзеты,
Схіляюща красою кветы.
І вечер сіверны заціх,
Бязбурны дзэпель—вачэй затокі,
Яны празрысты і глыбокі,
І ясны, як ясны палон.
Іх лёгкі ціхамірны сон.
Мне люба сыніца (бязбурны дні!)

Аб шчасці гэткім квола-крохкім
І веславаць лятункам лёгкім
Па крышталёвой глыбіні.
О, мармур съветлага чала
Пад пасмамі глухой заве!
О, тонкіх рук, о рук лілеі,
Што ня чынілі справы зла!
О, хараство зялёнай пальмы!
Ты ўся зывініш напевам псальмы,
І росных траваў родны пах
Кадзіць на твой азурны шлях!
Якая слабасць і спакой,
Якая дзіўная суточнасць
У съвет нясыці адну пяшчотнасць
І ўсё змагаць аднёю ёй.
А мне маліць—мая Марыя,
Прымі малітвы маладыя
І яснасцю душы тваей
Маю пахмурую напой...

Нешта накшталт „Богородице, дево—радуйся“;
наш сучасны трубадур зусім разамлеў і расплыўся

такімі самымі вобразамі, як бог у пушкінскай „Гавриладе“:

„...Люблю, люблю Марію.
В унынії бессмертие влачу...
Где крылия?.. К Марии полечу
И на груди красавицы почию!“
И прочее... все, что придумать мог...
Творец любил восточный пестрый слог.

Ці трэба падкрэсліваць яшчэ, што гэткія мотывы ў нашай сучаснай літаратуры гучаць дзікім архаізмам і маглі-б, можа, быць цікавымі, як пісаў Багдановіч 16 год таму назад, тады,—

Калі чыталі „Громобоя“,
„Пастушки грустъ“ et cetera.

У творах Жылкі ёсьць яшчэ разъдзелы прыродаапісальнай лірыкі, якія нічым не вызначаюцца сярод безълічы гэткага гатунку продукцыі маладых поэтав. Ніводнага съвежага вобразу, ніводнай цікавай сітуацыі. Тоё самае можна сказаць і пра вершы, прысьвечаныя Беларусі. Некалі, у 1920 годзе, Жылка бліснуў быў „орыгінальнасьцю“ ў гэтым кірунку. У той час, калі ўсе беларускія поэты сталі пад сцяг Савецкай Беларусі, Жылка пісаў яшчэ:

Пад штандар бел-чырвона белы
Гартуйся, раць, адважна, съмела,
Адважна храбрых ваякоў.
(„Беларусь“. 1920 г., № 16).

Цяпер і гэтай „орыгінальнасці“ не засталося, бо трэ' было-б быць бязвыходным вар'ятам, каб у сягонешні дзень думаць пра „бел-чырвона-белы“ штандар. Ну, а да чырвонага штандару Жылка не дайшоў.

Спынімся цяпер на некаторых асаблівасцях Жылкавага стылю, які, бязумоўна, знаходзіцца ў шчыльнай сувязі з мотывамі яго творчасці. Возьмем такія вобразы і выразы: *старая стагодзьдзі, радасць вялікодная, божы съвет, даўныя паданьні, дзень уваскрошання і г. д.* Трафарэтныя эпітэты зывіваюць сабе ў творчасці Жылкі моцнаё гняздо: *вузкі загон, съветлыя росы, векавечны бор, глухая съцежска, блакітная даль, съветлае чало, белая лілеі* і г. д., і г. д.

Архітэкtonіка вершаў (за выключэннем старых канонічных форм, як сонэт) вельмі слабая і ўмоўная: падзел зборніка на разьдзелы фактычна нічым не апраўданы, як мала апраўданы і загалоўкі шмат якіх вершаў. Іх можна перастаўляць з месца на месца, зъмешваць строфы і г. д.—ад гэтага зборнік ні лепшым, ні горшым ня будзе. Вельмі слабая і рыфмоўка; пераважнаю ў зборніку зъяўляецца рыфмоўка крыжівання, рыфмы найчасцей са-мая зацяганыя: *рух—дух, зор—віхор, звон—сон, сталь— даль, край—рай, лёс—сълёз, балотам—чаротам, сонцы—старонцы, пушча—гушча...* Самае паганае ў Жылкі—гэта яго мова. Апрача відавоч-ных русізмаў, як *зоў, улюблёны, моўча, стыхія,*

*тайны, проч, суліў і г. д., мы спатыкаем цэлы шэраг слоў, выдуманых самім Жылкам на падставе беларускіх карэнняў: слова гэтая Жылка будаваў па адзінай схэмe, дадаючы да таго ці іншага слова канчатак *аньне* або *асьць*, і вось што ў яго павыходзіла:*

... думнасьць... шэрасць...

... уваскрошанье.. съявианье..

... твае блакітнасьці(?)... напаенасць..

... съюжнасьць...

Наогул з законамі мовы Жылка лічыцца мала, асабліва там, дзе яны спатыкаюцца з законамі версыфікацыі: тады Жылка калечыць слова, пераносіць націск, расцягвае, ці съціскае слова; адным словам, як некалі пісаў Бядуля, бацьку роднаға для рыфмы зарэзаць гатоў. І таму выходзіць вельмі цяжка і нязграбна. А вось яшчэ:

Заход бяздушным съветлым палам
Адзначыў съвежае дзярмо.

Для нас ня зусім ясна, што хацеў сказаць аўтар гэткаю лірычнаю пабудоваю, але сэнс апошняга слова не вымagaе тлумачэнья: лірычнасьці-ж у ім ня вельмі многа.

Агульнае ўражанье ад зборніка Жылкі такое: уявеце сабе, што глухі музыка на паламанай скрыпцы ў працягу гадзіны (колькі трэба, каб прачытаць зборнік) цягнё бясконца верхнje ля; паслья

гэтага доўга стаіць у вушшу ня зусім прыемны гук. І, прачытаўшы гэту кніжку, задаеш сабе недаўменнае пытанье: каму і навошта патрэбна яна, каго могуць узбудзіць ці зацікавіць яе замагільныя вобразы, яе сярэдняявяковая лірыка? І самае галоўнае, ці можна спакойна ўспрымаць той факт, што зборнік вершаў, відавочна чужых нам і па форме, і па ідэеваму зъместу, носіць многазначную назvu „З палёў Заходній Беларусі“?

Студзень, 1928 г.

ЛІТАРАТУРНЫЯ СЭКТАНТЫ

Згуртаваньне „Узвышша“ за год свайго існаванья давяло нормы сваёй ізоляцыі ад іншага літаратурнага съвету да вельмі высокага стопню. Часопісъ „Узвышша“ дае нам толькі вельмі скучныя і абрывістые весткі аб жыцьці „згуртаваньня“. Тым на менш, за год выданьня і часопісъ пасьпела набыць спэцыфічную фізіономію як па складу матэрыялаў, так і па іх характеристу.

Перад намі № 4 часопісі „Узвышша“. Нумар даволі тыповы як па мастацкіх творах, зъмешчаных тут, так і па публіцыстычнаму матэрыялу. Адносіны гэтых аддзелаў у нумары складаюць прыблізна 1:1 з некатораю перавагаю ў бок першага. Публіцыстычны аддзел яшчэ болей съцікаеца некалькімі артыкуламі хронікальнага характеристу. Дзеля таго, што ўсе артыкулы маюць значэнье только для вузкіх спэцыялістых, мы абмяжуемся тут только пералічэннем іх, не ўваходзячы ў разгляд тых момантаў у гэтых артыкулах, якія вымагаюць асаблівага абгаварэння. Выключэнне прадстаўляе артыкул Віт. Вольскага

„Наконт нацыянальнай літаратуры беларускіх татар“. Пытаньне гэта ў беларускім друку да гэтага часу вельмі мала асьветлена, як мала інформаваны наш чытач наогул пра жыцьцё беларускіх татар. Тымчасам гэта пытаньне можа і павінна прадстаўляць цікавасць і для гісторыка, і для этнографа, і для зьбіральніка народнае творчасці, і для мовазнаўцы, дый для широкага чытача. На наш погляд, варта было-б і другім часопісям паклапаціца аб большым высьвятленыні гэтага пытаньня.

Некаторай увагі заслугоўваюць і паасобныя палажэнныні ў артукуле Дубоўкі „Некаторыя прыватныя выпадкі мілагучнасці нашае мовы“, які наогул пакідае больш сталае ўражаньне, чымся верш таго-ж аўтара на стар. З часопісі; у гэтым вершы, мала пераканаўчым для чытача, Дубоўка зноў узяўся „ўзбагачваць“ беларускую літаратурную мову такім „эмоцыянальнымі“ словамі, як „зыбатачны“, „клёк“, „зымірсьці“ (?) і г. д. Самая-ж тэма вершу сотні разоў выкарыстоўвалася рознымі поэтамі—гэта, калі можна так сказаць, мовазнаўчая заданыні поэты.

Съледам за Дубоўкам ідзе другі „генэрал ад поэзіі“—Язэп Пушча, які пачынае так:

Разусюды *) вітрыны й вітрыны,
залітые бляскам электра-дажджу;

*) Рас... паганае слоўца!

з развалосана-русаіі (?) чупрынай
я часта па вуліцах гэтых хаджу.
Кроў пульсуе у мускуле жыльным,
бы прагне хтось сэрца маё расстраляць;
ушівающа п'яўкамі ў шыльды
рэкламы романаў, поэзій, стар'я.

Ня спыняючыся на якасцях мастацкай композыцыі і на адшуканыні тут пэўнай думкі, пярайдзэм далей:

Не хачу я сягоныня быць сымрным,
каб вецер у песні рукамі разьвёў.
Беларускія кніжныя фірмы
распрадаюць лепшых поэтаў рызык.
Дзе тэатры, кіно, галерэі?
 Прасыцерці хачу ім свае далані.
Аніяк я сябе не сагрэю,
хочь і ў новыя стылі распісую дні.

Тут сапраўды застаецца толькі разьвесыці рукаі: чаго хоча гэты чалавек. Пушча ніколі ня прымірыцца з горадам па тэй простай прычыне, што ніяк ня можа папасыці ў пэўную каляіну. Усё ў горадзе ў яго вачох зъліваецца ў нейкую, мякка кажучы, кашу: тут і вітрыны і шыльды, поэзіі і стар'ё (аналёгія!) і беларускія кніжныя фірмы,— і ўсё гэта пераблыталася і прыняло форму вершу. Больш уласцівы Пушчу жанр т. зв. „усадзебнай поэзіі“ ў гэтым нумары таксама прадстаўлены вершам „Палац“. Для таго, каб лепей судзіць аб

мастацкіх і іншых якасцях гэтага вершу, мы да-
зволім сабе прывесьці яго ўвесь:

Пад зорамі палац—як той антычны жрэц;
яго пад рукі съцен падтрымлююць колёны.
Прышоў сюды вось я душу сваю сагрэць
і ўспомніць дні юнацтва вечарам зялёнym.
Вяtry з вакон павыбівалі шыбы ўшчэнт
і гайсаюць з шалёным съвістам па пустэльні.
Ці вырву радасць тут я з залатых кляшчэй,
ці сэрца зноў скалечу аб калючи ельнік?
Ўскудлачаны саломы космы па страсе;
скасіліся на бок фронтоны, сад запушчан,
і толькі яблыня адна гальлём трасе,
а шум яе такі таемны,—быщам пушча.
Ступаю стомлены з братамі па парог,
і раптам сталася мне радасна да болю:
ў сівы палац браты сынліся ўчатырох,
і кожны з іх хварэ за краіны долю.

Як яны хварэюць і што гэта за таемныя ча-
тыры браты, невядома, бо на гэтым верш кан-
чаецца, поэта далейших глумачэнняў ня робіць,
дык ня будзем і мы дакапвацца да сутнасьці гэ-
тай даволі дзікай алегорыі. У гэтым нязграбным
вершыку звязратаюць на сябе ўвагу распачлівия
настроі поэты—яго халодная душа, яго скалечанае
сэрца; хварэнье за долю краіны (краіна, паміж
іншым, жыве незалежным ад Пушчы жыцьцём і
за яе долю пакуль што хварэць ня прыходзіцца),
нарэшце, вобраз зруйнаванага палацу і настроі

Пушчы ў звязку з гэтым. І калі Пушча ў папя-
рэднім вершы піша:

Здаецца мне—за ўзгоркам съпелых ніў
і сёньня, як і ўчора, раніца рыкае,

дых мы гатовы згадзіцца з Пушчаю: яму гэта
толькі здаецца. Пушчава раніца адрыкала і адры-
кала па яго-ж віне. Праўду казаў К. Пруткоў:
„иной певец подчас хрипнет“. Гэта выслоёе да
Пушчы можа быць прыстасавана цалкам.

Вельмі дрэнна толькі тое, што съледам за гэт-
кімі „генэраламі“ ідуць і маладзейшыя, толькі яшчэ
ўзяўшыя ў рукі пяро, поэты. Вось адзін такі піша:

Сам я знаю, чаму гэтак сумна
І такая гаркота ў душы?
Узвівающа, падаючу думы:
— Згінуць?.. Жыць?..

Бедны хлопчык! Толькі, толькі ўзяўся за пяро,
напісаў некалькі вершыкаў, паглядзеў на бліzkай ад-
легласці на „генэралаў“ і ўжо сапраўды ўявіў
сябе поэтом з нязылічоным шэрагам прахытых
гадоў за плячыма, падваіўши іх сапраўдны лік
прынамсі ў два разы.

Вянет лист. Проходит лето.
Иней серебрится.
Юнкер Шмидт из пистолета
Хочет застрелиться.

Колькі ў нас цяпер такіх „юнкераў Шмідтаў“,
якія няцьвёрдым яшчэ поступам цягнуцца за та-

кімі вэтэранамі, як Пушча ці Дубоўка, што пасьпелі пабываць „на кані і пад канём“ і добра на-
вучыліся становіцца ў маляўнічую позу ды гава-
рыць гучнымі словамі. А такі хлапчук прымеа
гэта за чыстую монету:

— Згінуць?.. Жыць?..

Другі малады хлапец паставіў сабе задачу, якая
вымагае шматгадовай літаратурнай практикі і
значнага культурнага кругагляду,—даць нейкі новы
жанр, злучыўшы ў межах вэрлібра есэніскае па-
міранье з нейкаю мэтэрлінкаўскаю містыкай.
Вышла нясьмелае насьледваньне „Чорнага чала-
века“ і аднэй з містэрый Мэтэрліка. А калі пры-
няць пад увагу слабое знаёмства аўтара з компо-
зыцыяй вэрлібра, дык можна сабе ўяўіць, што
вышла. Возьмем для прыкладу адрывак:

Я маўкліва чакаю ..
Стаю на каленях...
Клічу змрок...
Адчыняюцца дзъверы душы...
Цішыня...
Дзеесьці там,
у антычнай імгле колёнады.
Лёгкі поступ
і белы, як ростапь, (?)
убор...
Малажавыя водблескі...
Taedium vitae *)

*) Агіда да жыцьця.

Каляровае зъянъне...

Трымценьне...

Туга... і г. д.

Вышла сапраўды нейкае трымценьне, для большай важнасьці аздобленае нават лацінскаю цытатай! Наогул-жа шматкроп'яу у гэтым адрыўку, як і ва ўсёй поэме, значна болей, чым сэнсу.

А вось яшчэ вершы Ўладзімера Жылкі. Ка-
лісъці Бядуля пісаў пра маладых наших поэтаў,
што яны бацьку роднага гатовы зарэзаць за доб-
рую рыфму. Як глядзіць на гэту справу Жылка—
ня ведаем, але што з словамі ён лічыцца мала,
дык гэта шчырая праўда. Заместа „ўваскращэнъне“
(калі наогул лічыць гэткае слова беларускім)
Жылка ўжывае „ўваскрошанье“ (так вымagaе
рыфма), заместа „неспадзявана“ — „неспадзевана“,
„пераспльвана“ — „пераспевана“. Тут-же папа-
дающца і такія пэрлы, як „нявымоўнае бачанъне“ (?).
Для больш яскравай характарыстыкі стылю Жылкі
прывидзём адзін адрывак з яго вершу, у якім ён
зъвіртаецца да жанчыны:

Няма збавеньня
Апроч пекнатаў.
Ў маім маленъні
Адзіная ты.
Аднэй між дзеваў
І верных жанок
Высокіх съпеваў
Адвечны зарок!
Прамень съвітанъне

сонечны госьць
Людзей вітаныя
Ты вартая ёсьць!
О, будзь хвалёна,
Вялічана будзь!—
Табой збавёны
Ня вызнае жудзь і г. д.

І складам мовы і наогул маствацкасцю гэты
адрывак вельмі нагадуе нам творы расійскага
поэты Трэцьякоўскага:

Стрекочущу кузнецу
В зленем блаце сущу...
Ядовыту червецу
По злакам ползуущу...
Журавель, летящ во грахе,
Скачущ через ногу,
Забываючи все в страхе,
Урчат хвалу богу.

Нагадуе ён і „Богородице, дево—радуйся“.

Апошнімі ідуць вершы Кляшторнага, славутага
тварца „ледзянай гітары“. Аб іх нічога сказаць
нельга, апрача таго, што і тут яны вызначаюцца
гэткаю-ж самаю „лядзяна-гітарысту“ галавалом-
наю вобразнасцю і падазрэнаю па чыстаце мо-
ваю. Напрыклад:

Завечарылася бярозавая просінь...

Пакінем жадаочым развязываць туманную але-
горыю гэтага мудрага сказу і пярайдзем да прозы.
У нумары зъмешчаны чарговы адрывак роману
К. Чорнага „Сястра“. Па зусім зразумелых пры-

чынах мы прымушаны ўстрýмацца ад тэй ці іншай ацэнкі роману, пакуль ён яшчэ ня скончаны. Аповесьць Бядулі „Салавей“ мы таксама не рызыкуем разглядаць тут праз абмежаванасць месца. Да Бядулі, як да старога пісьменьніка, патрэбен больш грунтоўны падыход, якога нельга даць без падрабязнага разгляду твору; гэта мы спадзяёмся зрабіць у адным з бліжэйших артыкулаў. Застаецца апавяданье Мрыя „Камандзір“ апавяданье Крапівы „Ідэй“ і яго-ж верш „Фіга на талерцы“. Адносна першага можна толькі дзівіцца, як яно наогул папала ў друк. Быўши чырвоны камандзір расказвае, як ён згвалціў дзяўчыну—панскую дачку, а пасля забіў яе. Напісаны ўсё гэта даволі „зграбна“ для таго, каб папасці ў любы рэдакцыйны кошык і, толькі самая сцэнка згвалчанья аўтарам выканана са смакам—у гэтым аўтару нельга адмовіць, як нельга адмовіць і тое, што апавяданье гэта можа зрабіць уражанье на многіх аматараў моцных адчуваньняў.

Адносна стылістычнай стараны крапівавых апавяданньня і вершу нічога благога сказаць нельга. Напісаны яны гладка; ды ў гэтым няма і нічога дзіўнага, бо Крапіва ня першы дзень працуе ў літаратуры—яго ранейшыя творы стварылі яму вялікую популярнасць на Беларусі. Апошнія-ж яго творы, у прыватнасці, зъмешчаныя ў № 4, прымушаюць нас сур'ёзна непакоіцца за далейшы лёс таленавітага сатырыка. Справа ў тым, што ў

апошніх сваіх творах Крапіва палову сваіх сатырычных закідаў растрочвае на ту ю галіну, якая найменей знаёма шырокаму колу чытачоў. Гэта— жыцьцё пісьменьнікаў. Тут Крапіва чуць не на кожным кроку падкусвае сваіх літаратурных праціўнікаў, бярэ аналёгі з літаратурнага жыцьця і, такім чынам, сваю ранейшую сатыру ператварае ў твор вузкага значэння, у эпіграму, якая мае і будзе мець некаторы сэнс для будучых біографаў сучасных работнікаў літаратуры. Творы Крапівы за апошні год робяцца ўсё болей бледнымі і навыразнымі і шмат ужо страцілі ад ранейшай сваёй вастраты, начаснасці і дасціпнасці.

З гэтага боку творчасць Крапівы ў значнай меры адлюстроўвае тыя процэсы, якія давялося перажыць за гэты час усяму згуртаванню „Узвышша“. Паступовае замыканье ў сваю ракавіну, адыход ад літаратурнага жыцьця Беларусі зрабілі ўжо і цяпер „Узвышша“ нейкаю патаемнаю сэктаю, дзе, як у масонскай лежы, ідзе сваё нічым ня звязанае з надворным съветам жыцьцё. Хто ад гэтага згубіць? Бязумоўна, у першую чаргу тыя падлеткі ў літаратуры, якія, зацяўшы вочы, пашлі за сваімі „генэраламі“. А „генэралы“ гэтыя настолькі-ж мала цікавяцца сваімі пасълядоўцамі, наколькі цьвёрда перакананы ў сваіх уласных „сілах“. Яны маюць нейкую навыразную мэту, ідуць да яе і вядуць за сабою ні ў чым непавінных хлапчукоў, накшталт Дарожнага ці Мрыя.

ГАМАНІЦЬ—ГАЛАВА НЕ БАЛІЦЬ

У аднай з нашых папярэдніх заметак нам давялося спыніцца на аднай вельмі пашыранай у нас катэгорыі людзей. Гутарка ішла пра мяшчан, пра „тутэйшых“, пра тых, хто нацягвае на сябе марксыцкі халат, каб захаваць сваю ідэёвую недалужнасць, сваё моральнае калецтва ад людзкога вока. Абмежаванаасць месца не дазволіла нам тады ў належнай меры дыфэрэнтаваць катэгорыю „тутэйшых“ па галінах іх выяўленыя, правесыці паасобныя прыклады іх „рукапрыкладзтва“ ў паасобных галінах нашага будаўніцтва. Мы маём на ўвазе сягоныя спыніцца на адным з пахабнейшых выступленыяў такога гатунку ў галіне літаратурнай крытыкі.

Адным з выдатнейшых прадстаўнікоў новага пакаленія ў беларускай літаратуры з'яўляецца Андрэй Александровіч. За 5—6 гадоў сваёй літаратурнай працы ён здолеў высунуцца ў першыя шэрагі беларускіх пісьменнікаў. Яго творы перакладзены на украінскую, расійскую, чэскую ды іншыя мовы, на Беларусі карыстаюцца вялікай

популярнасьцю і маюць ужо цэлы шэраг пасъля-
доўцаў з літаратурнай моладзі. Яго творы прад-
стаўляюць значную цікавасць як па мотывах,
якія зьяўляюцца зусім новымі ў беларускай літа-
ратуры, так і па форме багатай і ўдасканаленай,
хаця поэту ніколі не даводзілася вывучаць пы-
таныні тэорыі літаратуры ў розных спэцыяльных
вучэбных установах.

Усё, што мы адзначылі ў творчасці А. Александровіча, даволі ўжо ўсім вядома і ўсімі пры-
знана, так што ў далейшым мы ўжо ня будзем
болей на гэтым спыняцца. Але ў апошнім (5) ну-
мары „Узвышша“ зьявіўся пагромны артыкул *)
нейкага К. Кундзіша (вядомага ўжо нам па хулі-
ганскім выступленыні супроты Ц. Гартнага), які
з penaю каля роту накінуўся на апошні зборнік
А. Александровіча „Угрунь“ і, стаўшы ў позу
ортодоксальнейшага марксystага, ушчэнт размат-
лашыў гэты зборнік.

Калі глядзець на творчасць Александровіча
праз кундзішавы акуляры, дык можна проста
дзіву дацца, як гэта такі небяспечны суб'ект, як
Александровіч, ды вольна гуляе па менскіх вуліцах.
Сапрауды, тон, узяты грам. Кундзішам у адносінах
да Александровіча, вельмі нагадуе грыбаедаўскае:

Строжайше-б запретил я этим господам
На выстрел под'езжать к столицам.

*) К. Кундзіш. „Альбо грай, альбо скрылку аддай“. „Узвышша“ № 5, стар. 158.

Каб ня быць галаслоўнымі, мы дазволім сабе прывесці некаторыя паасобныя палажэніні гэтага грамадзяніна. Узяўшы поэму Александровіча „Двацаць”, якая вельмі добра малюе нам жыцьцё хлапца з сям’і гарадзкога саматужніка *), Кундзіш па ўсіх правілах гэтую поэму згвалціў і з гэтага зрабіў вывад, што: 1) Андрэй Александровіч—мешчанін; 2) Андрэй Александровіч—пагромшчык (крымінальная справа! Т. Г.); 3) Андрэй Александровіч—алкаголік і 4) Андрэй Александровіч—мала ня контр-рэволюцыянэр. Усё гэта Кундзіш падмацаваў жывасілкам нацяганымі з поэмы радкамі, а каб надаць сваім вывадам больш соліднасьці і непаграшыласці, рашыў бліснуць сваім „марксызмам” і разрадзіўся гэткім пэрлам:

„Той пласт гарадзкое грамады, з якога вышаў Александровіч і які ён зараз адлюстроўвае ў сваёй творчасці, зъяўляецца міжлеглым паміж пролетарыятам і буржуазіяй, гэта тое, што звычайна завецца мяшчанствам.

Не даводзіцца спрачацца з тым, што мяшчанства перад рэволюцыяй сваімі ўнутранымі сымпатыямі і эканомічна бліжэй за ўсё прымыкала да буржуазіі. Буржуазія карысталася мяшчанствам, як тэй масай, якой

*) Чамусыці „крытык” называе поэму мэмуарнаю. Сам аўтар гэтага не падкрэслівае, ды, здаецца, пішучы гэтую поэму, меў на ўвазе зусім іншыя заданні.

яна магла запаўняць, кітаваць і запаўняла той востры і шырокі разрыў, што ўтварыўся быў (а цяпер няма? Т. Г.) між ёю і пролетарыятам.

У гады грамадзянскае вайны мяшчанства, бязумоўна, выконвала да некаторага стопню контр-рэвалюцыйную ролю...“

Прыведзенага адрыўку зусім даволі для того, каб падставіць пад знак пытання ўзровень політычных ведаў гр. Кундзіша. Бедны „крытык“ і ня ведаў нават, што саматужніка-шаўца вельмі і вельмі цяжка прышчапіць да мяшчанства, альбо праста зблытаў соцыяльную группу мяшчанства з мяшчанскаем станам у царскі час, да якога належалі тады і рабочыя.

Устаноўка саматужнага крытыка паказвае яшчэ, што ён бадай што зусім ня ведае, што такое мяшчанства наогул, і менскае мяшчанства ў прыватнасці. Трэба добра ведаць Менск, каб рабіць тыя ці іншыя выводы. А небарака Кундзіш, ня ведаючы ні Менску, ні яго жыхарства, трошки зблытаў і прыняў за мяшчанства тую группу, якая найменей з гэтым мяшчансвам звязана. Які-небудзь пярэсьпенскі сталяр, ці шавец, які ў большасці і працуе ў чужой майстэрні, які ў большасці выпадкаў ня мае ніякай уласнасці, апрача якога-небудзь ката, і які ў царскі час прымаў самы дзейны ўдзел у забастоўках і дэманстрацыях,—ён меней усяго заслугоўвае быць залічаным у катэ-

горюю мяшчанства. Далей, вымагаць ад 7—10 гадоўага хлопца, які, натуральна, у сілу экономічных прычын, расьце і выхоўваецца без гувэрнантак, бяз сталага нагляду, стопроцэнтнай клясавай съядомасці—гэта па меншай меры дзіка і недарэчна. І, нарэшце, калі прызнаць нават правату „крытыка“ ў яго вызначэнні соцыяльнага эквіваленту, дык і тут уся яго лінія ідзе ў дыамэтральнай процілегласці з марксыцкім поглядамі на мастацкую літаратуру. Пляханаў пісаў так:

„Імкнучыся знайсьці грамадзкі эквівалент данай літаратурнай звязы, крытыка гэта (матэрыялістычная) здраджвае сваёй уласнай натуры, калі не разумее, што справа ня можа абыйсьціся тым, каб знайсьці гэты эквівалент, і што соцыолёгія павінна не зачыняць дзіверы перад эстэтыкай, а наадварот—адчыняць іх перад ёю. Другім актам вернай сабе матэрыялістычнай крытыкі павінна быць, як гэта было і ў крыгыкаў ідэалістых, ацэнка эстэтычных якасцяў разгляданага твору. Калі-б крытык матэрыяліст адмовіўся-б ад гэткай ацэнкі па тэй прычыне, што ён ужо знайшоў соцыолёгічны эквівалент данага твору, дык гэтым ён толькі выявіў-бы сваё неразуменне таго пункту погляду, на якім яму хочацца замацавацца“ („За двадцать лет“).

Прачытайце гэты ўрывак, грамадзянін Кундзіш, і, калі можаце яго зразумець, дык навучэцеся!.

Але нам здаецца, што беларускі чытач меў-бы права патрабаваць ад „крытыкаў“, якіх яму даводзіцца чытаць ва „Узвышшы“, прынамсі большай пісьменнасці, якой заўсёды вымагала сама організацыя „Узвышша“.

Далей „крытыка“ Кундзіша прыме ўжо зусім гумарыстычны характар. То яму не падабаецца, што бацька поэты пачаў бойку з гарадавым, „пяючы марсэльезу“. Кундзіш карыстаецца выпадкам, каб адчыніць Амэрыку:

„Рэволюцыйнасць зусім ня ў тым, каб, ушчаўшы бойку з гарадавым, съпявашь марсэльезу, а ў організаваным выступленыні мас“.

Ды гэта кожны ведае! Але Александровіч ні-якай рэволюцыйнасці тут і ня зьбіраўся паказваць. Мы дазволім сабе прывесці гэта месца крыху паўней, чымся наважваецца гр. Кундзіш:

*Не працуе, працы—нічога,
дзе мага, яго вочы лезуць!
Раз п'яны страсануў гарадавога,
трасануў, пяючы марсэльезу.
Гаварыл яшчэ, што з азартам
аб калена зламаў „селядзец“.
Прыляцела суседняя варта...
Так вісела бяда на бядзе...
Судзілі... Сядзеў... Вышаў... і г.д.*)*

*) Падкрэсленая намі радкі, якія падаюць гэты ўрывак некалькі ў іншым асвятленні, чымся гэтага хацелася-б Кундзішу, паважаны крытык амбінуў. Т. Г.

Прывядзем яшчэ пару радкоў з папярэдняга разьдзелу, якія мотыўвуюць гэткія неэтычныя з пункту погляду гр. Кундзіша паводзіны шаўца.

Але съціскала гора нас,—
туўой сякеры сталъ.

І так жыцьцём зморана
гібела бедната.

Але за што? За што гэта
адны ў сухотах мруць,
другія сытным рогатам
дукаты ў банк кладуць.

Зразумела вам, гр. Кундзіш, чаму п'яны шавец
пляй марсэльезу? Давядзіся гр. Кундзішу пасыці
ў гэткія абставіны— „Інтэрнацыянал“ засыпяваў-бы.

А мы ў інтарэсах самай звычайнай об'ектыў-
насці прымушаны гэткую крытыку разглядаць, як
злачынную і нясумленную падтасоўку.

Мы ня будзем пакуль што спыняцца на Кундзі-
шавых мудраваньнях пад „румянью цаглінкай“ і
„нязнанымі днямі“, бо, як відаць, Кундзіш пасыпей
пабываць у соцыялістычнай грамадзе і пазнаць гэ-
тыя дні, ды цагліны прызвычаіўся бачыць жоўтага
колеру. Пралупсаем мы і іншыя мясьціны, у якіх
гучыць больш гіроніі па адресу нашага будаўніцтва,
чымся па адресу Андрэя Александровіча. Гэта
ўсё для нас у значнай ступені зразумела і... ня
нова.

Нам толькі здаецца, што зусім лішнім было
бязглуздныя разважаныні прыкрываць імем Леніна.

Гэта месца мы дазволім сабе працытаваць, каб чы-
тач меў уяўленыне аб „крытыку“. Пералічаючы
некаторыя эпітэты з вершаў Александровіча, гр.
Кундзіш гаворыць:

„Нямала і „залатых“. Да ведама Александровіча і Джугара: ужываць эпітэт „залаты“
час-ад-часу ня шкодзіць, але ня шкодзіць
таксама працытаць у тав. Леніна пра тое, які
лёс чакае „золата“ ў соцывілістычнай гра-
мадзе“.

Чыталі, гр. Кундзіш, але пакуль што ваша
„крытыка“ застаецца пры вас, а золата яшчэ можа
вабіць вока нават сваёю прыгожасцю. Загляніце
ў музэі, дык зразумееце!..

Што тычыцца мовы ды іншых элемэнтаў формы,
на якія таксама накінуўся гр. Кундзіш, выгрызаючы
па радочку з александровічавага зборніка, дык мы-б
яму адказалі крылоўскім:

Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше-ль на себя, кума, оборотиться.

Гэтым мы зусім ня думаем зьвярнуць увагу
гр. Кундзіша на яго артыкул. Мы лічым, што
гр. Кундзішу вельмі і вельмі варта было-б прыгле-
дзецца да твораў яго паплечнікаў—Дубоўкі, Пушчы,
Бядулі ды інш., якія зъмешчаны ў гэтым-жа
нумары „Узвышша“,—там-бы для яго быў вя-
лікі простор для практикавання ў „крытыцы“,
Узяць хачя-б Пушчаву перапіску з сабакам, усе
шчырыя прывітаныні і пацалункі, альбо „ліст ад

сабакі", — дык усё гэта дало-б гр. Кундзішу добрай і продукцыйнай работы на даволі доўгі перыод.

Вывадаў з кундзішавага артыкулу нам рабіць не даводзіцца. Мы лічым, што тыя асноўныя мясніны, якія мы прывялі, зусім характарызуецца аўтара. Мы лічым, што Кундзішу трэба набыць болей мастацкага густу, болей політычных ведаў і болей пазнаёміцца з жыцьцём Беларусі наогул і Менску ў прыватнасці. Тады толькі ён змог-бы яшчэ раз спрабаваць свае сілы ў літаратурнай крытыцы. Тыя-ж закіды яго, якія маюць характар не літаратурнай крытыкі, а крымінальнага злачынства (справа аб пагромах), павінны быць разгледжаны ва ўсякім выпадку не на старонках друку. За апошні год у нас па ўсяму Саюзу прыйшла хвала паказальных для данага выпадку процэсаў аб хуліганстве. Пакуль што літаратурнае хуліганства па нашых кодэксах да звычайнага хуліганства яшчэ не параўнана. Дзеля гэтага мы можам кундзішаў артыкул разглядаць, як адну з праяў таго ўсесаюзнага мяшчанства, якое пачынае прасачвацца на старонкі нашай прэсы і супроць якога гэтак востра выступіў у свой час тав. Бухарын. „Тутэйшыя“ сапраўды ўваходзяць у азарт. Кожны сумленны і шчыры працаўнік, які працуе на справе, пакладаючы свае сілы на вялікім соцыялістычным будаўніцтве, заўсёды ў кожную хвіліну можа чакаць самага дзікага, самага бязглазднага наскоку з боку „тутэйшых“. Але адкуль-бы ні праходзілі гэтыя

выбрыкі—зълева ці справа, іх паходжэньне адноль-
кавае. Іх першакрыніца—гэта людзі, якія пачалі
сьпываць „Інтэрнацыянал“, калі ў іхніх вушах яшчэ
ня змоўклі гукі „Boże coś Polskę“ альбо „боже,
царя храни“. Бязумоўна, гэта вельмі алегорычна і
мы ніколі не дазволім сабе абвінаваціць такога
Кундзіша ў сымпаты да гэткіх гымнаў. Але ў нас
ёсьць пэўная катэгорыя людзей, у якіх сёнешні
дзень комам у горле стаіць, якія новаю стройкаю
выбіты з сваёй звычайнай каляіны і ніяк ня могуць
праглынуць ідэі сягонешняга дня. Вось гэтыя лю-
дзі і гатовы кожную хвіліну распачаць пляванье
на ўсіх будаўнікоў новага жыцця, не наважваю-
чыся чапаць іх справу. Ня робяць яны выключэнь-
ня і для песьняроў з новымі мотывамі, якія так-
сама зачапілі гэта гнілое мяшчанскае балота, кі-
нуўшы па адресу „тутэйшых“ некалькі „цёплых“
слоў. „Тутэйшыя“ ашчаціліся, тутэйшыя разъ-
юшаны. Няма горшай бяды для „тутэйшага“, чымся
калі з яго сарвуць звыклую для яго маску. І тады
ён гатоў прыняць любую позу, зрабіць самы дзікі
піруэт, абы толькі пад марксыцкаю пакрышку не
паказалася на очы ўсім брудненъкая істота савец-
кага мешчаніна. Ці-ж варта баяцца іх? Даволі
сыкнуць на іх, і яны рассыплюцца. Але трэба
сьцерагчыся іх, каб яны не маглі прабрацца ў
нетры нашага будаўніцтва, у прыватнасці—будаў-
ніцтва культурнага. Прабраўшыся ў шэрагі будаў-
нікоў, яны могуць унесці падвойнейшую дэзорганіза-

цию ў справу будаўніцтва і нанесьці гэтым цяжка паправімую шкоду. А таму трэба даваць самы суровы адпор гэтым ваўком у авечай шкуры, якія не саромяюцца прыкрываць свае провокацыйныя ўчынкі ультра-рэволюцыйнымі лёзунгамі.. Гэта — спадчына змрочнай і цяжкай мінуўшчыны, якую мы

„з пасагам алдалі-б, з прыбыткам, сапраўды, адно каб настала іх толькі ў нас“ *).

1927 г.

*) З вершу А. Александровіча.

ЛІТАРАТУРНАЕ БАЛОТА

(Пра „Узвышша“)

Заканчваючы першое дзесяцігодзьдзе Кастрычнікавай рэволюцыі, рабочыя і сяляне ўсяго Савецкага Саюзу адзначылі гэты вялікі юбілей шырокую кампаніяй падрахаваньня ўсяго зробленага за гэты час, што павінна было вызначыць некаторыя тычкі і на будучы час. Не засталася ў баку ад гэтага руху і справа культурнага будаўніцтва. І асабліва ў нас, на Беларусі, гэты рух паказаў, да якіх непараўнаных дасягненняў прывяла нашу занядбалую калісьці культуру невялічкая парадаўнаўча пара—дзесяць (а ў нас толькі восем) год пролетарскай рэволюцыі. Узмацняеца гаспадарка, утвараеца беларуская школа, ніжэйшая і вышэйшая, адбываеца нячуваны ўзрост літаратуры ды іншых мастацтваў і г. д.

Беларускае літаратурна-мастацкае згуртаваньне „Узвышша“ ніякім чынам не магло выявіць дрэнныя тоны і ня прыняць удзелу ў агульной кампаніі. І ў № 5 сваёй часопісі „Узвышша“ яно адводзіць пэўнае месца для адзначэння дзесятаяй гадавіны.

Сюды належыць: верш Дубоўкі, апавяданье Крапівы, апавяданье Бядулі, верш Лужаніна і пара артыкульчыкаў.

На добры лад разгляд трэба пачынаць па парадку, што мы і зробім, звярнуўши ўвагу ў першую чаргу на апавяданье старэйшага ва „Узвышы“ па гадох і па літаратурнаму стажу сябра—З. Бядулі. Апавяданье мае прэтэндыйную назыву „Дзесяць“, і ў ім аўтар пэўна меў на ўвазе даць нешта накшталт кастрычнікавай эпохі, прынамсі даць малюнак рэволюцыі ў вёсцы Глухі Бор. Даецца малюнак рэволюцыі, разъдзелу панская зямлі, надыходу нямецкай і польскай окупациі. Потым ідзе жыцьцё пагранічча, голад у Паваложжы, новы быт, селькораўскі рух. Канчаецца ўсё гэта, як яму і належыць канчацца: электрыфікацыяй і палётам гэроя на самалёце. Герой, як водзіцца—не селянін, а нібыта—„пролетарыят“, вясковы каваль Міхалка. Гаворыць ён, як папісанаму, пра бальшавікоў і пра Леніна. Хаця і няпісьменны, але добра ведае, што „хто не працуе—той ня есьць“, потым організуе разъдзел панская зямлі, змагаецца з окупантамі, з польскім шпіёнажам. Потым пачынае будаўць новы быт. І да таго гэты быт у яго даходзіць, што ён і думаць пачынае лёзунгамі. Вось ілюстрацыя:

„Міхалка ўспомніў сваіх бацькоў і дзядоў.
Гэтыя абрэзы яму ад дзеда ў спадчыну за-
сталіся...“

— Ня мала дзед і бацька „бацюшку“ за
абдзірства лаялі.

— Далоў гэту панскую выдумку!

— Прэч бляшаныя цацкі!

— Не патрэбны мне ідалы!

Такія думкі прамільгнулі ў яго мазгох трyma
кароткімі лёзунгамі, якія павялічылі яго ра-
шучасць, паднялі гнеў».

Калі дзецы ў апавяданьні гуляюць у „грама-
дзянскую вайну“, дык у „белагвардзейцы“ трап-
ляюць дзецы кулакоў; праўда, каб нечакана не
сконфузіць аўтара, ім у „начальнікі“ даецца бяд-
няк. Калі пачынаецца селькораўскі рух, каваль
Міхалка, ня гледзячы на сваю няпісъменнасць,
робіцца селькорам, церпіць зьдзекі з боку сельса-
вету, які, зразумела, складаецца з кулакоў. Справа
канчаецца перамогай Міхалкі, „нечестивые“ пака-
раны. Тут надыходзіць ленінскі прызыў, Міхалка
уступае ў партыю і часова адступае ў цену, каб даць
магчымасць аўтару пераказаць у кароткіх словамах
Чаротаву поэму „Карчма“. Потым Міхалка ліквідуе
царкоўныя сьвяты. Потым бярэцца за газэты і ўваж-
на сочыць за ангельскаю забастоўкаю. Калі кан-
чаецца забастоўка, Міхалка праводзіць электрыфи-
кацыю, заводзіць радыё, зьяўляецца трактар і
аўтомобіль. Нарэшце зьяўляецца лётнік, бярэ яго
з сабою на самалёт. Апавяданьне канчаецца так:

„Пасьля абеду (у лётніка) Міхалка папра-
шчаўся. Трэба было ісьці цяпер назад у Ко-

муну пехатой некалькі дзесяткаў вёрст, каб заўтра ў пару стаць на працу ў кузьні.

— Па дарозе людзі дзівіцца будуць, што ў мяне кажух,—падумаў Міхалка.—Няхай сабе завуць мяне лятуном, але я па ўсёй ваколіцы Глухога Бору буду зьбіраць грошы на самалёт „Комуна“.

Міхалка пусьціўся нацянькі палямі і гародамі, каб хутчэй папасыці на шырокі тракт. Ён трymаў кажух у левай руцэ, як трофею свайго першага хрышчэння ў паветры. Думкі аб заваёве будучыны ня выходзяць з яго галавы".
Вось і ўсё.

Нудна! Такія апавяданьні сотнямі валаюцца па рэдакцыях і ў друк ніколі ня трапяць. „Узвышша“ дрэнна пажартавала з Бядулі, надрукаваўши гэткі твор. Калі гэта першы твор пачыняючага аўтара, дык з гэтым можна мірыцца. Але калі пісьменьнік з амаль што дваццацігадовым стажам ды надпісвае такія штукі, то гэта ўжо аб нечым пачынае гаварыць. Апавяданье цалкам належыць да таго гатунку твораў, пра якія Бухарын пісаў, што ад іх „непрывычнага человека начинает прямо тошнить“*).

Можна гаварыць пра нашы дасягненьні, але можна і трэба гаварыць пра недахваты, не баўчыся і не хаваючыся; ніхто ня стане адмаўляць, што яны ў нас ёсьць. А гэткія творы, як Бядуле-вы „Дзесяць“, былі-б об'ектыўна шкоднымі для со-

*) Бухарин. Злыя заметкі.

цыялістичнага будаўніцтва, робячы яму „мядзьвежную ўслугу”. І толькі тая щасльвая акалічнасць, што падобныя творы па сваёй мастацкасці няздольны нікога зацікавіць (як і ў гэтым выпадку), параліжуе тую шкоду, якую яны маглі-б прынесці.

Поэма Дубоўкі „Кругі“ магла-б з пэўным посьпехам зъмясціцца ў аддзел крытыкі, бо яна ў большай сваёй частцы прадстаўляе рыфмованы літаратурна-крытычны артыкул. Цэнтральным месцам поэмы зъяўляецца ліст, напісаны Дубоўкам самому сабе пад псэўдонімам Насты Нарутавічанкі. У лісьце выказваецца скарга на крытыку, якая перашкаджае пазнаёміцца з творчасцю Дубоўкі:

„Конкрэтнага ня кажучы, яна нагадвае туман у цёмным лесе. Напішуць: „добра ўсё, у самы раз“, а заўтра: „брак настрояў пролетарскіх“. Ня крытыка, а нейкі самавар: усё залежыць ад староньнія ласкі“ *).

Далей аўтар скардзіцца, што крытыка „замкнула об'ектыўнасць на замок“ і пераходзіць да ацэнкі творчасці Дубоўкі:

Мяне у вас цікавіла даўно
Ідэолёгія, кірунак, мова.
Ідэолёгію, здаецца мне,
Акressылі ў „Звязыдзе“ Ўладзімер Жылка,
Тлумачыць трэба нейкую памылкай,
Што не казалі гэтага раней.

*) Гэты ўрывак мы зусім съядома падаем без падзелу на вершы, бо лічым, што гэткі падзел у гэтым месцы, як і ў шмат якіх іншых, зроблены Дубоўкам зусім выпадкова.

Калі аўтар мае на ўвазе рэцэнзію пра зборнік „Наля“, даволі падлыхную і падпісаную Ўл. Жылкам, дык нам здаецца, што ідэолёгія Дубоўкі там калі і высьвятлялася, дык далёка ня поўна, дый непраўдзіва. Што-ж тычыцца нашага погляду адносна ідэолёгічных шляхоў Дубоўкі, дык мы лічым, што паваротным пунктам у яго творчасці з'явіўся зборнік „Credo“, у якім выразна выступае адход таленавітага поэты ад тых прынцыпаў, да якіх ён раней далучаўся. Ідэолёгічны заняпад Дубоўкі павёў за сабою заняпад і мастацкі, што выявілася ў яго апошнім зборніку „Наля“ і асабліва ў разгляданай намі цяпер поэме. У гэтай поэме Дубоўка, упэўнены, як відаць, у сваёй непарушнай мастацкай сіле, яшчэ меней лічыцца з формальнымі элемэнтамі вершу. У выніку мы бачым заняпад рыфмы; яна або вельмі ўбогая, як: *хаства—хто сам, кілёмэтр—бярэ, прарокаў—наогул, мераць—стварэньні*, або прымітыўная, як: *агні—дні, глядзяць—зазнаць, сонца—бясконца, стала—дачакала, даль—сталъ, або такая, якой наогул нельга назваць рыфмай*, як: *самы раз—самавар, наш—турбаваць, з ім—зямлі, кійком—прынясло, і г. д.* Калі ўзяць гукавы склад гэтага дубоўкавага твору, дык убачым перавагу больш глухіх гукаў, як *г, д, к, б*, у процілегласць ранейшаму—*дз, ц, с, р*. Гэта, бязумоўна, яшчэ не адзнака заняпаду, але, калі домінуючыя гукі ідуць у разрэз з настроем і ўстаноўка поэтычнага твору, дык ад гэтага такі твор

траціць процантаў 40 сваёй эмоцыянальнай насычанаасыці. Рэжуць вуха няпрыемныя зьбегі галосных, якімі таксама грэшыць Дубоўка, як: уважліва ў яе.., хвалюе ў абоймы, кволую інтymнаасыць і г. д., а таксама надаедлівыя паўторы, як здавальненьне нешта ия чутно. Да значных хібаў трэба аднесыці шматслоўе, калі адзін радок занадта пера-гружаецца паузамі; гэта робіць верш тутім і ня-прыемным для чытанья:

Што нават сорамна самой мне слухаць

або:

Лепш за ўсё, дамоў прышоўши з працы.

Таксама і адваротнае зъявішча, калі на адно слова прыпадаюць два націскі, як:

Вы, таварыш *Нарутавічанка*,

або:

Шуканьняў, так сказаць, экстравагантных.

Калі, адкінуўши ўсякія каноны, узяць поэму, як нешта суцэльнае (прынамсі, той пачатак яе, што надрукованы ў № 5 „Узвышша“), дык яна праз сваю сухасыць і нацягнутасыць нагадуе нешта вымучанае, выседжанае і, у кожным разе, далёкае ад якога-б там ні было пачуцьця. „Экстравагантная шуканьні“ з боку мовы абмяжоўваюцца на гэты раз увядзенынем толькі некалькі сапраўды экстравагантных слоўцаў, як „ліштва“. Наогул-жа, нам здаецца, што „Ганна Нарутавічанка“ ў сваім лісьце

да Дубоўкі даволі выразна ахарактарызавала творчасць яго за апошні час:

... Ці доўга будзе так?
жабрацтвы духу—не вялікі гонар.
Аджа-ж літаратура—не тартак,
не пагулянка з клёцкамі за горад.

Пра вершы Пушчы „Асеньня песні“ і „Лісты да сабакі“ пісаў ужо А. Сянкевіч *), даўшы ацэнку настрояў Пушчы з боку політычнага.

Гэтыя вершы Пушчы з боку іх зъместу зъяўляюцца, на наш погляд, лёгічным працягам ранейшай яго дзейнасці. Тут, як і раней:

„Беларусь краіна,—найміцай астатній
ў апранасе рванай днём і поччу хмарнай.
Ой, Зямля-Плянта і браты-пароды!
Я спраўляю штодзень страшинае маленъне:
расчипяваю исальмы аб краіне роднай,
расчипяваю ўвечар, стаўшы на калені.

Будзе дзень святочны, дзень другога прыйсьця:
прыдзе Маці з Сынам, на услоне сядуць...
Расшумяцца клёны, расшумяцца лісьця,—
будзе святкаваныне песеннае ў садзе.
Прыдуць з песній тыя, што сабе ня лгалі,
што съязу ранілі на сырым кургане...

Азяблае цела ў трагічным уздыме;
зямлі нагату акрывае лістота.
Хто з крыжа краіну расчипяту здыме?
Ўзываю, малися у грэшнай істоце.

*) Соцыяльныя мотывы творчасці або собачая лісты поэты Язэпа Пушчы („Звязда“ № 9).

Краіна наша і бяз Пушчавых пасльмаў жыве і красуе; з крыжа яна сышла дзесяць год таму на-
зад. А калі чытаеш гэтыя Пушчавы лемантацыі,
дык мімаволі ўспамінаюцца радкі Гайнэ:

Сабаку я ў Дрэздэне бачыў; калісь
Быў добры сабака; цяпер-жа
Ў нябогі за зубам стаў зуб выпадаць,
Ён мочыща толькі ды брэша.

І вось Пушча разражаецца лістамі да сабакі.
Лісты безадказныя:

Ліста мне ад цябе ні разу ня прыслалі,
хоць ты й пісаў яго вячэрняю парой.

Мы ня будзем разьбірацца, якім спосабам пісаў
сабака Пушчу лісты. Пярайдзэм далей і паслухаем
тую мораль, якую прапаведвае Пушча:

Стаю вось перад зімнім тут палацам
І ўвесь, ня ведаю й чаго, дрыжу.
І сам ня ведаю, чаго так плачу...
Хто там? Прыдаі хутчэй і укрыжуй!
Канец хай будзе ўсім майм цярпеньям;
няхай лісты разъвеюцца з асін,
з чала краіны вырву ўсё-ж я церні,
каб болю іх ня ведаў болей сын.
Няўжо мне ранаў песня не загоіць,
што гэтакі трывожны б'еца пульс?
Поэт, які ня ведае агоній,
ня здолее уславіць Беларусь.

Праўду кажа наша прыказка: „вясельле слаўна
песньямі, а хаўтуры—выем“. Але ніякім выцьцём

цяпер не ўхаўтурыць беларускага вясельля. Дый ці сур'ёзна Пушча думае, што Беларусі гэта патрэбна, каб ён съпяваў Лазара пад кожнаю брамай? І ці ня гучыць пахабнейшым паклёпам на Беларусь заключны акорд апошняга ліста:

Жыві, жыві, знаць, дома лепей;
услухвайся ў таемны шум і шэпт,
чужсыя людзі ходзяць каля склепу (!)
пільнуй! Цябе цалуе твой Язэп.

Больш нічога і не застаецца!

Ліст ад сабакі, як відаць, Пушча знарок напісаў дрэнна (з маствацкага боку), бо ня можа-ж сабака пісаць лепш за свайго гаспадара. Але сабака, хоць і няпісьменны (пушчавы лісты яму чытае пушчаў брат), але ўсё-ж ткі ў значнай меры здолеў праняцца пушчавымі настроймі.

— Даё мой бацька, даё радня?
Жыву вось тут, жыву адзін,
я штоночы і штодня
ня маю радасных гадзін.
Добры мой, пішы яшчэ,
пішы павіны мне свае.
З песненай жыць куды лягчэй,
душа ня хоча з ёй сівець.

Так, да гэтых твораў слова Г. Гэйнэ вельмі пасуюць:

... Цяпер-жа
ў нябогі за зубам стаў зуб выпадаць...

З формальнага боку Пушча стаіць значна ніжэй за шмат каго з нашых пачынаючых поэтаў. Калі ўзяць яго мову (вяліканы, ўзываю, бежанец, катлісць (?), жыву ў шумнае (!) сталіцы), яго рыфму (штацкім—мастацкім, распалаць—сплямяць, вазёр—зор),—дык застасенца дзівіцца, ці той гэта Пушча піша, які некалі падаваў такія багатыя надзеі. Верш цяжкі, перагружены нязграбнымі і няпрыгожымі гукавымі і слоўнымі композыцыямі. Архітэкtonіка вершаў дазваляе рабіць самыя нечаканыя эксперыменты: у кожным разе—перастаноўка строф ні ў чым не зъмяніла-б вершаў; горш ня было-б, а сэнс быў-бы такі самы.

Што-ж тычыцца політычнага сэнсу пушчавых вершаў, дык мы ў большасці згодны з вывадамі А. Сянкевіча, пакідаючы ў баку некаторыя методолёгічныя моманты. Так, мы лічым, што т. Сянкевіч ня зусім дакладна тлумачыць думку Пляханава аб аналізе формальнага боку мастацкага твору. Ёсьць і яшчэ некаторыя мясьціны, з якімі мы ня можам згадзіцца.

Верш Лужаніна, прысьвечаны гадавіне, ня гледзячы на некаторыя хібы, рабіць значна лепшае ўражаньне, чымся пушчава і дубоўкава варыва. Верш Кляшторнага „Праксэда“ прадстаўляе з сябе адзін з вядомых трафарэцікаў,—спыняцца на гэтым верши ня прыходзіцца. Крыху больш цікавым для нас зъяўляецца апавяданьне К. Чорнага „Спаканьне“. У XVIII ст. расійскі книжны рынак быў

завалены безылічу перакладных сантымэнтальных романоў, у якіх пераважаў лірычна-апісальны элемэнт. Гэта даходзіла да таго, што быў роман у 300–400 старонак, увесе сюжэт якога заключаўся ў тым, што „некто женился и жена его умерла“. Для лірычна-настроенных людзей гэткая рэч і можа падыйсьці, але-ж колькі гэткіх людзей на съвеце набярэцца, якім ніколі не надакучыць набіваць сябе поснаю лірыкай! Вось да гэткага гатунку твору можна аднесці і „Спаканьне“. Апісальны элемэнт у гэтым апавяданьні зусім задушыў і той мізэрненкі сюжэцік, які там быў. Трэба мець даволі цярплівасці, каб прачытаць нават тыя 4 старонкі, што займае гэта апавяданье.

Даволі гладкім, ня гледзячы на ту ю самую тандэтнасцьць, што і ў Бядулі, зъяўляеца апавяданье Мрыя „Колектыв Яўмена“. Можа Мрыю трошкі лепей, як Бядулю, удаўся яго аброзок таму, што ён узяў толькі адзін момант, адну зъяву з пасъля-рэволюцыйнага жыцьця, а Бядуля паквапіўся на ўсё. Ну, а вынікі паляванья на двух зайцаў адразу (а там іх і болей было) даўно ўжо ўсім вядомы.

Бадай што зусім расчароўвае нас Крапіва, асабліва сваімі апавяданьнямі. Няма ўжо тут калішнія вастраты і сакавітасці, нейкімі дзікімі і няжыцьцёвымі зрабіліся гэроі ды іх дзеі. У першым апавяданьні („Доўг“) Крапіва, перш чым прыступіць да кастрычніковых успамінаў, зводзіць, паводле узвышаўскага звычаю, асабістыя рахункі, і гэта

зусім забівае ўсялякую каштоўнасць гэтага апавядання. Другое—больш цікавае. Але ўсё-ж ткі і тут Крапіва ня здолеў як сълед апрацаўваць досыць цікавы сюжэт.

Пярэдзем цяпер да публіцыстычнага разьдзелу часопіса, дзе звязаны на сябе ўвагу два артыкулы: „Аб разуменіні мастацкай творчасці і аб некаторых пытаннях у вывучэнні беларускай літаратуры“ Бабарэкі і „Альбо грай, альбо скрыпку аддай“ В. Кундзіша.

Артыкул Бабарэкі, як звычайна, вызначаецца сваёю размазанасцю і паказвае вялікі поступ у развіцці „беларускага Бялінскага“ *); ён цяпер можа гаварыць на працягу некалькіх старонак, і... нічога не сказаць—нешта накшталт лёгкай філософіі. Гэты артыкул таксама характарызуе яго здольнасць. Бабарэка бярэ верш Багдановіча „Песьняру“ і пачынае разважаць, што азначае гэта слова, а што тое, і чаму менавіта так, а не наадварот, і чаму гэта трэба разумець не як-небудзь іначай, а іменна так. І толькі ўжо на пятай старонцы робіць вывад, што матэрыялам для вершу „Песьняру“ былі думы пра песьняра, яго творчасць, яго дачыненіне да мастацтва і наогул пра ролю і значэніне літаратурна-мастацкага твору. Які глыбокі аналіз, які дыапазон крытычнай думкі, які геніяльны вывад!!! Прыблізна такую самую операцыю

*). Так называе Бабарэку Кундзіш („Кр. Ніва“, 1927 г. № 16).

праабляе Бабарэка і з вершам Гаруна... на тую-ж тэму. Калі прыняць пад увагу, што гэты артыкул зъяўлецца ўступам да кнігі пра творчасць Дубоўкі, дык пэўне-ж Дубоўка разам са ўсёй сваёй творчасцю патоне ў моры паперы, якую змарнуе паважаны „крытык“ на такую справу; а на паверхні гэтага мора будуць адзінока хістацца, нібы ўбогія чаўны, нямногія, але „гэніяльныя“ крытыкавы думкі.

І ў гэтым кашападобным артыкуле можна ўлавіць некалькі паасобных думак, якія выказваліся „беларускім Бялінскім“ і раней, але ў інакшай крыху форме. Першае—гэта палажэнье Бабарэкі пра „мастацтва для мастацтва“. Паважаны крытык мае нахіл думаць, што „мастацтва для мастацтва“ (або як яго называюць—„чыстае мастацтва“) зъяўлецца нікчэмнаю забаўкаю. Съследам за Кауцкім Бабарэка кажа: „Я з свайго боку дадам, што тая мастакі падобны дзесятам, якія забаўляюцца рознымі цацкамі“. Няпраўда, тав. Бабарэка! „Чыстае мастацтва“ прадстаўляе сабою адну з самых моцных зброяў ваяўнічай буржуазіі ў галіне маастацтва. Об'ектыўна яно можа прыносіць большую шкоду часамі, чымся нават чэмбэрленаўскія гарматы, атручваючы съядомасць клясы; а об'ектыўна вы зрабілі-б ня вельмі ўжо вялікую паслугу для рэволюцыі, каб заклікалі рабочых і сялян у наступ, суцяшаючы, што „гэта Чэмбэрлен у цацкі гуляе, мы яго—сьнежкімі“. Мы лічым, што Бабарэка тримаецца такога пагляду па сваёй наіўнасьці,

але раім яму гэту наіўнасць адкінуць, а болей сур'ёзна ўдумацца ў гэта пытанье.

У другім месцы Бабарэка заяўляе:

„... Каштоўна тая творчасць, якая ўвасабляе ў вобразах мастацкіх, ці, іначай ка-
жучы, матэрыялізуе ў формах мастацкага слова *самасвядомасць чалавека* (курсіў аўта-
ра), менавіта—чалавека, а ня рэчаў, розных
адцягнасцяў і „праўды тэй, што ў небе“ і г. д.

Такім чынам, Бабарэка лічыць каштоўным толькі той твор, які прадстаўляе сабою ўвасабленыне съяв-
домасці чалавека, зусім адкідаючи тыя фактары „рэчы“, якія адыхрываюць асноўную ролю ў сфор-
маваныні гэтай съявдомасці. Не гаворачы ўжо пра статычнасць гэтай формулы (бярэцца дзейнік і выключаецца дзея), яна дапускае ацэнку любога твору толькі па формальных адзнаках. Адгэтуль у вачох крытыка могуць мець аднолькавую вар-
тасць пагромны твор якога-небудзь Меражкоў-
скага і рэволюцыйны роман, скажам, Зарэцкага. Так і толькі так можна разумець формулу Баба-
рэкі, пабудаваную ў кожным разе не з матэрыя-
лістычнага матэрыялу!.. З меркаваньняў далікат-
насці аднясем і гэту формулу да бабарэковай наіў-
насці. На блытанай клясыфікацыі мастацкіх
твораў па іх форме мы спыняцца ня будзем, бо
тут справа зыходзіць да ўмоўных тэрмінаў; Баба-
рэка толькі ня здолеў разабрацца як належыць у
зымесці гэтих тэрмінаў і безнадзейна ў іх заблудзіў.

Кундзіш у сваім артыкуле „Альбо грай, альбо скрыпку аддай“ накінуўся на апошні зборнік вершаў Андрэя Александровіча і разматлашыў яго ўшчэнт. Узяўшы поэму Александровіча „Дваццаць“, Кундзіш па ўсіх правілах гэту поэму згвалціў і ўзвеў на Александровіча столькі грахоў, што проста застаецца дзівіцца, як гэта Александровіч да гэтага часу вольна ходзіць па вуліцы *).

Рэшта матэрыялаў у гэтым нумары прадстаўляе бесстароннія досьледы па тых ці іншых пытаньнях. З іх асабліва цікавым зьяўляецца нарыйс аб татарскім тэатры. У гэтым-жа нумары „Узвышша“ ўпяршыню завяло аддзел „Культура мовы“, даволі цікавы і карысны. З тых меркаваньняў, якія выказаны ў аддзеле, нам здаюцца зусім беспадстаўнымі дзівве апошнія заўвагі Л. і В. Л. Слова „страніца“ нам не даводзілася нідзе спатыкаць у беларускай мове,—ужываецца „старонка“, а слова „балона“, якое Л. пропануе ўвесыці, было-б штучным і незразумелым для мас. Тоё самае можна сказаць і пра слова „ратайства“, якім В. Л. пропануе замяніць слова „зямляробства“. Няможна згадзіцца і з мотываваньнем В. Л. і Л. гэтых пропоныцый, па іх выходзіць, што нам трэба вяртацца ў мове ледзь не да часоў „цара Батуры“, прынамсі аўтар падае прыклады прыблізна з таго часу. У нас ёсьць жывая мова і замяняць яе тэрміны

*) Больш падрабязна пра гэты артыкул гл. наш артыкул „Гаманіць—галава не баліць“.

даўно вышаўшымі з ужытку, па меншай меры,
было-б дзіка.

Вось і ёсё, чым пацешыла нас „Узвышша“ ў
сваім апошнім нумары. Якія-ж выводы можам мы
зрабіць з гэтага?

Перш усяго, паколькі сябры „Узвышша“ ня
друкуюцца ні ў аднэй з беларускіх часопісіяй, ап-
рача сваёй, мы можам разгледзець гэты нумар ня
толькі, як чарговы этап у жыцці згуртаванья,
але і як чарговы этап разьвіцця кожнага паасоб-
нага яго сябра. Паколькі нумар, як відаць, пры-
сьвечаны дзесятай гадавіне Кастрычніка, дык ён у
пэўнай меры зьяўляўся і політычным экзаменам
як для самога „Узвышша“, так і для яго сяброў.
І гэтага экзамену ні „Узвышша“, ні яго сябры вы-
трымаць ня здолелі, і мы ў гэтым яшчэ больш
пераканаемся, калі прасачым за творчасцю па-
асобных сяброў „Узвышша“ за ўесь гэты час.

Уладзімер Дубоўка за час сваёй працы ва
„Узвышшы“ напісаў і надрукаваў зборнік „Наля“.
і пачаў цяпер друкаваць поэму „Кругі“. Аб збор-
ніку „Наля“ нам пісаць ужо даводзілася і нам няма
патрэбы тут падрабязна спыняцца на ім. Мы раз-
глядаем зборнік і поэму, як паступовыя тычкі твор-
чага занядаду Дубоўкі. Паслья выхаду гэтих тво-
раў ранейшая популярнасць Дубоўкі (прауда,
толькі ў вузкіх колах, бо шырокай масе творы
Дубоўкі недаступны) пачынае замяняцца роўна-
дышам да яго творчасці, якая стала бледнаю і

нясьвежаю, страціла тыя колеры, якімі звязла ў
пачатку творчага шляху поэты. Чым далей, тым
больш поэма ўжо зьяўляеца другім крокам да
заняпаду пасъля „Налі“.

Язэп Пушча калісъці падаваў дужа багатыя
надзеі, як съвежы, орыгінальны поэта. Але надзеі
надзеямі і засталіся. Ад „рыкаючай раніцы“ да
падазрэнага „вітаізму“, ад „вітаізму“ да недалуж-
нага зборнічка „Дні вясны“ і нарэшце да славутых
лістоў, якія ставяць крыж на мастацкай каштоў-
насъці твораў Пушчы і зынімаюць маску, даволі
ўжо падзёртую, з яго ідэолёгічнага твару. Пушча,
як поэта, можа зацікавіць ужо толькі тыя колы
насельніцтва, якія яшчэ не ачухаліся ад каstryчні-
кавага ўдару, якія захлобваюцца над творчасцю
Есеніна, асабліва над тымі „творамі“, што прыпіс-
ваюцца Есеніну і распаўсюджваюцца рознымі цём-
нымі асобамі. Для рабочых, для сялян, для савец-
кай інтэлігенцыі Пушча памёр. І ў гэтym вінна
перш усяго тая організацыя, якая зъбіла Пушчу з
правільнай дарогі і павяла па аблудных съцежках
упадніцтва—у гэтym вінна „Узвышша“.

Такі-ж самы лёс, як відаць, чакае і Крапіву
Яго творы з кожным разам усё болей робяцца
блеклымі і няцікавымі. Трапіўши ў сэктанцкае
акружэньне „Узвышша“, Крапіва страціў тую ўста-
ноўку, якая падтрымлівала яго сатыру—сувязь з
бягучым жыцьцём, сувязь з грамадзкасцю. Шчыра
кажучы, Крапіва мог-бы сур'ёзней аднесціся да

тых перасьцярог, якія яму ў гэтым кірунку робяцца, і зъмяніць свой шлях. У гэтым была-б вялікая ка-рысьць і для яго самога і для беларускай літара-туры.

Крыху горш стаіць справа з Бядуляй. Прапра-
цеваўшы на літаратурнай ніве блізка 20 год, ён
стаў лічыць свае творы „непагрэшнымі“. А на
справе аказалася, што ў гэтых творах вельмі і
вельмі многа грашкоў. Больш того. Аповесьць
„Салавей“, надрукаваная ва „Узвышы“, зъяўля-
ецца ў Бядулі вялікім адступленнем назад. Па-
ставіўшы сабе задачай даць гістарычную аповесьць,
Бядуля ня здолеў у ёй даць гістарычны колёрыт,
ня здолеў увязаць дзею з эпохай, палічыўшы, ма-
быць, непатрэбным прапрацаўшы той вялікі запас
матэрыялаў, які ў нас ёсьць па пытанню аб
прыгонным тэатры. Не дапамагло і ўвядзенне
(часамі вельмі няўмелае) сюжэтаў з народных ка-
зак, і намёкі аўтара на час дзеі не затушавалі сут-
насці. Аўтар даў не рэальны малюнак, не пака-
заў, як гэта было ці магло быць, а расказаў у
такой форме, як яму трэ' было, каб адпаведным
чынам разьвіць дзею, вынікающую ў нетрах яго
ўласнай інтуіцыі, і заместа прыгоннага артыста, а
пасля паўстанца „Салаўя“ вышаў кніжны парты-
зан з апошній вайны. Хібы ў мастацкіх прыёмах
яшчэ болей псуюць справу. Але гэтыя хібы яшчэ
болей паглыбляюцца ў апавяданні „Дзесяць“,
разгледжаным вышэй. Бядуля таксама, як і Дубоў-

ка, шпаркімі крокамі ідзе да заняпаду. Яшчэ горш ён робіць тым, што на кожную крытыку яго творчасыці глядзіць, як на асабістую абрэзу, аб чым съведчыць ліст Бядулі ў „Звязыдзе“ адносна рэцэнзіі Ул. Ж. на зборнік поэм Бядулі. Тымчасам об'ектыўна горшую ролю для Бядулі адыхрываюць тыя падхалімы, якія закатваюць вочы перад ім і кожную яго недарэчнасць гатовы назваць чудоўным пэрлам мастацтва. Бядулі больш усяго трэба съцерагчыся такіх прыяцеляў, як Ул. Жылка, які паспяшаўся паведаміць грамадзтва, што гэта ня ён пісаў пра бядулевы поэмы; трэба зазначыць, што наўрад ці хто лічыў яго здольным напісаць гэткі артыкул. Ня трэба баяцца крытыкі, якая выкryвае недахваты. Найгоршы вораг пісьменьніка— гэта той, хто закрывае вочы на хібы і піша пахвальныя оды яго творам. Можна думаць, што гэткія пахвальныя рэцэнзіі ў значнай меры і вінны ў некаторым (будзем спадзявацца часовым) заняпадзе З. Бядулі.

Пра узвышаўскую моладзь рана яшчэ гаварыць. Усе яны пакуль што яшчэ зусім мала сформаваліся, як пісьменьнікі, і могуць яшчэ паддавацца самым рознастайным уплывам. Ці пойдуць яны ў далейшим шляхам сваіх правадыроў, ці можа зразумеюць памылковасць свайго сучаснага шляху— пакажа будучыня. А пакуль што вельмі цяжка даць ацэнку іх літаратурнага шляху з тэй прычыны, што гэтага шляху яшчэ ня было.

Што тычыцца агульнага шляху „Узвышша“ за час яго існаваньня, дык ён для нас ясны і быў прадугледжаны ў цэлым шэрагу артыкулаў, выступленьняў і г. д. зараз-жа пасъля апублікавання організацыйнай пляцформы згуртавання. Паступовы адыход „Узвышша“ ад „Маладняка“, ад усіх беларускіх газэт і часопісяй, разрыў усялякіх сувязяй з грамадзкім жыццём і самою грамадзкасцю — усё гэта праходзіла на іншых вачох і цалкам спраўдзіла тыя пэрспэктывы, якія былі вызначаны „Маладняком“ у сваёй дэкларацыі ў мінулым годзе. „Узвышша“ зрабілася сэктаю, не хавае нават гэтага цяпер, не знайшоўшы нічога лепшага, як у кастрычніковым нумары сваёй часопісі адвесці месца для політычнай дэмонстрацыі свайго сябра Язэпа Пушчы. Ня робячы з гэтай дэмонстрацыі ніякіх організацыйных вывадаў у стасунку да Пушчы, не агаварваючы яго выступленыне, згуртаваныне „Узвышша“ гэтым самым падкрэслівае сваю солідарнасць з гэтым песьняром ярэмічаўскага толку і з яго выступленнем. Гэта і адкрывае нам твар гэтай сэкты, твар, які і да гэтага часу старанна прыкрываўся паказным, бляскам дэкларацыйных выгукau.

Мы ня зьбіраемся заглядаць у будучыню, але той малюнак ідэолёгічнага і формальнага занападу, які прадстаўляе сабою „Узвышша“, пяпер ні да чога добра гавесці ня можа. Дзе яно, тое ўзвышша беларускай пролетарскай літаратуры,

якое абяцала „Узвышша“? У вершах Пушчы, у штампованных параграфах Бядулі? Практыка „Узвышша“ найлепей паказвае нам, як далёка часамі разыходзяцца слова і справы. Прыклад „Узвышша“ павінен стаць перасъцярогаю для ўсіх іншых на-
ших літаратурных організацый. Самім-жа правады-
ром „Узвышша“ трэба, пакуль ня позна, перагле-
дзець пройдзены імі шлях і сур'ёзна ўзважыць
усе тыя памылкі, якія былі імі дапушчаны.

Сынекань—1927 г.

„ТУ ТЭ ЙШЫ Я“

... Sie tranken heimlich Wein
Und predigten öffentlich Wasser...

H. HEINE *).

З таго самага часу, як пачалі ўсё болей і болей ускладняцца формы чалавечых узаемаадносін, з таго самага часу, як вынікла колізія паміж паасобнымі группамі людэкой грамады,—пачала формавацца і ўзрасташа вельмі харктарная, хоць і ў значнай меры дыфэрэнтаваная, група людзей; прынцыпы гэтай групы выявіліся ў прыказцы—„маяхата з краю“; назуву гэтай групы ў нашы дні сталі, як нейкі ганебны ярлык, прышчэпліваць да самых рознастайных людзей, і ўсе гэтыя людзі аднолькава выказваюць сваю крыўду на гэтую назуву. Мы маєм на ўвазе мяшчанства—тую катэгорыю соцыяльнага і псыхолёгічнага парадку, якая ў нашы дні робіцца небясьцупечным месцам для адных, рыфам, на якім яны баяцца патапіць свой ортодоксальны ка-

*) ... Употайку пілі яны віно,
На людзях вадой частавалі.

Г. ГЭЙНЭ.

рабель, і жупелам для другіх, якія самі, не разумеочы яго сутнасьці, старающца напужаць сваіх супраціўнікаў у тэй ці іншай спрэчцы. Дзьве асноўныя катэгорыі мяшчанства—мяшчанства, як фактар соцыяльны, і мяшчанства псыхолёгічнае,—яны ў жыцьці бадай што не супадаюць; не заўсёды першае аргументувае другое і другое паказвае прысутнасьць першага. У нашым артыкуле нас, бязумоўна, болей цікавіць другая катэгорыя, як маючая значна большае дачыненьне да пытанняў літаратурнага мастацтва, чымся першая.

Што-ж такое мяшчанства? Найбольш устаноўлены погляд звязвае звычайна гэта разуменіе з вобразам нізенъкай ціхай хаткі, дзе можна „кашу на падлогу класьці“, дзе ўсё прыбраныне вызначаецца абсолютнаю стопрацэнтнаю бязгустоўнасцю, дзе адсутнічае ўсякае пачуцьцё стылю і дзе на съценцы зусім спакойна могуць ужыцца портрэт Сталіна побач з выразаным з „Нівы“ портрэтам якого-небудзь Мікалая Мікалаевіча. Увязваюць гэта разуменіе яшчэ і з настойным імкненіем да найбольш вытрыманай, з надворнага боку сімэтрыі; нарэшце, кажуць, што ўсякая абмежаванасць ёсьць мяшчанства. Усіх вызначэнняў нельга пералічыць, але, на наш погляд, найбольш спрапорядлівым зьяўляеца апошнє з прыведзеных намі.

А. В. Луначарскі ў сваім артыкуле „Разновидности мещанства“^{*)}) піша так:

^{*)} А. В. Луначарский. „Мещанство и индивидуализм“.

„Што-ж такое для нас культурнае мяшчанства? Гэта духоўная ўласцівасць усіх і ўсякае буржуазіі на ўсе яе эпохі, а таксама ўласцівасць тых груп, якія знаходзяцца пад яе ўплывам,—мала таго—гэта духоўная ўласцівасць усіх клясаў і груп, псыхіка якіх вызначаецца прыватнаю ўласцівасцю, як базісам іх культуры“.

З гэтага вызначэння мы можам уявіць сабе падставу мяшчанства, яго соцыолёгічны базіс. З другога боку, рэальнае жыцьцё дае нам грубейшыя адзнакі мяшчанства—яго нярухомасць, консерватыўнасць (бытавая і псыхолёгічная): адсюль захапленыне мяшчанства ідэаламі даўно мінуўших дзён (напрыклад, мастацкія густы мяшчанства ілюструюцца так званымі романсамі—мастацкім жанрам 40—60 г. г. мінулага стагодзьдзя). Усё новае мяшчанствам успрыймаецца туга, разглядаецца яно, як чужое і варожае. Адным словам, увесь псыхічны твар гэтай групы зводзіцца да адмежаванасці і адмежаванасці. Той самы Луначарскі піша: „Адмежаванае поле, плот—гэта сымболі прыватнай уласнасці індывідуалізму ў сэнсе стварэння сваёй адмежаванасці ад іншых, ад грамады“. Зусім зразумела, што мяшчанства, як псыхолёгічная катэгорыя, можа вельмі лёгка адрывацца ад сваёй экономічнай базы і абсталёўвацца на зусім нечаканых позыцыях. Так, ідэя А. М. Калантай аб „Крылатым Эросе“ многімі людзьмі, далёка нібыта не мяшчанамі, прыстасоўвалася да

сваіх індывідуальных мэтаў; на гэтым грунце здараўліся самыя дзікія гісторыі, як, напрыклад, чубару́шчына і ёй падобныя.

Наша беларускае мяшчанства да гэтага часу знайшло сабе адбітак ў п'есе Янкі Купалы „Тутэйшыя“. З гэтага пункту погляду мы разгледзелі гэты твор, не ўваходзячы ў поўны яго аналіз. Беларускія гарады, у тым ліку і найбольшы з іх— Менск, прадстаўлялі і прадстаўляюць значную базу для стварэння мяшчанства. Гэта даволі такія ціхія гарады з ня вельмі разъвітаю індустрыяй, з вялікімі кадрамі дробных гаспадарак, маючы ў сваіх межах і значную колькасць зямляробаў,— яны не маглі ня выхаваць у сваіх зарослых тра вою вулічках і завулках многіх пакаленіяў консерватыўных і аблежаваных людзей. Сама гісторыя Беларусі, гісторыя нясуспынных войн, выкрышталізоўвала лепшых, дужэйших людзей і аддавала іх на службу іншым культурам, і нярухомымі заставаліся ў нашых гарадох „тутэйшыя“, якія з апаскаю праходзяць міма кожнай жыццёвой зьявы. Вось гэтых „тутэйшых“ і выцягнуў з іх зялёных завулкаў Янка Купала. Композыцыя п'есы— гэта композыцыя харектарная для многіх вершаваных твораў Янкі Купалы; розніца толькі тая, што тут ідэі выліваюцца ў форму жывых людзей. У п'есе зьяўляецца ў рэальных вобразах барацьба польскай і расійскай наўкуі за Беларусь, бясьcильныя патугі расійскіх і польскіх патрыотаў давесьці свае пабу-

даваныя на... іх-жа патрыотызыме палажэнъні. Мы ў п'есе Купалы дадатных тыпаў ня знайдзем. Купалавы гэроі гавораць самі за сябе. Вось Наста Пабягунская—тып, які адбівае ня толькі дзяўчат, але і пэўную катэгорыю мужчын. Гэта свайго роду жывая газэта, якая аб усім мае „пэўныя весткі“ і разносіць гэтых „весткі“ па горадзе з нязвычайнаю адданасцю. Гэта яшчэ бляды тып. Больш яскравая і больш частыя госьці беларускіх літаратурных твораў пра мінуўшчыну—спраўнік, поп, пан, былія гаспадары Беларусі бяз масак, без адзеньня, непадробленыя. Губэрская дама—новая фігура, але цікавая ў тым сэнсе, што зьяўляеца ў беларускай мастацкай літаратуры першаю ластаўкай, з таго кола, якое яшчэ чакае сваіх бытапісацеляў свайго дасьледчыка, хаця-б на архіўных матэрыялах. Але самым яскравым, самым тыповым і не-паўтарым зьяўляеца Мікіта Зносак, колескі рэгістратор, чыноўнік чатырнаццатае клясы. На жыцьцё ў яго німа свайго погляду; яго думкі ня могуць выйсьці за межы „брахалкі“, губарнатарскай канцэлярыі, чыноўніцкіх рэгалій і, наогул, захаваныя свайго няпрыкметнага існаванья. Круга-гляд яго звужаны і ня можа выйсьці за межы яго дробных інтарэсаў. Ён ня можа ўцяміць, чаму гэта людзі імкнутца зъяніць існуючы парадак. Да новага ён адносіцца варожа таму, што гэтае но-вае парушае яго асабовыя інтарэсы, яго ўстаноўлены ўклад жыцьця. Тым ня менш—інстынкт сама-

абароны прымушае яго прыстасоўвацца да новых умоў. Прыстасаванье гэта спэцыфічнае: зводзіцца не да ўсваеня сутнасці новага парадку, а да набыцця нейкіх надворных форм; так у нашы дні некалькі няпрызнаных поэтаў пачалі разьбіваць радкі сваіх вершаў на некалькі кавалкаў і лічаць, што гэтым самым яны робяцца футурыстамі—Маякоўскі, бачыце, таксама разьбівае радкі... Мікіта Зносак перад прыходам палякаў вывучае польскую мову, перад прыходам бальшавікоў пачынае вучыцца аратарскаму мастацтву. На ўсякі выпадак ён „знаёміца“ і з беларускаю літаратурой. Ён ведае:

Беларусь, мая старонка,
Куток цемнаты,
Жыве Шыла, Грыб, Мамонька,
Будзеш жыць і ты...

Колькі ў нас цяпер яшчэ водзіцца гэткіх-жэ Зноскаў, гэтак званых крытыкаў, якія мала знаёмы з беларускай літаратурай, але „крытыкуючы“ бяруць сваімі здольнасцямі дагадзіць кожнаму, хто сустрэнецца на дарозе,—

„швейцару, дворнику для избежанья зла,
собачке дворника, чтоб ласкова была“.

А ці мала ёсьць у нас і цяпер людзей, якія ўчора яшчэ выгіналіся перад кожным сустрэчным, якія былі „верноподдаными“ да 1917 году, шчырымі палякамі ў 1919—20 годзе, а цяпер зрабіліся „марксystымі“ і самымі энэргічнымі „барацьбітамі“ за беларускую культуру,—усё гэта дзеля таго, каб

ня спыніць сваю рэгістратарскую кар'еру. Непачаты кут у нас яшчэ гэтых „тутэйшых“. Калі гэткаму ў чым-небудзь не пашанцуе, дык ён ня грэбую ніякім спосабамі, каб вылезьці сухім з вады.

Гэткі тып паміж справамі раскажа жонцы га-
дзенькі анекдот пра комуністых, а дзе трэба—ка-
зырне сваімі рэволюцыйнымі заслугамі: „адна
знаёмая маёй цёткі ведала студэнта, што працеваў
у 1906 годзе ў адным падпольным гуртку“... Ад-
ным словам, гэта чалавек, якіх многа, пра якіх
пісаў нямецкі поэт:

...Sie tranken heimlich Wein,
Und predigten öffentlich Wasser.

Янка Купала ў непаўтарымай фігуры свайго
Мікіты Зноска паказаў зборны тып „тутэйшых“. Таму часамі і здаецца гэты Зносак ня зусім жы-
вым чалавекам, што ў ім заключаецца шмат людзей. Але тое, што Купала браў ад розных асоб
гэтага тыпу, у вобразе Зноска зълілося ў адзіную
суцэльную гармонію, у колектывуны портрэг беларускіх „тутэйшых“ у найбольш цяжкую для іх
пару—1918—20 гады. Але „тутэйшыя“—жывучы на-
род. Усё перажылі, усё перанесылі і цяпер час-ад-
часу высоўваюць на съвет свой агідны твар. У ра-
сійскім друку шмат пісалі пра барацьбу з мя-
шчанствам у літаратуры і ў жыцьці і Бухарын, і
Луначарскі, і многія другія. У нас гэта пытаньне
яшчэ ня ставілася, і ўжо цяпер „тутэйшыя“ на-

паўзьлі на найменш абаронены ў нас вучастак—у літаратуру. Ужо сягоныя на старонках беларускіх часопісій і газэтах замільгалі экстэтэчныя сълюнівенькія вершыкі.

А гэта сур'ёзная пагроза для нашай літаратуры. Трэба нашым літаратурным крытыкам напружыць усе сілы, каб паставіць „тутэйшых“ на ўласцівае ім месца і ня даць ім запанаваць у беларускай маладой літаратуры. На апошнім зьезьдзе КПБ т. Кнорын падкрэсліў, што толькі тады крытыкі з марксыцкім ухілам могуць лічыцца сапраўднымі марксыцкімі крытыкамі, калі яны перамогуць сваіх літаратурных праціўнікаў. На беларускую літаратуру, на беларускае мастацтва вядуць наступ „тутэйшыя“—мяшчанства. Вось сапраўдная магчымасць выявіцца сур'ёзнай крытыцы, такої неабходнай для падрастаючай беларускай літаратуры.

Сынегань—1927 г.

ТВАРАМ ДА ЧЫТАЧА

У разгары літаратурнай дыскусіі, у запале спрэчак адносна формальнаі ці ідэолёгічнаі стараны твораў таго ці іншага аўтара мы бадай што ніколі не ўспаміаем пра „трэцюю сілу“ ў літаратуры, пра ту ю сілу, якая мае права прэтэндаваць на першае месца, пра чытача мастацкай літаратуры. Калі-ж часамі хто дзе і ўспомніць пра чытача, дык толькі мімаходам, такім тонам, што „пісатель пописывает, читатель почитывает“... і ўсё.

Нам думаецца, што ў літаратурнай публіцыстыцы пытанье пра чытача павінна было-б займаць больш выдатнае месца, чымся гэта ёсьць цяпер. Беларуская мастацкая літаратура прарабіла ўжо занадта вялікі шлях, каб моўчкі абмінаць гэта пытанье. Мы ня ставім пытанье аб тым, каб пісьменьнікі выконвалі заказы чытача—гэта было-б па меншай меры дзіка. Але да голасу яго прыслушацца вельмі і вельмі варты, бо дрэнны канец чакае таго пісьменьніка, які ня ведае, хто і як яго чытае. У нас на Беларусі справа збліжэння пісьменьніка з чытачом пакуль што яшчэ толькі

малюецца ў пэрспэктыве. Ніводная, здаецца, бібліотэка, не завяла яшчэ. систэматычнага вучоту карыстаньня кнігамі, і аўтары прымушаны здавальняцца вельмі расплыўчатымі, нявыразнымі і аднабокімі лічбамі рэалізацыі тыражу кнігі. Мы ведаем, напр., што зборнік Зарэцкага „У віры жыцця“ вышаў другім выданьнем, кнішка Ц. Гартнага таксама вышла другім выданьнем; знача, першыя выданыні гэтых і яшчэ некаторых кніжак разышліся. Мы ведаем, што на базе выдавецтва мёртвым грузам заляглі творы узвышаўскіх „апосталаў“ Дубоўкі і Пушчы.

Гэтыя факты нам гавораць вельмі многае, але ўсё гэта вельмі туманнае і нявыразнае. Застаўца неразвязанымі кордынальнейшыя пытаныні. Якія кніжкі найлепей чытаюцца рабочымі, якія сялянамі? Якія заўвагі да кніжкі зъяўляюцца ў чытачоў? Які жанр найбольш цікавіць, што гавораць чытачы пра мову, пра стыль, пра композыцыю паасобных аўтараў.

Адказ на гэткія пытаныні меў-бы для беларускіх пісьменнікаў нязъмерна вялікае значэнне як пры пісаныні, так і пры апрацоўцы твораў. З другога боку, об'ектыўная і бесстаронняя ацэнка чытаючай масы вельмі многім нашым „кандыдатам у бясьмертныя“ адразу паказала-б іх сапраўднае месца ў літаратуры.

У Расіі і на Украіне ў многіх мясцох право-дзіцца систэматычнае падагульванье карыстаньня

кнігамі ў бібліотэках і прадажы кніг. У нас-жа гэтага пакуль што ніяма^{**}). Мы дазволім сабе дзеля гэтага выкарыстаць некаторыя даныя Расіі і Украіны^{**}) і па аснове іх выказаць некаторыя думкі па сутнасьці закранутага намі пытанья.

Адным з асноўных вымаганьняў, якія ставіць чытач да кнігі,—гэта зразумеласьць мовы. Сярпухоўскі рабочы пра кнігу Пільняка адзываецца так:

— На каком языке написана? На русский что-то не похоже.

На Васількоўскім заводзе (каля Кіева) „Пільняк побывал у многих, но из-за его слога и манеры письма непонятен“. Пра таго-ж Пільняка каломенскі ліцейшчык кажа: „Взял посмотреть, принес обратно. Такие слова сам чорт не разберет. Словарь, что-ли, в конце книги прилагать нужно“. Скардзяцца і на Бабеля і на Маякоўскага.

У нас справа з моваю стаіць горш, чымся ў Расіі. Як агульнае правіла, не паступае ніякіх скаргаў на мову тых пісьменнікаў, якія менш усяго адыходзяць ад жывой народнай мовы. Культура мовы нам бязумоўна патрэбна, але калі гэта

^{**) У мінульым годзе рэдакцыя „Маладняка“ даручыла аднаму з супрацоўнікаў часопісі дастаць лічбы хачы-б з аднай раённай бібліотэкі ў Менску. Лічбаў не знайшлося ані ў воднай.}

^{**) Па матэрыялах часопісі „На літературном посту“, 1926—27 г.}

„культура“ праводзіцца па „увзышаўскаму“ рэцэпту, дык тады... У выніку, калі чуюцца ў нас дзе скаргі на мову пісьменнікаў, дык львіная доля з гэтых скаргаў прыпадае зноў-жа на долю узвышаўскіх абаронцаў „культуры“ мовы.

Радавому чытачу найбольыш імпонуе самы просты, нескладаны стыль. Гэта адна з тых прычын, па якіх у рабочых бібліотэках бадай што на першым месцы стаіць запатрабаваныне на творы клясыкаў. Рабочы прыходзіць і кажа: „Дайте мне какого-нибудь Лермонтова“.

І нельга сказаць, каб у гэтым жаданьні атрымаць „какого-нибудь Лермонтова“ хаваецца ідэёвая блізкасць да клясыкаў. Работніца Трохгорнай мануфактуры так кажа пра „Войну и мир“: „Не хочу больше читать про старое, дай мне новую. Вот читала и думала о войне с Наполеоном. Конечно, жалко, но и так уж настрадалась с этими войнами“... Можна знайсьці шмат падобных водгukaў пра клясыкаў. Нам трэба таксама памятаць, што на Беларусі найбольш выданняў вытрымала „Дудка Беларуская“ Багушэвіча, „Тарас на Парнасе“ і г. д., дый цяпер гэтых кніжак нідзе нельга дастаць. Адзінаю прычынаю гэтага, на наш погляд, зъяўляецца простая мова гэтых кніжак і іх лёгкі стыль.

Калі мы пярэйдзем да тых жанраў, якія найбольш цікавяць радавога чытача, дык убачым,

што ў большасці выпадкаў—гэта авантурныя, прыгодніцкія романы і наогул творы з багата развітым дынамічным сюжэтам. Пра іншыя кнігі нярэдка можна спаткаць даволі едкія водгукі. Усюды найбольш цікавіца творамі Сінклера, Лондана; „Цемент“ Гладкова таксама стаіць не на апошнім месцы. У нас справа стаіць у гэтым напрамку значна складней. Мы толькі-толькі ўзьбіліся на прозу і яшчэ не дайшлі да яе рэзкай дыфэрэнцыяцыі; калі наступіць гэты час, тады, бязумоўна, і выявіца больш выразна інтарэсы беларускага чытача. Але ёсьць і ў нас некаторыя факты і даволі паказальныя. Аповесьць Вольнага „Два“ з 6000 тыражом (ды яшчэ і поруч з яўрэйскім перакладам) разышлася бадай што поўнасьцю за тры гады без малога. 2 тысячны тыраж апавядання Р. Мурашкі „Стрэл начны ў лесе“ рэалізаваўся за 1 год 4 месяцы менш чым на 50 процентаў (апавяданьні Мурашкі прадстаўляюць з сябе ў большасці лірычныя абразкі з слабым развіціцём сюжету). Вельмі добра разыходзяцца і апавяданьні Зарэцкага ды Чарота; мы лічым, што дынамічнасць у развіціці іх сюжетаў адыграла ў гэтай справе не малую ролю.

Ды гэта і зусім зразумела. Радавы чытач хутчэй і лягчэй успрымае дынаміку жыцця, чымся статыку. Рабочы ня будзе стаіць на месцы ды разважаць, „дзе пачатак таго канца, якім канчаецца пачатак“. Гэта ні ў якім выпадку ня можа

адпавядцаць тым элемэнтам псыхікі, якія нараджаюцца ў съціслым узаемадзеянні з працоўным ко-лектывам і ў працы калі машины. Нездарма ў старав час славуты „Нат Пінкертон, кіроль сы-щиков“, ды іншыя падобныя „пэрлы“ знаходзілі сабе прыхільныя адносіны сярод рабочых. Цяпер у нас наступае эпоха культурнай рэвалюцыі, калі ў рабочым асяродзьдзі адбываецца пэўны пералом у бок аформлення элемэнтаў яго эстэтыкі, а знача, і яго літаратурных густаў. Але мы пэўны, што для радавога часта заўсёды застаецца ідэалам у мастацкім творы дынамічнасць дзеі, вост-рае і нечаканае завязванье і развязванье ін-трыгі ды іншыя элемэнты прыгодніцкага роману. Мы лічым, што нам у далейшым трэба было-б паклапаціцца аб тым, каб даць масаваму чытачу лёгкую і даступную кніжку ў гэтым жанры. „Нат Пінкертон“, „Палач города Берлина“ ды іншыя прапаведнікі буржуазнай моралі пакончылі ў нас жыцьцё разам з сваёю клясаю. Але імкненне да лёгкай кніжкі, даступнай, зразумелай і цікавай— яно ня зынікла, дый нічога дрэннага ў гэтым няма. Наадварот—патрэбна і неабходна было-б нала-дзіць выданье сэрыі прыгодніцкіх кніжак цаною ў 15—20 капеек, не асабліва ганяючыся за тэхнікай выданья, але звярнуўшы грунтоўную ўвагу на распрацоўку ў іх сюжэту і на ідэолёгічнае афор-мленыне. Сіл на гэта ў нас хапіла-б, а з боку срод-каў такое выданье наўрад ці прынесла-б вялікія

страты таму выдавецтву, якое за гэта ўзялося-б. Пытанье аб стварэнні рэволюцыйнай романтыкі—ужо ня новае пытанье. Пра гэта шмат гаварылі, шмат дзе пісалі, але гэтым справа і аблежавалася. А чытак ня мае кнігі для лёгкага чытанья.

Побач з гэтым выступае яшчэ адно пытанье. У нас цяпер захапіліся выданьнем солідных тоўстых кніг, багатых па тэхніцы, па зъместу і г. д. Гэта, бязумоўна, паказвае пэўную сталасьць, падае шмат аўторыгтэту нашаму выдавецтву і г. д. Але большасьць усіх гэтих выданьняў мае адну значную хібу, якая часамі затуляе іх добрыя якасці: яны не портатыўныя. У дарозе, у часе адпачынку і г. д. гэтыя выданьні могуць прадстаўляць сабою вельмі цяжкі матэрыял для чытанья (у літаратурным сэнсе). Другі момант—адсутнасць перакладной літаратуры. Да гэтага часу толькі „Маладняк“ наважыўся парушыць нашы традыцыі і выдаць некалькі кніжак перакладаў з чужаземных моў, дый то гэтыя кніжачкі не разылічаны на шырокага чытача, а браліся, галоўным чынам, як узоры мастацкіх дасягненняў тэй ці іншай краіны. Дзяржаўнае выдавецтва Украіны ды іншыя украінскія выдавецтвы выпускаюць цэлымі пачкамі пераклады з чужаземных моў. Выходзіць збор твораў Д. Лондана ў 30 томах (пар. „Нязвычайны адрывак“—44 стар.), выходзяць кніжкі Сінклера і г. д. Для нас было-б бязумоўна не па сродках такое выданье. Але

вельмі і вельмі рацыянальным было-б выданье не якой-небудзь 10-капеечнай кніжніцы, накшталт „Універсальнай бібліотекі“. Гэта апошняя выдае лепшыя творы расійскіх і чужаземных пісьменьнікаў, не саромячыся часам павялічваць цану (падвойныя, патройныя і г. д. выпускі). Нам здаецца, што можна было-б, наладзіўшы адпаведна аппарат, падабраўшы кадр перакладчыкаў і наладзіўшы акуратны выпуск навінак беларускай і замежнай літаратуры, значна прасунуць кніжку на беларускай мове ў масу, што часткова і зьяўляеца заданнем падобнага гатунку бібліотэчак.

Нарэшце, і гэта адна з асноўных задач, трэба шчыльней падыйсьці да пытання аб вывучэнні чытача. Трэба ня толькі ўвесыці ў систэму падагульванье запатрабаваньняў на тую ці іншую кніжку ў бібліотэцы ці ў кнігарні. Бібліотэка да гэтага павінна далучаць усялякія іншыя лічбы, неабходныя для вывучэння патрэбаў чытача: пол, узрост, професія, адукцыя і г. д.; усё гэта вельмі важна таму, што мы ў канцы [канцоў зусім яшчэ] ня ведаем твару чытача беларускай кніжкі. Нарэшце, бібліотэчныя работнікі не павінны абмяжоўвацца аўтоматычнай выдачай кнігі. Яны павінны ўважна прыслухоўвацца да гутарак чытачоў, уцягваць іх у гэту гутарку і вынікі сваіх нагляданьняў занатоўваць (бязумоўна не для бібліотэчнага архіву толькі). Гэтая праца, не такая ўжо складаная, у значнай меры падняла-б ня толькі

якасьць работы бібліотэк. Яна дапамагла-б праз вучот інтарэсаў масавага чытача ўносіць адпаведныя папраўкі ў выдавецкія пляны тых устаноў, якія гэткімі плянамі займаліся, а гэта ў сваю чаргу магло-б унесці значныя зьмены ў справу рэалізацыі беларускай кнігі і далейшага яе прасуванья ў масы.

Студзень, 1928 г.

НА БЕЛАРУСКІМ ЭКРАНЕ

Пытаньне кінобудаўніцтва ў апошні час робіцца ўсё больш ды больш актуальным. Нядаўна праведзеная ўсесаюзная партнарада па пытаньнях кіно асабліва падкрэсліла тое вялікае значэнне, якое мае для нас кіно. А ў нас на Беларусі пытаныні кіно набываюць асаблівую вострасць, бо ў процэсе разъвіцця маладой культуры кожная яе галіна выклікае асаблівую ўвагу, асабліва востра скрыжоўвае вакол сябе погляды грамадзкасці. У кожным выпадку расійская грамадзкасць не аддавала столькі ўвагі пытаньням кіно, колькі грамадзкасць беларуская; тыя тры-чатыры фільмы, якія выпушчаны Белдзяржкіно, яшчэ задоўга да іх выходу ў сьвет жвава абгаварваліся і ў друку і на дыспутах. Праўда, першы „нацыянальны“ фільм Белдзяржкіно „Проститутка“ карыстаўся посьпехам у кожным выпадку ніжэй чым сярэднім. Але пасля гэтага мы бачым ужо буйныя мастацкія фільмы—„Лясная быль“, „Его превосходительство“ і „Кастусь Каліноўскі“. Найбольш сьвежаю ў памяці гледача зьяўляецца карціна „Его превосхо-

дительство“; гэту карціну мы і спрабуем аналізаваць.

Сюжэт фільму „Его провосходительство“—барацьба яўрэйскіх рабочых з царскім самаўладзтвам у „губернском городе Западнага края“ *) і забойства шаўцом Гіршам Лекертам губарнатара фон-Валя. Галоўныя дзейныя асобы па дыспозыцыі—Гірш Лекерт і фон-Валь. Другарадныя—рабін, яго дачка Марыан, фабрыкант Шпіс. Нарэшце—Рывэлэ, рабочыя шаўцы, рэвалюцыянэры. Узаемаадносіны іх паміж сабою наступныя.

I. Фон-Валь.

Прадстаўнік царскага ўраду і абаронца яго ўстойяў. Згодна фільму, дзейнасьць яго заключаецца ў тым, што ён сядзіць у цырку, выклікае яўрэйскіх буржуа, намякае ім на магчымасць пагрому, прысутнічае пры экзэкуцыі і... усё. Па сутнасці ў фільму яго адміністрацыйная дзейнасьць засталася ў старане і ўся яго фігура займае вельмі малое месца ў фільму.

II. Гірш Лекерт.

Рабочы шавец. Сябра рэвалюцыйнае організацыі. Выдзяляецца ў фільму ў наступных мясцох: спрэчка з фабрыкантам Шпісам, нарада парткому, дзе Гірш выносиць пропозыцыю забіць фон-Валя,

*) У косках слова з кіно-програмы. На наш погляд для Белдзяржкіно не абавязкова ў сваіх выданнях прытрымлівацца царскіх адміністрацыйных тэрмінаў. Т. Г.

забойства фон-Валя. Фігура аформлена жыва дзякуючы таму, што пры аформленыні яе была адкінuta тэндэнцыя рабіца стопроцэнтнага героя. Гірш па стара-яўрэйскай традыцыі сядзіць і абедае ў шапцы; жонка з ім *трymaeцца*, як з неадменным сваім гаспадаром—ён нават ня спыняеца перад тым, каб як належыць штурхануць жонку. Але да існуючага ладу адносіцца варожа, востра глядзіць у очы ідеолёгу яўрэйскай буржуазіі—рабіну, гнеўна протестуе супроць эксплётатацы рабочых.

III. Рабін.

Самы жывы чалавек у фільму. Ідеолёг яўрэйскай буржуазіі, яе фактычны слуга, ён на гэту буржуазію пакрыківае. Ён праклінае адступнікаў рэволюцыянераў і паддаеца просьбам беднаты—ідзе да фон-Валя прасіць міласьці для арыштаваных. Адным словам, рысы духоўніка, як паслугача буржуазнай грамады ў фігуры рабіна змазаны па неизразумелых для нас меркаваньнях. Зусім інакшымі мы малюем у наших літаратурных творах прадстаўнікоў іншых культатаў; а сутнасьць-жа аднольковая, і ў нас няма ніякай падставы выдзяляць рабіна з агульнай галірэі насіцеляў буржуазнай моралі, да якой-бы нацыі буржуазія ні належала.

Ня спыняючыся на іншых фігурах фільму, мы пярэйдзем да разгляду бытавых абставін, у якіх разъвіваеца дзея. Мы ведаем з гісторыі, як разъ-

віваўся рабочы рух на Беларусі ў тыя часы і ў якіх умовах. Перш усяго тады якраз пачалі далучацца да рабочага руху рабочыя беларусы, якія былі дагэтуль менш актыўнымі, чымся яўрэйскія, даволі моцна зорганізаваныя „Бундам“. Але ў фільму „Его превосходительство“ рабочыя Беларусі ня ўдзельнічаюць у барацьбе супроты самарадзтва. Чаму? Ці таму, што ім, можа, лепей жылося і ня было сэнсу змагацца за лепшае жыццё? У кожным выпадку толькі Белдзяржкіно магло бы адказаць, чаму беларусы рабочыя і аднэю нагою не папалі ў поле яго кіно-апаратаў. Тоэ, што ў фільму ёсьць адзінкавыя фігуры рэвалюцыянэраў у студэнцкіх тужурках, ды з бародкамі а-ля „народаволец“—гэта не мяняе становішча: *у разьвіцьці дзеi фільму „Его превосходительство“ змазана рэволюцыйная роля беларускага пролетарыату, змазана гэтым самым пролетарская солідарнасць нацыянальнасцяй Беларусі.* А ці бачым мы ў фільму працу і быт яўрэйскага пролетарыату, тыя ўмовы, якія выклікаюць барацьбу? Два разы зъяўляецца перад гледачом убогая майстэрня Шпіса, ды разы трох кватэра Лекерта, дзе цёпла і заўсёды гатоў абед ня толькі для сябе, але і для гасцей. Ня ўжо-ж у гэтым і заключаюцца соцыяльныя ўмовы жыцця пролетарыту, якія штурхалі яго да барацьбы? І савецкі глядач можа перастаць хадзіць у кіно, калі з ім будуць так абыходзіцца.

Пярэйдзэм да высьвятленыя клясавых адносін у фільму. Яўрэйская буржуазія ў фільму, прадстаўленая некалькімі фігурамі, займае вельмі орыгінальнае з нашага пункту погляду становішча... прамежнай групы паміж яўрэйскімі рабочымі і царскаю адміністрацыяй. Фабрыкант Шпіс эксплётавае рабочых, але дэлегацыя яўрэйскіх буржуа просіць фон-Валя „высеч“ *) зачынішчыкаў толькі дзеля таго, каб унікнуць пагрому. Гэта палажэнне выразна ілюстравана ў фільму. Там так і выходзіць, што каб не пагроза пагрому, дык яўрэйскія фабрыканты не хадзілі-б да губарнатара, не прасілі-б „высеч“—усё было-б скончана сямейным парадкам. А рабінава візытацыя да губарнатара, праякую мы ўспаміналі вышэй?

Нарэшце яшчэ варта зьвярнуць увагу на тое, як трактуеца ў фільму царская адміністрацыя. Ніводнае рыскі, якая паказала-б яе клясавую сутнасць, яе твар ваяёнічага органу фэўдална-буржуазных формацый, з якімі столькі часу змагаліся лепшыя сілы Расіі, Украіны, Беларусі... Ніводнае рыскі, якая-б дала зразумець, што ўрэшце інтерэсы буржуазіі яўрэйскай ці расійскай—гэта інтерэсы дзівюх фракцый сусьветнага капиталу!.. Гэта сымптоматычна, таварышы з Белдзяржкіно! Варта было-б навучыцца аформляць падобныя моманты ў такіх нацыянальных організацый, як Дзяржкіно

*) Трымаюся правапісу надпісаў на экране. Т. Г.

Грузії, Азэрбайджану, Украіны. Там гэта ўмеюць рабіць.

Перш, чымся рабіць тыя ці іншыя вывады, мы мусім яшчэ спыніцца на формальным баку фільму. Мантаж здавальняючы, нас дзівіць толькі адно—навошта трэба было псаваць канец фільму традыцыйным „морам галоў“ і адпаведным лёзунгам. Перадапошні момант у фільму (завея)—самы прыгожы малюнак у ім: у гледача заставалася-б пэўнае закончанае ўражаньне, эмоцыянальныя процэсы, абуджаныя фільмам, незаставаліся-б „халастым стрэлам“.

А пры сучасным аформленыні глядач, зачараваны прыгожым перадапошнім малюнкам, ablіваецца ледзянным холадам штампаванай сцэны і лёзунгу, які паўтараецца ў кожнай рэзолюцыі на савецкай зямлі. Некаторая цьмянасьць фільму залежыць, бязумоўна, ад якасці ўстаноўкі, але сцэна выстралу ў фон-Валя пададзена занадта цьмяна, вышла славутае:

Бой в Крыму,
все в дыму—
ничего не видно...

Але ў процілегласць гэтаму занадта яскраваю фігураю зьяўляецца рабін, пра якога мы ўжо вышэй успаміналі. Калі гэты сымпатычны з барадою патрыарха-старац лае яўрэйскіх багацеяў, калі ён ласкава паглядае на сваю прыёмную дачку, калі ён ідзе да губарнатара—хто можа сказаць, што

гэты старац з сіваю бародою—толькі разнавіднасьць папоўскай пароды, якую мы звыклі бачыць ня толькі на экране, але і ў жыцьці ў самых комічных ролях. Калі рабін праклінае дачку, што паламала межы нацыянальнай і рэлігійнай абмежаванасці, калі высока ўздымаецца яго праклінаючая рука і выпростаеца старэчы стан, калі ўся яго фігура прадстаўляе сабою ўяўленъне нейкага высокага і моцнага прынцыпу—што супольнага мае гэты рабін хоць-бы з тым, якога мы спатыкаем у беларускіх народных казках, у паасобных літаратурных творах савецкай формацыі. Гэта фанатык, але фанатык не бязглазды, ня толькі начытаны на Торы ды Талмудзе. Рабін у „Его превосходительстве“ прадстаўляе сабою хоць і ня значны, але яскравы адбітак яўрэйскага клерикальнага нацыяналізму ў... савецкім фільму.

Мы вядзём вялікую барацьбу з вялікадзяржаўнымі настроямі старых расійскіх чыноўнікаў, мы змагаемся з перажыткамі беларускага шовінізму сярод паасобных груп інтэлігенцыі. У гэтым мы маем значныя посыпехі, хоць многія яшчэ дазваляюць сабе думачы, што „царь-колокол“ ці „царь-пушка“ могуць мець дачыненне да пролетарскай культуры, многія яшчэ думаюць, што выкапаны з архіву беларускі тэрмін больш каштоўны, чымся запазычаны з іншай мовы,—усё гэта, яшчэ ёсьць і навакол гэтага ламаюцца дзіды. А ў гэты час пад шумок на савецкі экран съследам за праявамі яў-

рэйскай нацыянальнай абмежаванасьці высувае свой твар сінагога. Каго хацела пацешыць гэтым Белдзяржкіно, на каго разылічыла яно свой фільм? На беларускага, на яўрэйскага рабочага? Дык яўрэйскі-ж рабочы даўно ўжо раскусіў і сваіх буржуяў і свою сінагогу і ня мае з імі нічога супольнага, як і беларускі рабочы з царквой. Навошта яму тыя здымкі сінагогі, якія некалькі разоў паўтараюцца ў фільму?

Мы лічым, што „Его превосходительство“ вылагае яшчэ грунтоўнейшай перапрацоўкі, у часе якой адтуль трэба выкінуць усё лішняе, усё тое, што зъмяншае агульную каштоўнасць фільму. Трэба прыслушацца, што гавораць рабочыя пра фільм, ды не чакаць, пакуль яны самі прыдуць і скажуць, а пайсьці на прадпрыемства ды запытатца, організаваць дыслпут. Ленін калісьці казаў, што з усіх мастацтваў для нас цяпер самае патрэбнае—гэта кіно. Кіно—самае даступнае мастацтва, а таму ў ім трэба асабліва старанна перапрацоўваць матэрыял і яшчэ больш старанна выкідаць усякія шкодныя моманты.

Белдзяржкіно — організацый, яшчэ маладая, таму і ня дзіва, што яна ня здолела перамагчы пабочных уплываў і наогул нарабіла шмат памылак. Трэба болей прыцягнуць увагу нашай грамадзкасці да пытанняў кіно наогул і беларускага кіно ў прыватнасці,—тады, лягчэй будзе выкрыць: паправіць дапушчаныя дагэтуль памылкі.

жынка, чалк, ктэоці оты ытагодзес і ў ягою кімід
— вінкіл здоўжтэд мінін апнірвадзен пішчыністъ зів
кінчом усей пішчыністъ зівкілдзід ў інокі кімі
змуевде шыгод ін амудзуб маюць юбін яна
жынка, братніцъ кінчомікі хі кімін ышын
зівкілдзід, які дадае, ё сінгіл зів вінкіл
зівкілдзід

БЕЛАРУСІЗАЦЫЯ НАВЫВАРАТ

У справе паглыбленьня і пашырэнья куль-
турнай рэволюцыі на вёсцы непараўнана вялікую
ролю адыхрывае добра пастваўленая сялянская га-
зэта. У нас, на Беларусі, гэткіх газэт налічваецца 8;
з гэтых газэт найбольш прыстасаванаю для патрэ-
баў сялянства зьяўляеца „Беларуская Вёска“.
Усе гэтыя газэты, апрача аднай, ужо даўно пера-
ведзены на беларускую мову, што павінна было-
аблягчыць газэце шлях у вёску. На наш погляд,
справа беларусізацыі сялянскай газэты, як і справа
ўдасканаленьня мовы ў сялянскай газэце, патрабава-
ла і патрабуе самых уважлівых адносін, пазбаўленых
ад усякай офицыйльшчыны. І гэта зусім зразумела:
чым больш зразумелая і жывая будзе мова газэты
(мы не гаворым ужо пра тэхніку газэты)—тым
глыбей яна здолее прабіцца ў вёску, тым большая
будуць вынікі ўсіх тых кампаній, якія праводзяцца
ў газэце і г. д.

На вялікі жаль, ня ўсе і ня ўсёды сэнс бела-
русізацыі. У наших дзелавых паперах, у наших
шыльдах, у друку і г. д. часамі пападаюцца такія

дэікія слова і звароты, што проста дзіву даеся, як таленавіта перадаюць нашы дзелаводы расійскія слова ў беларускай транскрыпцыі: бязумоўна, для вёскі такія слова будуць ня больш зразумелымі, чымся іх расійскія аўтэнтыкі.

Ня так даўно ў „Сав. Бел“ быў зъмешчаны артыкул пра культуру і мову бюрократызму. Там, ня вялікі жаль, ня было праведзена паасобных прыкладаў з нашай сучаснай практыкі, але, напогул, думка выказана правільная; сапраўды, наша канцэлярыя ў значнай меры яшчэ карыстаецца зваротамі старой дарэформенай канцэлярыі: нездарма-ж слова „цыркуляр“ да гэтага часу служыць сынонімам сухасці, мёртваслоўя і г. д.

Пераносіць практыку надуманых канцэлярскіх слоў у газэту—на наш погляд—справа вельмі рызыкоўная. Але яшчэ больш адмоўным зъявішчам трэба лічыць тое, што вельмі часта і нашы газэтныя работнікі нядбайна адносяцца да таго, што яны пішуть, ня ўдумываюцца ў сэнс слоў і скажаў, і ў выніку выходзіць не сялянская газэта, а лішні пэрл канцэлярскай творчасці. Сюды-ж трэба аднесці і значны процант расійскіх ці напалову расійскіх (і такія ёсьць!) слоў, і тэрмінаў, і зваротаў, якія съмела можна было-б замяніць на жывыя беларускія. Прыкладаў доўга шукаць ня трэба.

Перад намі—„Чырвонае Палесьсе“—орган Мазырскага АК КПБ і АВК.

Гэта штотыднёвая газэта ўжо ў загалоўку сваім піша так:

Падпісная плата каштуе...

Ці думае рэдакцыя, што азначае гэткі сказ? На наш погляд, ён азначае няпісменнасьць яе і няўменьне пісаць і будаваць сказы пабеларуску.

У № 1 „Ч. П.“ ў заметцы „пашыраем падпіску на „Чырвонае Палесьсе“ чытаем:

„З селькораў адгукнуліся Каратынскі, які сабраў 25 падпішчыкаў, Гарбацэвіч — 13 падпішчыкаў, Белы — 9, Лапета — 7. Усе апошнія селькоры. Падпісную кампанію абмінулі, ня гледзячы, што былі разасланы падпісныя лісты“.

Аднясём крапку пасля слова „селькоры“ на кошт корэктуры, бо іначай будзе зусім бязглузьдзіца, селянін толькі дагадаецца, пра што тут гаворыцца, бо ўсякія корэктурныя і друкарскія магчымасці яму невядомы. Але сэнс усяго сказу, дзякуючы няправільна ўжытаму слову „апошнія“, зводзіцца да таго, што пералічаныя селькоры хоць і сабралі падпіску, але падпісную кампанію правалілі, „ня гледзячы, што былі разасланы лісты“.

У далейшых нумарох „Ч. П.“ заводзіць аддзел з даволі крымінальнаю назваю — „цэпам па галаве“, якім б'е ўсякіх злачынцаў, да якіх яшчэ суд не дабраўся. Дык вось у гэтым аддзеле варта было-б адвесыці ганаровае месца для некато-

рых праўшчыкаў і кірэктароў газеты „Ч. П.“ у тым-жэ нумары зьмешчаны фэльетон „Накладная № 52907“, дзе нейкі В. Золкі робіць дарэмныя патугі выціснуць з сябе хоць краплю гумару; гэты В. Золкі для большага, мабыць, гумару слова „багаж“ замяняе словам „цяжар“, а фэльетон заканчвае так: „Ці штурхай там чорт на ст. Гарочыцы якогась агэнта, мы ня ведаем, а пры тое ён быў „на вяселі ня сумляваемся“ *). „Не сумляваемся“ і мы, што аўтар мае вельмі малы „цяжар“, асабліва ў галіне некаторых граматычных правілаў, дый наогул беларускай мовы. Наогул, мова „Ч. П.“ не пакідае жадаць нічога лепшага!

„Я губіўся ў загадах, адказ-жа зусім прости...

„Портрэты і плякаты некаторыя абарваны,
а астатнія маюць сумны выгляд...

„52 пні будоўчага лесу.

„Неабходнасць самай шырокай, самай
нястанай **).

„Таковы тыя заветы, выпаўняя якія, можна
знейці сапраўдныя соцывілістычныя шляхі к
абнаўлёнай вёсцы.

„Чэрчыль вытварае агляд танкаў“.

Супрацоўнікі „Ч. П.“ столькі навытваралі
шэдэўраў сваёй няпісьменнасці ды нячуласці,
што няма магчымасці пералічыць іх. Хаця-б і ў
прыведзеных прыкладах апошнія тро зьяўляюцца

*) Орфографія ўсюды па „Ч. П.“

**) Як на вёсцы кажуць: „каб ты на ўстаў“. Т. Г.

ілтаральнімі перакладамі расійскіх сказаў. Ленъ было падумаць ды перакласці расійскі сказ жывым беларускім сказам, які быў-бы зразумелым для селяніна! Такі адказнейшы матэрыял, як перадавы артыкул у ленінскім нумары,—і той не абыходзіцца бяз дзікіх ляпсусаў.

„Ня было дня... калі-б яна ня ісходзіла з заветаў“...

Так як усе гэтая посьпехі вельмі вялікі...

„Перабудаваць дробныя гаспадаркі ў буйныя каляктыў“...

Адгэтуль ня так далёка ўжо і да сур'ёзных ляпсусаў. Супрацоўнікі, перакладаючы расійскія сказы і лёзунгі на малавядомую ім беларускую мову, падаюць ім некалькі інакшы сэнс.

„Шэраг асоб, якія далучаюцца к выключным на 15 зьезьдзе Усे�КП...

Скарачэнныі часоў ваеннага комунізму, гэта невычарпаная, крыніца для многіх гумарыстаў нашага часу знаходзіць сябе ўжытак і часам даволі орыгінальны. Ленъ супрацоўніку правесці лішні раз пяром, і зьяўляюцца гэткія дыямэнты мовы:

Вэтурач
Дзяржгандбел
Каўэскадрон
Культпраца
Працкаляктыў
Насьценкор
і т. д.

Ня кожны і прачытае!..

Мы ня будзем спыняцца на корэктурных і орфографічных памылках, іх ня пералічыш. Не пералічыш таксама і слоў, якія не маюць нічога супольнага з жывою беларускаю моваю і зъяўляюцца продуктам канцэлярска-бюрократычнага падыходу да справы і нізкай пісьменнасці супрацоўнікаў. Сюды трэба аднесці і нясталасць у тэрмінолёгію: напрыклад, у аднай і тэй-же заметцы ўжываецца і „заём“ і „пазыка“, у другой заметцы „скацина і „живёла“; „общество“ перакладаецца „грамадзянства“. Нельга пералічыць і неўласцівыя беларускай мове звароты.

Адводзіць газета месца і літаратурнай творчасці. Што гэта за творчасць, можна ўявіць сабе з неўялічкай заметкі „У літаратурным кошыку“. Аўтар заметкі піша:

„За апошнія месяцы атрымана 225 вершаў і 16 апавяданьняў... Увесе гэты матэрыял важыць каля 5 фунтаў“.

Трэба думаць, што ў гэтая 5 фунтаў не залічаны тыя вершы, якія ў гэтым-же нумары надрукованы, бо наўрад ці можна іх лічыць па якасці лепшымі за тыя, што засталіся ў кошыку. Вось прыклад:

Краіна, родная краіна!
Краіна дзікіх траў і хмызыняка,
Над табою плакала асіна
І цяпер усё плача асака...

Скрозь балота, дзебры і курганы,
Гушчары, над возерам лаза
І няраз на гэтыя паляны
Пralілася горкая сляза...

Гэта цэлы верш, рэшта—такія самыя, убогія па форме і па зъместу лірычныя рыфмаваныя не-паразуменіні. Апавяданыне, зъмешчанае ў нумары, нічым ія лепш за вершы.

Нельга спасылацца на корэктурныя памылкі—у нас заўсёды корэктар прымае на сваю галаву ня-пісьменнасць супрацоўнікаў. Супрацоўнік сялянскай газэты, выходзячай на беларускай мове, павенен *ведаць і ўжываць жывую беларускую мову*, а не абмяжоўвацца пераніцоўваньнем канцэлярскіх зваротаў. Часта даводзіцца чуць скаргі на беларускую літаратуру—цяжка зразумець і г. д. У гэтым вінна не беларуская мова, у гэтым вінны тყыя, хто съвядома ці несъвядома яе калечыць і замяняе яе нейкім дзікім жаргонам. Нам трэба асабліва завастрыць увагу на пытаньнях удасканаленія, ачышчэнія і ажыўленія мовы, якая ў нашых абставінах зъяўляецца першарадным фактарам у справе культурнай рэволюцыі. Час ужо гнаць з нашага лексыкону ўсякія „небадраны“ „зямляздрыгі“ ды ўсю іх радню. Культура дзелавой мовы, культура мовы газэтнай—гэта, побач з культурай мовы мастацкай літаратуры, адно з важнейшых заданьняў сёнешняга дня.

З Ь М Е С Т


	Стар.
Пра літаратурную крытыку	5
Шляхам Каstryчніка	15
Аб „фактах“ і перспектывах	41
Пра літаратурныя справы	
За культуру мовы	51
„Ледзянная гітара“	64
Аб чым пішуць	74
На ідэолёгічным фронце	84
Аб „фальши камэртонаў“	94
„Вельмі многа слоў“	115
Пад шыльдай пролетарскай літаратуры	121
З літаратурнага блёк-ноту	
Дэпэшы бяз адресу	143
„Я сягоныя ўсім чужы“	155
Поэта, які падаваў надзеі	164
Літаратурныя сэктанты	177
Гаманіць—галава не баліць	187
Літаратурнае балота	198
„Тутэйшыя“	220
Тварам да чытача	228
На беларускім экране	237
Беларусізацыя навыварэт	245

нуб
228 33
нуб
1538
337539

٦٣

1964 г.

Бел. птицей
1994





B0000000220463